ГІСТАРЫЧНАЯ ПРАЎДА АДНОЙ СЯМ'І 5

ПІСЬМЕННІК І ТЭАТР. ВЕЧНАЯ ТЭМА 12

Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове

ЗВЯЗДА

25 СТУДЗЕНЯ 2024 г. ЧАЦВЕР № 17 (30151)

Дзень усіх Таццян

Як вы думаеце, што аб'ядноўвае гэтых мілых жанчын і дзяўчат? Па-першае, імя. Па-другое, месца, куды яны кожны дзень спяшаюцца на вучобу ці на працу. Таццяна КЛАЧКО, Таццяна ЧАРНЯЎСКАЯ, Таццяна МАЦЮШ, Таццяна ТАРАБОНДА, Таццяна ПАЛЯКОВА, Таццяна БЕССАРАБ і Таццяна КУРДЫМ вучацца і працуюць у Мінскім філіяле Беларускага гандлёва-эканамічнага ўніверсітэта. І сёння віншаванні з імянінамі яны будуць прымаць не толькі дома, але і ў родней альма-матар.

Фота Віктара ІВАНЧЫКАВА.

ЦЫТАТА ДНЯ

Алена БАЛДОЎСКАЯ, сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі:

«Разам з ранейшымі патрабаваннямі да кандыдатаў у дэпутаты, напрыклад, грамадзянства Рэспублікі Беларусь, дасягненне пэўнага ўзросту, заканадаўства змяшчае шэраг новых палажэнняў. Раней кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў меў права балатавацца, калі ў яго знята, пагашана судзімасць. Цяпер у біяграфіі патэнцыяльнага парламентарыя не павінна быць факта прыцягнення да крымінальнай адказнасці. Асобы, якія вылучаюцца кандыдатамі ў дэпутаты, не павінны мець грамадзянства іншай дзяржавы, а таксама іншых дакументаў замежных дзяржаў, якія даюць правы на льготы і перавагі, як, напрыклад, карта паляка».

КОРАТКА

- **Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 23 студзеня падпісаў указы аб вызваленні ад цяперашніх пасад Максіма Ермаловіча і Валянціна Татарыцкага, якія пачынаюць працаваць у новым складзе Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі.**
- Сярэдні заробак у Беларусі ў снежні склаў Br2271.
- **ДАІ просіць аўтамабілістаў пазбягаць рызыкоўных паводзін на дарогах.**
- Беларусь і Расія плануюць падпісаць пагадненне аб парадку прызнання электроннага лічбавага подпісу.

ISSN 1990 — 763X

Па палічках

ДЫСТАНЦЫЙНА, НАВАТ БЕЗ ЭЛЕКТРОННАГА ЛІЧБАВАГА ПОДПІСУ

Пра навацыі для плацельшчыкаў узносаў і пры налічэнні бальнічных

Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва завяршыў працэс шматгадовай мадэрнізацыі, дзякуючы чаму шэраг ключавых працэсаў як для бізнесу, так і для насельніцтва пераведзены ў лічбавы фармат. Уся дакументацыя ў фонд з 1 красавіка бягучага года будзе прадстаўляцца толькі ў лічбавым фармаце, з-за чаго знікне неабходнасць плацельшчыкам узносаў асабіста наведваць органы фонду і рыхтаваць папяровыя дакументы. Шэраг новых магчымасцяў атрымаць інфармацыю па персаніфікаваным уліку з'явіўся і ў работнікаў. Якія інструменты ФСАН гатовы прапанаваць бізнесу для стварэння камфортнага асяроддзя і як зарэкамендаваў сябе мабільны дадатак для работнікаў, расказалі прадстаўнікі ФСАН.

Што мяняецца для плацельшчыкаў узносаў?

Як адзначыла **кіраўнік Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Юлія БЕРДНІКАВА,** сярод задач сістэмы дзяржаўнага сацыяльнага страхавання — збор і выплата страхавых узносаў, фінансаванне выплат пенсій і дапамог, персаніфікаваны ўлік, прафесійнае пенсійнае страхаванне і іншыя. У фондзе зарэгістравана больш за 600 тысяч плацельшчыкаў абавязковых страхавых узносаў, з якіх больш за 250 тысяч з'яўляюцца работадаўцамі. Колькасць асабовых рахункаў у сістэме персаніфікаванага ўліку, якая функцыянуе ўжо 21 год, складае 8 мільёнаў 300 тысяч.

СТАР. 4

Абітурыент-2024

АДРЭПЕЦІРУЕМ... ЭКЗАМЕН!

Рэпетыцыя ў студзені дазволіць будучым абітурыентам лепш здаць цэнтралізаваны экзамен у маі

Рэпетыцыя цэнтралізаванага экзамену (РЦЭ) для выпускнікоў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі адбудзецца ў гэтую суботу, 27 студзеня. Яна стане «поўнай копіяй» цэнтралізаванага экзамену, які пройдзе ў маі 2024 года. Для праходжання рэпетыцыі ЦЭ ужо зарэгістравалася 55,2 тысячы адзінаццацікласнікаў.

Сам жа цэнтралізаваны экзамен, паводле пастановы Міністэрства адукацыі, адбудзецца 27 і 30 мая — даты ўжо вызначаныя. Чакаецца, што ўдзел у экзамене гэтай вясной прымуць каля 58 тысяч выпускнікоў устаноў сярэдняй адукацыі (паводле папярэдніх ацэнак, свае сілы і веды на гэты раз вырашацца праверыць на пяць тысяч больш маладых людзей і дзяўчат, чым летась).

— У 2023 годзе выпускнікі школ упершыню прайшлі выніковую атэстацыю ў форме цэнтралізаванага экзамену. Як паказала практыка, такая форма правядзення іспыту грамадскасцю падтрымана. Сёлета ЦЭ пройдзе другі раз, — адзначыла **начальнік упраўлення агульнай сярэдняй адукацыі — намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення агульнай сярэдняй і дашкольнай адукацыі Міністэрства адукацыі Ірына КАРЖОВА.** — Мы вывучалі меркаванне грамадскасці аб тым, якія ж змены неабходна ўнесці ў арганізацыю правядзення цэнтралізаванага экзамену. Маніторынг паказаў: глабальныя змены не патрабуюцца, але ёсць невялікія хібы ў частцы арганізацыі. Яны датычацца, у прыватнасці, тэрмінаў правядзення ЦЭ. Сёлета сам цэнтралізаваны экзамен пройдзе таксама ў маі, але пасля 25 чысла і ў будні дні. Другая прапанова, якая паступіла з месцаў, — скарачэнне часу прыбыцця ў пункт правядзення цэнтралізаванага экзамену.

СТАР. 3

Блізкая ўлада

«РАЗГЛЯДАЦЬ ЗВАРОТЫ ГРАМАДЗЯН ЯКАСНА І Ў ТЭРМІНЫ — НАШ СВЯТЫ АБАВЯЗАК»

З якімі пытаннямі падчас прыёму грамадзян звярталіся да Наталлі КАЧАНАВАЙ

Вялікая ўвага да праблем людзей і рэальная дапамога ў вырашэнні розных жыццёвых сітуацый — брэнд Савета Рэспублікі. Толькі летась членамі верхняй палаты парламента было разгледжана каля 7,5 тысячы зваротаў. Праведзены 716 асабістых прыёмаў грамадзян, 361 прамая тэлефонная лінія, 2114 сустрэч з працоўнымі калектывамі і насельніцтвам па месцы жыхарства.

Сустрэчы з людзьмі займаюць істотную долю ў працоўным графіку Старшыні Савета Рэспублікі. Традыцыйна шмат ахвотных запісацца на асабісты прыём да спікера: людзі ведаюць, што тут іх абавязкова выслухаюць і дапамогуць. Як правіла, Савет Рэспублікі — гэта апошняя інстанцыя, куды яны звяртаюцца: да гэтага іх нярэдка падштурхоўвае бяздзейнасць мясцовых органаў улады. Чарговы раз гэта пацвердзілі грамадзяне, якія прыехалі ў верхнюю палату парламента з рэгіёнаў.

Сярод пытанняў, якія хвалююць людзей, — будаўніцтва жылля, паляпшэнне жыллёвых умоў, добраўпарадкаванне сельскіх населеных пунктаў, працаўладкаванне. Грамадзяне не задаволены работай жыллёва-камунальнай гаспадаркі, просяць дапамогі ў пытаннях здароўя. Іншыя не могуць самастойна вырашыць канфліктную сітуацыю з суседзямі і мясцовымі органамі ўлады, а таму шукаюць выйсце на больш высокім узроўні.

«На рынку Беларусі трэба працаваць якасна»

Падчас чарговага прыёму грамадзян спікерам верхняй палаты парламента найчасцей гучала жыллёвая тэма. У прыватнасці, мінчанка Анастасія Міхайлаўна паскардзілася на праблемы з будаўніцтвам кватэры ў жыллёвым комплексе «Мінск-Свет». Жанчына паведаміла, што, згодна з Указам Прэзідэнта № 326, кампанія «Дана Астра», якая з'яўляецца забудоўшчыкам жылога дома, не можа адчужаць нерухомасць без уплаты збору, бо з'яўляецца замежным забудоўшчыкам. Заяўніца хвалюецца, што гэты збор можа быць ускладзены на пакупнікоў кватэр. Мінчанка звярнула ўвагу і на няякасную работу будаўнікоў.

«Вокны паабяцалі памяняць, але нічога дагэтуль не робяць, — удакладніла яна. — Не працуюць ліфты. Шмат пытанняў па ацяпленні. Тэмпература не падымаецца вышэй чым 15 градусаў. Плюс шчыліны ў вокнах — не ведаю, як там можна жыць». Акрамя таго, паводле ўмоў дагавора, на дадзеным этапе ўласнікі не могуць зарэгістравацца ў кватэры, а таму вымушаны плаціць немалыя сумы за камунальныя паслугі, хоць пакуль і не карыстаюцца імі.

Наталля Качанава запэўніла, што ў найбліжэйшы час гэта пытанне будзе вырашана: ідзе работа над адпаведным указам. «Урад падрыхтуе дакумент, каб наступны раз людзі не сутыкнуліся з такім пытаннем, з якім сутыкнуліся вы, — адзначыла Старшыня Савета Рэспублікі. — Усё будзе ўрэгулявана ў найкарацейшыя тэрміны».

Пры гэтым спікер звярнула ўвагу, што ўжо неаднаразова ў грамадзян узнікаюць пытанні, якія датычацца якасці будаўніцтва жылля дадзеным забудоўшчыкам. «Гэта недапушчальна, — падкрэсліла Наталля Іванаўна. — Людзі павінны атрымаць якаснае жыллё, і тэрміны павінны быць выкананы. Прымайце ўсе меры! На рынку Беларусі трэба працаваць якасна. Яшчэ будуюцца 42 дамы. Мы павінны быць упэўнены, што ў людзей больш не будзе да вас пытанняў. Абяцанні трэба выконваць».

Дырэктар будаўнічай кампаніі, якая прысутнічала на прыёме, адзначыла, што з усімі нядобранадзейнымі партнёрамі, якія пастаўлялі няякасную прадукцыю, кампанія скасоўвае дагаворы. Забудоўшчык разумее скаргі людзей, а таму распрацаваў дакумент, які дазволіць заключыць з уласнікамі тэрміновы або бестэрміновы дагавор, дзякуючы якому грамадзяне змогуць зарэгістравацца ў сваіх кватэрах. Акрамя таго, у кампаніі паабяцалі, што тыя сумы, якія былі аплачаны людзьмі за камунальныя паслугі да рэгістрацыі, ім кампенсуюць.

Спікер верхняй палаты парламента агучыла, што замена вокнаў у Анастасіі Міхайлаўны будзе знаходзіцца на кантролі Савета Рэспублікі, і парэкамендавала кампаніі супрацоўнічаць з тымі арганізацыямі, якія сябе добра зарэкамендавалі. «Людзі ідуць да вас, будуюць жыллё і павінны атрымаць за свае грошы якасны тавар, — рэзюмавала Наталля Качанава. — Якасць, тэрміны ўводу жылля ў эксплуатацыю найжорсткім чынам павінны выконвацца!»

Пасля прыёму ў размове з журналістамі Анастасія Міхайлаўна падзялілася, што задаволена, як вырашылася яе пытанне. «Наталля Іванаўна ўважліва выслухала, паабяцала, што ўсё будзе вырашана», — сказала заяўніца.

«Вы знайшлі гэтую падтрымку»

Сваю праблему Наталлі Качанавай агучыла Марыя Уладзіміраўна. Жанчына з'яўляецца інвалідам III групы, але яна лічыць, што ёсць усе падставы для ўстанаўлення II групы інваліднасці. Грамадзянка падрабязна расказала спікеру аб сваіх дыягназах. «Чакаю падтрымкі», — дадала яна.

«Вы знайшлі гэтую падтрымку, — падкрэсліла Наталля Іванаўна і распарадзілася аб правядзенні паўторнай камісіі МРЭК. — Будзе дадзена заключэнне, і мы паглядзім, які будзе вынік».

Акрамя таго, спікер пацікавілася ў заяўніцы, ці патрэбна ёй медыцынская дапамога. «Мы возьмем на кантроль ваша лячэнне, рэабілітацыю, — удакладніла Наталля Іванаўна. — Камісія паглядзіць яшчэ раз і ўстановіць тую групу інваліднасці, якая вам належыць. Толькі не хвалюйцеся!»

Старшыня Савета Рэспублікі ўдакладніла ў Марыі Уладзіміраўны, ці ёсць да яе яшчэ пытанні. Жанчына паведаміла, што яе кватэра даўно патрабуе рамонту. Жанчына жыве адна, блізкіх сваякоў не мае, а таму дапамагчы ёй няма каму.

«Зоймемся вашай кватэрай, — паабяцала Наталля Качанава. — Для нас гэта прынцыпова важна. Вы ведаеце, якую ўвагу наш Прэзідэнт удзяляе сістэме аховы здароўя і людзям».

«Асноватворнае ў нашай рабоце — справядлівае стаўленне да людзей»

Адказваючы на пытанні прадстаўнікоў СМІ, Старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанава адзначыла, што ў нашай краіне дзяржаўныя органы, у прыватнасці Савет Рэспублікі, працуюць у адпаведнасці з заканадаўствам па рабоце са зваротамі грамадзян. «Гэта асноватворнае ў нашай рабоце, — падкрэсліла яна. — Зыходзячы з тых пытанняў, з якімі да нас звяртаюцца людзі, мы працуем у далейшым над тымі праблемамі, якія неабходна ўрэгуляваць».

Пры гэтым спікер заўважыла, што пытанні, з якімі людзі звяртаюцца ў Савет Рэспублікі, датычацца не толькі дзеючага заканадаўства. Па яе словах, пытанні рознага кшталту і характару, але сенатары падключаюцца да рашэння кожнага з іх. «Савет Рэспублікі — орган, які кантралюе і каардынуе работу ўсяго дэпутацкага корпуса ў краіне, таму для нас гэта работа вельмі важная, — патлумачыла Наталля Качанава і звярнула ўвагу, што ў 2023 годзе ў верхнюю палату парламента паступіла каля 7,5 тысячы зваротаў. — Мы адсочваем іх да канчатковага вырашэння звароту, пры гэтым імкнёмся зрабіць так, каб аператыўна вырашаліся тыя пытанні, якія патрабуюць маментальнага вырашэння: як правіла, яны датычацца здароўя нашых грамадзян, звязаныя з забеспячэннем жыццядзейнасці рэгіёнаў нашай краіны».

Кажучы аб Годзе якасці, аб'яўленым сёлета ў нашай краіне, Старшыня Савета Рэспублікі звярнула ўвагу, што размова ідзе не толькі аб прадукцыі, якая выпускаецца айчыннымі прадпрыемствамі. Па яе словах, для ўсіх дзяржаўных органаў, для кожнага дэпутата і члена Савета Рэспублікі перш за ўсё — гэта якасная работа з насельніцтвам. «Людзі павінны разумець, што мы разглядаем гэтыя звароты, але, як правіла, накіроўваем іх у тыя інстанцыі, якія павінны займацца вырашэннем такіх пытанняў, — удакладніла Наталля Качанава. — Часам атрымліваем з месцаў недакладную, непраўдзівую інфармацыю. Таму нам даводзіцца браць вырашэнне таго ці іншага пытання на кантроль, выязджаць на месцы, асабіста адсочваць вырашэнне праблемы. Разглядаць звароты грамадзян якасна і ў тэрміны, вызначаныя законам, — наш святы абавязак. Таму гэту працу мы будзем працягваць. Падумаем, якія новыя формы ў гэтай рабоце яшчэ можна выкарыстаць».

Старшыня Савета Рэспублікі акцэнтавала ўвагу на сістэмнай рабоце са зваротамі грамадзян. «Асноватворным у нашай рабоце, у рабоце ўсіх дзяржаўных органаў і службовых асоб павінна быць справядлівае стаўленне да людзей, — рэзюмавала яна. — Аб гэтым заўсёды гаворыць Прэзідэнт нашай краіны: самы вялікі запыт у жыхароў не толькі нашай краіны, але і ў цэлым у свеце, — на справядлівасць. Калі мы ўсе будзем па справядлівасці ставіцца да тых пытанняў і праблем, з якімі звяртаюцца да нас людзі, і зваротаў будзе менш, і людзі будуць з разуменнем ставіцца да гэтай работы».

Вераніка КАНЮТА.
Фота Віктара ІВАНЧЫКАВА.

Больш падрабязна пра іншыя пытанні, з якімі людзі звярталіся да Наталлі Качанавай падчас прыёму грамадзян, раскажам у найбліжэйшым выпуску «Мясцовага самакіравання».

Па сутнасці

ПРЫВАТНЫ СКЛАДНІК НАЦЫЯНАЛЬНАЙ БЯСПЕКІ



У свеце кажуць: нішто так не аб'ядноўвае, як дружба супраць агульнага ворага. Мо яно і так. Але гэта не пра нас, не пра беларусаў. Мы ўвогуле за паразуменне і паважлівыя адносіны адзін да аднаго, так было спрадвеку. Але з часам лавачкі каля вясковых хат і гарадскіх дамоў апусцелі, хаты сталі больш дыхтоўныя, агароджы — вышэйшыя. Яно і не дзіва — багацеем. А вось узбагачэнне нашай духоўнай сутнасці не паспявае за набытым дабрабытам. Ці то інтэрнэт той нас раз'ядноўвае, ці то заможнасць наша? Вось калі мы былі пад панскай пугай, дык тады і пра талаку памяталі, і пра сяброўскія вячоркі. Пад адной лучынай і пралі, і ткалі. Як святла хапала? Мусіць, душы былі ў людзей святлейшыя. А як пачалі ў няпростыя 30-я пісаць на суседзяў даносы — прыйшла і бяда, самая страшная, агульная, — Вялікая Айчынная.

Толькі разам змаглі перамагчы жудаснага і моцнага ворага. Калі пачалі туліцца адзін да аднаго, давяраць адно аднаму: і закладваючы міны пад колы ворага, і выбіраючыся па багне з аблаў карнікаў, і падчас траскучых маразоў у халодных зямлянках... Толькі разам з братамі па савецкай сям'і дайшлі да Перамогі. Вось і зараз нам трэба быць разам, каб вораг нават і не думаў ізноў фарсіраваць Заходні Буг. А ён не дрэмле. Усё больш сіл сцягвае ў наш рэгіён. Ніякіх эмоцый, толькі лічбы. Вучэнні НАТА Steadfast Defender — 2024 («Устойлівы абаронца») пачаліся на гэтым тыдні. Толькі па афіцыйнай інфармацыі ў іх удзельнічаюць 90 000 вайскоўцаў краін альянсу і Швецыі. Задзейнічаны ўсе магчымыя падраздзяленні і зброя. Такой маштабнай трэніроўкі (ці падрыхтоўкі да вайны?) не было ажно з часоў існавання Варшаўскага дагавора. Тэатр вучэнняў разгортваецца і ў Польшчы, і ў прыбалтыйскіх краінах. Выпадкова? Толькі, мякка кажучы, неразумны чалавек можа так падумаць.

Што нам застаецца? Трымацца разам, давяраць адно аднаму, знаходзіць паразуменне. Вось як, напрыклад, падчас распрацоўкі новай Канцэпцыі нацыянальнай бяспекі. 70 дыскусійных пляцовак, навуковыя і экспертныя спрэчкі, аналіз прапаноў, — гэта, што называецца самы народны шлях прыняцця стратэгічных рашэнняў. Гэта і ёсць уцягнутасць людзей у дзяржаўнае будаўніцтва. Таксама было пры рабоце над новай рэдакцыяй Канстытуцыі. Менавіта зыходзячы з абноўленай рэдакцыі Асноўнага Закона, Канцэпцыя нацыянальнай бяспекі і Ваенная дактрына зацвярджаюцца Усебеларускім народным сходам. Куды ўжо больш дэмакратычна? Спачатку абмеркавалі ўсім беларускім светам, а потым праз дэлегаваных прадстаўнікоў народа ад усёй краіны будзем прымаць гэтыя важныя дакументы!

Зразумела, сёння абарона Айчыны датычыцца кожнага. Я не пра народнае апалчэнне і тэрытарыяльную абарону. Гэта аксіёма. Я пра агульны фронт. Журналіст адказвае за інфармацыйную бяспеку, слесар з завода і кіраўнік міністэрства — за эканоміку. Трапна Прэзідэнт зазначыў: «Будзе эканоміка, будзе — мір». Знешнія ворагі чакаюць аслаблення дзяржавы, тыя, хто на падтанцоўцы ў нашых часам партнёраў, часам... як зараз, чакаюць пагаршэння эканамічнай сітуацыі, каб ускалыхнуць грамадства. Заходнім каланіялістам не патрэбна паляпшэнне нашага жыцця. Заходнім каланіялістам патрэбны нашы жыцці ў вайне з Расіяй. Таму тым, хто робіць нашу краіну мацнейшай, тым абставінам, якія спрыяюць нашай лепшай долі, — будуць замінаць.

Здаецца, мы толькі пачынаем усведамляць каштоўнасць мірнага жыцця на сваёй зямлі. Чарка і скварка — вось яны, ёсць, але яны не галоўнае сёння. І мары пра смартфон апошняй серыі ўжо на другім плане, і пра новы аўтамабіль, і пра мэблю. Дарэчы, зараз вельмі танныя крэдыты на айчынныя тавары — «як у Еўропе». Але мы як ніхто ведаем і памятаем іншую Еўропу — тую, што каваным ботам ідзе па нашых хлебных нівах. Тая, што сёння лязгае зброяй каля самых нашых граніц...

Кажуць, што вайна — гэта апошні аргумент Бога ў выхаванні непаслухмянага, ганарыстага, напышлівага, злога ды самаўлюбёнага чалавека. Каб яна не прыйшла на нашу зямлю, давайце самі станавіцца лепшымі. Пачнём з сябе і, напрыклад... з чаргі ў паліклініцы: перастанем сварыцца. Зараз час паразумення. І агульнанацыянальнай талакі і стваральнай працы дзеля міру. Вось яна — наша галоўная і канцэпцыя, і дактрына.

Яўген ПУСТАВОЙ.

АДРЭПЕЦІРУЕМ... ЭКЗАМЕН!

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Іншымі словамі, самы нервовы час — чаканне пачатку іспыту — педагогі вырашылі скараціць.

— У мінулым годзе адзінаццацікласнікі прыбывалі за 60 хвілін да пачатку іспыту, у гэтым годзе ў пункце правядзення экзамену трэба быць за 30 хвілін да яго пачатку.

Цэнтралізаваны экзамен пачнецца ў 11.00, як ужо гаварылася, 27 і 30 мая.

Атмасфера — рабочая

Ну, а ў студзені адзінаццацікласнікі змогуць «у рэжыме пробы» прайсці праз усе этапы цэнтралізаванага экзамену, пачынаючы з прыезду (падвозу для школьнікаў з сельскай мясцовасці) і запаўнення бланкаў і да непасрэдна экзаменацыйных заданняў. Мэта рэпетыцыі — адпрацоўка механізмаў правядзення іспыту, падкрэсліла спікер.

— Рэпетыцыя пройдзе ў строгай адпаведнасці з Інструкцыяй па арганізацыі і правядзенні цэнтралізаванага экзамену, зацверджанай пастановай Міністэрства адукацыі. Дзеці змогуць апрабаваць свае веды, прайсці цэнтралізаваны экзамен па ўсіх вучэбных прадметах, па якіх прадугледжаны ЦЭ, уключаючы рускую і беларускую мовы.

Для правядзення рэпетыцыі задзейнічаюць тыя ж пункты, дзе ў маі адбудзецца ЦЭ (гэта 144 пункты ва ўсіх рэгіёнах краіны, ад найбуйнейшага — БДУ, да самага невялікага — Расонскай сярэдняй школы).

— Пункты правядзення цэнтралізаванага экзамену размешчаны ў кожнай адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінцы, то-бок за межы свайго раёна навучэнцам выязджаць не давядзецца як падчас рэпетыцыі, так і падчас самога цэнтралізаванага экзамену, — запэўніла прадстаўнік Міністэрства адукацыі. — Падчас ЦЭ будзе забяспечана цэнтралізаваная дастаўка навучэнцаў у пункты правядзення экзамену ў суправаджэнні педагагічнага работніка. Для вучняў сельскіх устаноў адукацыі будзе забяспечана дастаўка школьнымі аўтобусамі да самага пункта правядзення экзамену. У гарадскіх населеных пунктах навучэнцы будуць карыстацца грамадскім транспартам, суправаджэнне іх педработнікам таксама будзе забяспечана.

Відавочна, што нават рэпетыцыя цэнтралізаванага экзамену — гэта стрэс для школьнікаў. Таму на кожным пункце яе правядзення будзе медработнік.

— Акрамя таго, традыцыйна будуць створаны ўсе ўмовы для бяспекі ўдзельнікаў ЦЭ. У прыватнасці, Дзяржаўтаінспекцыя забяспечыць паркоўку школьных аўтобусаў, якія суправаджаюць, каля пунктаў правядзення экзамену. Будзе наладжана ўзаемадзеянне з тэрытарыяльнымі органамі МНС і медыцынскімі работнікамі, — адзначыла Ірына Каржова.

Прадстаўніца Міністэрства адукацыі расказала, што ўваход у пункт правядзення цэнтралізаванага экзамену будзе ажыццяўляцца на падставе дакумента, які сведчыць асобу (важна памятаць: дакумент павінен мець тэрмін дзеяння, сапраўдны на момант правядзення рэпетыцыі/экзамену), і пропуска.

— Староннім асобам уваход у пункт правядзення ЦЭ будзе забаронены, — папярэдзіла яна.

Мова на выбар і заданні «з зорачкай»

Асаблівасць рэпетыцыі гэтага года — тое, што яна пройдзе па ўсіх прадметах па выбары навучэнцаў, уключаючы дзяржаўную мову (беларускую або рускую).

— Школьнікі змогуць апрабаваць свае веды, прайсці цэнтралізаваны іспыт па ўсіх вучэбных прадметах, па якіх прадугледжаны ЦЭ, уключаючы беларускую і рускую мовы. Нагадаю, што летась рэпетыцыя праходзіла толькі па профільных навучальных прадметах, — патлумачыла прадстаўніца Мінадукацыі.

Большасць школьнікаў зарэгістраваліся на рэпетыцыю экзамену па рускай мове і матэматыцы. На трэцім месцы па папулярнасці сёлета біялогія.

Педагогі падкрэсліваюць: у гэтым навучальным годзе як пры правядзенні першага этапу рэпетыцыйнага тэсціравання, так і пры правядзенні наступных, а таксама на рэпетыцыі цэнтралізаванага экзамену будуць выкарыстаны тэсты з уключанымі заданнямі пятага ўзроўню складанасці. Гэта значыць, з'явяцца задачы «з зорачкай». Мэта — прывесці ў поўную адпаведнасць крытэрыі ацэнкі ў школе да крытэрыяў ацэнкі цэнтралізаванага экзамену — выніковай формы атэстацыі выпускнікоў.

У цэлым, «проба» дазволіць прыйсці да цэнтралізаванага экзамену ў маі больш спакойнымі і больш падрыхтаванымі — у тым ліку маральна і псіхалагічна. Структура і складанасць тэстаў на рэпетыцыі цэнтралізаванага экзамену будуць поўнасцю адпавядаць структуры і складанасці тэстаў пры правядзенні як цэнтралізаванага экзамену, так і цэнтралізаванага тэсціравання ў гэтым навучальным годзе, падкрэслілі прадстаўнікі сферы адукацыі.

Нечаканасцяў не будзе

У гэтым запэўніў, гаворачы аб тэставых заданнях, **дырэктар Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў Юрый МІКСЮК:** тэставыя заданні адпавядаюць школьнай праграме.

— Усе заданні, якія будуць на рэпетыцыі цэнтралізаванага экзамену, той жа складанасці, што будуць і на самім цэнтралізаваным экзамене. Ацэнка вынікаў будзе праводзіцца па ўжо вядомых і апублікаваных табліцах. Ніякіх нечаканасцяў для дзяцей не будзе.

Наколькі паспяховай была рэпетыцыя, будучыя абітурыенты і іх бацькі змогуць даведацца ўжо ў лютым: апрацоўка вынікаў будзе праведзена ў двухтыднёвы тэрмін, у трохтыднёвы — вынікі давядуць да ўдзельнікаў. Пры гэтым самі вынікі рэпетыцыйнага цэнтралізаванага экзамену ні на што не ўплываюць, бо сапраўдны іспыт — толькі ў маі.

Усе неабходныя матэрыялы, якія датычацца цэнтралізаванага экзамену і яго рэпетыцыі, можна знайсці на сайце Міністэрства адукацыі ва ўкладцы «Цэнтралізаваны экзамен 2024 года», у тым ліку нарматыўна-прававыя дакументы, памяткі для педагагічных работнікаў і для ўдзельнікаў цэнтралізаванага экзамену. Таксама на сайце Міністэрства адукацыі размешчана інфармацыя для абітурыентаў, якія будуць паступаць на мэтавую форму падрыхтоўкі.

Аляксандра АНЦЭЛЕВІЧ.
Фота Лізаветы ГОЛАД.

«ЗАРА ВЫЗВАЛЕННЯ ЗАЙМАЕЦЦА НАД БЕЛАРУССЮ»

Адбылася прэзентацыя новай выставы

Другая выстава цыкла «Зара вызвалення займаецца над Беларуссю», прымеркаваная да 80-годдзя вызвалення краіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, адкрылася ў Нацыянальнай бібліятэцы.

У кальцавым калідоры трэцяга паверха паступова пачынае выбудоўвацца паўнацэнная дакументальная хроніка вызвалення Беларусі. Другая выстаўка прадстаўляе падзеі са студзеня да сакавіка 1944 года. Тут сабраны факты аб Калінкавіцка-Мазырскай і Рагачоўска-Жлобінскай наступальных аперацыях Беларускага фронту, вынікам якіх стала вызваленне 2 з 10 абласных гарадоў і 36 са 188 раённых цэнтраў, што прыкладна складае 1/5 часткі тэрыторыі Беларусі.

На мерапрыемстве прысутнічалі гісторыкі, журналісты, пісьменнікі, музейшчыкі і нават акцёры.

— Студзень — асаблівы час. Роўна 80 гадоў таму ён пачынаўся з вялікіх чаканняў. Чаканняў хуткай перамогі, чаканняў вызвалення нашай краіны, — заўважыў **генеральны дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Вадзім ГІГІН.**

Ён дадаў, што тыя часы і падзеі ніколі не забудуцца.

— Цяпер таксама непадалёк адбываюцца баявыя дзеянні. Гэта страшна, — адзначыў Вадзім Гігін. — Разам з тым на фоне гэтай трагедыі Вялікая Айчынная вайна не адыходзіць на другі план. Наадварот, яна застаецца вельмі важным для нас успамінам.

На адкрыцці выставы былі прадстаўлены ўнікальныя дакументы: арыгіналы газет і ўлёткі таго часу. **Дырэктар Нацыянальнага архіва Андрэй ДЗЕМЯНЮК** падкрэсліў, што важна не проста захаваць для сучаснікаў і будучых пакаленняў гэтыя дакументы, але і паказваць іх.

— На выставе прадстаўлена толькі маленькая частка дакументаў аб баявых дзеяннях, партызанскіх фарміраваннях, дакументаў, якія сведчаць аб генацыдзе беларускага народа, — дадаў ён.

На мерапрыемстве таксама прысутнічаў чалавек, які каля 40 гадоў прысвяціў вывучэнню гісторыі тых дзён, — **загадчык цэнтра ваеннай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН доктар гістарычных навук Аляксей ЛІТВІН.** Сёння ён цяпер займаецца навуковым суправаджэннем крымінальнай справы, узбуджанай Генпракуратурай, па фактах генацыду беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

— Падзеі Вялікай Айчыннай вайны кожны беларус успрымае асабліва блізка. Асабіста для мяне гэтая справа жыцця, — адзначыў ён. — Мы паднялі тысячы дакументаў, якія ляжалі ў архівах і якія, на жаль, доўгі час былі засакрэчаныя. Тысячы дакументаў вярнуліся ў Беларусь з тых архіваў, якія знаходзяцца ў Расіі.

Таксама на адкрыцці выставы адбылася прэзентацыя двух унікальных выданняў рэдактара аддзела культурнага жыцця газеты «Гомельскія ведамасці» Дзмітрыя Чарняўскага, прысвечаных памяці герояў-вызваліцеляў Беларусі. Першае пад назвай «Баявыя дарогі Рыгора Ільіна, ці 300 дзён на Захад» — гэта мастацкі твор, па якім можна літаральна за адзін вечар атрымаць яскравае ўяўленне пра тое, як адбывалася вызваленне Беларусі ад Камарына да Брэста. З гэтай кнігай звязана цікавая гісторыя. Першапачаткова вобраз галоўнага героя быў зборным, а імя абсалютна выдуманым.

— Прозвішча Ільін было ў рамане Талстога «Вайна і мір», а імя Рыгор я ўзяў з «Ціхага Дона», — прызнаецца аўтар.

Але вось у размове адзін з франтавікоў згадаў у сваім аповедзе нейкага Яўгена Ільіна.

— Мяне зацікавіла тое, што ён быў аднафамільцам майго героя. Я вырашыў знайсці, кім быў у сапраўднасці гэты чалавек, — падзяліўся Дзмітрый Чарняўскі. — Знайшоў яго ўзнагародныя лісты. Аказалася, што ён і ордэн Чырвонай Зоркі атрымаў пад Бабруйскам, і ў фарсіраванні Сожа ўдзельнічаў у 1943 годзе. Атрымліваецца, што ён паўтарыў біяграфію абсалютна выдуманага героя, як быццам той ветэран, які даўно сышоў з жыцця, заявіў аб сабе праз маю кнігу.

Так і атрымалася, што на вокладцы мы бачым малюнак з фатаграфіі рэальнага чалавека Яўгена Ільіна, што надзяляе яе асаблівай каштоўнасцю.

Над другім выданнем «Вуснамі франтавікоў» аўтар працаваў ажно 10 гадоў. Яму дапамагала 70 фатографаў. Гэта фундаментальная журналісцкая праца, якая складаецца з партрэтаў ветэранаў і іх успамінаў.

Фінальным акордам мерапрыемства стала выступленне акцёраў Драматычнага тэатра беларускай Арміі з урыўкам са спектакля «Ты помніш, Алёша...» па п'есе Аляксея Дударава.

Лізавета ГОЛАД, фота аўтара.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА

Крызіс у Чырвоным моры ўтрая павялічыў выдаткі на марскія перавозкі

Канфлікт у Чырвоным моры прывёў да павелічэння выдаткаў на марскія перавозкі на 300 працэнтаў і пагоршыў інфляцыйныя рызыкі. Аб гэтым паведаміла іспанская кампанія па страхаванні крэдытных аперацый Credito y Caucion, піша ТАСС. У кампаніі адзначылі, што крызіс у Чырвоным моры ўяўляе сабой «новую пагрозу сусветнаму гандлю». Большасць экспертаў чакаюць, што такая сітуацыя захаваецца прынамсі ў кароткатэрміновай перспектыве. Аднак чым даўжэй будзе працягвацца крызіс, тым больш сур'ёзнымі будуць наступствы.

У Credito y Caucion нагадалі, што каля 30 працэнтаў усіх кантэйнерных перавозак праходзяць праз Чырвонае мора, якое з'яўляецца найважнейшым каналам для грузавых перавозак з Азіяцка-Ціхаакіянскага рэгіёна ў Еўропу. «Фактычнае закрыццё маршруту па Чырвоным моры можа скараціць прапускную здольнасць міжнародных марскіх перавозак прыкладна на 20 працэнтаў», — адзначылі ў кампаніі.

Італія прыцягне больш вайскоўцаў для аховы правапарадку ў гарадах

Улады Італіі вырашылі павялічыць колькасць вайскоўцаў, якія ў 2024 годзе будуць удзельнічаць у ахове правапарадку на вуліцах краіны. Аб гэтым паведаміла ТАСС са спасылкай на Міністэрства ўнутраных спраў рэспублікі. У заяве ведамства, размешчанай у сацыяльнай сетцы, адзначаецца, што сёлета каля 6,8 тысячы салдат будуць задзейнічаны сумесна з сіламі правапарадку ў ахове важных аб'ектаў і чыгуначных вакзалаў Рыма, Мілана, Неапаля, Турына, Балонні, Фларэнцыі, Бары і іншых галоўных гарадоў Італіі. Паводле слоў італьянскага міністра інфраструктуры і транспарту Матэа Сальвіні, у ахове правапарадку ў краіне будзе ўдзельнічаць на 1,4 тысячы ваенных больш, чым у мінулым годзе. Ён асобна адзначыў, што 800 вайскоўцаў будуць размешчаны на вакзалах асноўных італьянскіх гарадоў. Італьянскія ведамствы не тлумачаць, з чым звязана неабходнасць павялічыць колькасць задзейнічаных у ахове правапарадку ваенных.



ДЫСТАНЦЫЙНА, НАВАТ БЕЗ ЭЛЕКТРОННАГА ЛІЧБАВАГА ПОДПІСУ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Асноўная задача ФСАН — збор і выплата страхавых узносаў. Тарыф на выплату ўзносаў у бюджэт фонду ўстаноўлены ў памеры 35 %. З іх 34 % за кожнага работніка ўплачвае работадаўца. У тым ліку 6 % пастурае на сацыяльнае страхаванне (з іх выплачваецца шэраг дапамог), 25 % паступае на будучую пенсію работніка. 1 % (таксама на пенсіённае страхаванне) утрымліваецца з заработнай платы кожнага работніка. Такім чынам акумулюецца даходная частка бюджэту фонду. За мінулы год яна склала каля 25 мільярдаў рублёў.

Гэтыя сродкі накіроўваюцца на дзве групы выплат насельніцтву. Асноўная — выплата пенсій грамадзянам, якія знаходзяцца на заслужаным адпачынку (каля 78 % усіх расходаў бюджэту фонду), а 21 % — расходы на дапамогі (сямейныя, па часовай непрацаздольнасці, цяжарнасці і родах і іншыя).

— Выкананне ўсіх задач немагчымае без іх лічбавай трансфармацыі. І сёння мы кажам, што працэс лічбавай трансфармацыі мы завяршылі. Усе ключавыя задачы гатовы да рэалізацыі толькі ў дыстанцыйным фармаце, — паведаміла Юлія Берднікава.

З укараненнем новага парадку разліку дапамог будуць улічвацца ўсе выплаты, на якія налічваецца ўзнос у ФСАН, а не толькі за работу. Такім чынам, пашыраецца пералік выплат, якія ўвойдуць у разлік сярэднядзённага заробку. Гэта аднаразовыя выплаты, матэрыяльная дапамога, на якую налічваюцца ўзносы, і іншыя выплаты.

Шэраг навацый для плацельшчыкаў узносаў з'явіцца ў бягучым годзе. Першая — з 1 студзеня плацельшчыкі маюць магчымасць працаваць у асабістым кабінеце плацельшчыка ўзносаў на партале фонду без электроннага лічбавага подпісу.

— Гэта чаканая функцыя, якая рэалізоўвалася некалькі гадоў. На сёння такі кабінет створаны і дазволіць ахапіць усе групы плацельшчыкаў для рэалізацыі задач, звязаных з ФСАН у дыстанцыйным фармаце без наведвання органаў ФСАН, — адзначыла кіраўнік фонду.

Дарэчы, плацельшчыкаў, якія з'яўляюцца работадаўцамі, зарэгістравана больш за 250 тысяч. Асноўная іх частка — 71 % — гэта плацельшчыкі, сярэдняспісачная колькасць работнікаў у якіх складае да 15 чалавек. У гэтай структуры тры чвэрці з'яўляюцца плацельшчыкамі з сярэднеспісачнай колькасцю работнікаў да пяці чалавек, на якіх і будзе распаўсюджвацца лічбавы кабінет плацельшчыка без электроннага лічбавага подпісу.

Гэта новаўвядзенне закране яшчэ адну групу плацельшчыкаў,

ЛІСТОК НЕПРАЦАЗДОЛЬНАСЦІ
(назва лячэбнай установы)
Серыя АЛ

якія самастойна выплачваюць узносы ў бюджэт фонду, — індывідуальных прадпрымальнікаў. Катэгорыя работнікаў, хто самастойна ўплачвае ўзносы ў ФСАН, складае каля 428 тысяч. Раней ім пры адсутнасці электроннага лічбавага подпісу трэба было прадстаўляць звесткі на папяровым носьбіце з уласным подпісам. Цяпер электронны кабінет «расчыніў дзверы» і для гэтай катэгорыі плацельшчыкаў.

Такім чынам, з бягучага года ўсе катэгорыі плацельшчыкаў могуць выплачваць узносы і прадстаўляць звесткі дыстанцыйна. І цяпер будзе дзейнічаць два віды кабінета плацельшчыка: першы мадэрнізаваны ў 2019 годзе, ім карысталіся тыя плацельшчыкі, якія маюць электронны лічбавы подпіс, другі від рэалізаваны без электроннага лічбавага подпісу.

— Мы ўваходзім у справаздачны перыяд, калі індывідуальным прадпрымальнікам неабходна прадставіць нам справаздачу, і гэтым плацельшчыкам неабходна будзе зарэгістравацца ў кабінеце. Таксама мы гаворым пра тых плацельшчыкаў — іх каля 23 тысяч — у якіх ёсць наёмныя работнікі, якія прадстаўлялі звесткі на папяровых носьбітах. Гэта таварыствы ўласнікаў, гаражныя кааператывы, ЖСПК і іншыя, для іх таксама першы квартал будзе з'яўляцца пераходным перыядам. Для таго, каб у першым квартале зарэгістравацца на партале без электроннага лічбавага подпісу, ім неабходна адзін раз наведаць орган фонду, каб гэты кабінет зарэгістраваць на сваю арганізацыю. У наступным не трэба ажыццяўляць візіты ў фонд, каб прадставіць дакументы, — патлумачыла Юлія Берднікава.

«Практыка паказвае, што, калі грамадзяне маюць некалькі месцаў работы, мы бачым: аднаму работадаўцу бальнічны адносяць, другому — не. Больш за 60 % грамадзян, якія маюць два і больш месцаў работы, прадставілі бальнічны ліст выбарна. Цяпер, калі работнік не прадставіць інфармацыю аб тым, што хварэў, усім работадаўцам, дапамога не будзе прызначацца. Адзін бальнічны — адна дапамога, пры ўмове, што хварэў на ўсіх месцах работы».

Праз кабінет плацельшчыка можна рэалізаваць шэраг задач. Найперш гэта падача справаздач і дакументаў персаніфікаванага ўліку ў ФСАН і прагляд вынікаў іх прыёму. Дарэчы, у год у органы фонду прадстаўляецца больш за 28 мільёнаў дакументаў. З1 красавіка, калі скончыцца пераходны перыяд, усе яны будуць паступаць толькі ў лічбавым фармаце.

Таксама асабісты кабінет плацельшчыка дазваляе кожнаму наведвальніку скарыстацца дапедачна-інфармацыйнымі сэрвісамі, іх 16. Гэта дазволіць атрымаць інфармацыю пра работнікаў дадзенай арганізацыі, якая ёсць у інфармацыйных сістэмах фонду. Таксама маецца 12 вітрын даных. Яны даюць магчымасць атрымаць зваротную сувязь ад фонду, калі той накіроўвае сігнал плацельшчыку, што нейкая інфармацыя некарэктна адлюстравана на асабовых рахунках таго ці іншага работніка ці ўтварылася запазычанасць.

Яшчэ адна навінка для работадаўцаў — магчымасць маніторыць расходаванне сродкаў на выплату дапамог. Гэта важна, паколькі выплата ўзносаў у бюджэт фонду ажыццяўляецца з улікам выліку расходаў на выплату дапамог.

Бальнічныя будуць разлічвацца па-новаму з ліпеня

Таксама рэалізаваны новы раздзел, звязаны з выплатай дапамог па часовай непрацаздольнасці, цяжарнасці і родах. Пра навацыі заканадаўства, якія нас чакаюць з 1 ліпеня бягучага года па выплаце бальнічных, расказала **намеснік кіраўніка Фонда сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Кацярына ЛІХАЧОВА.**

Першая з іх — змяненне парадку выліку сярэднядзённага заробку. З укараненнем новага парадку разліку дапамог будуць улічвацца ўсе выплаты, на якія налічваецца ўзнос у ФСАН, а не толькі за работу. Такім чынам, пашыраецца пералік выплат, якія ўвойдуць у разлік сярэднядзённага заробку. Гэта аднаразовыя выплаты, матэрыяльная дапамога, на якую налічваюцца ўзносы, і іншыя выплаты.

Таксама з 1 ліпеня павялічваецца мінімальны памер дапамогі па часовай непрацаздольнасці. Сёння гэта 50 % БПМ, ці 183 рублі. З 1 ліпеня гэта будзе памер мінімальнай заработнай платы, які сёння складае 626 рублёў. Такі парадак разліку бальнічнага выкарыстоўваецца для работнікаў, якія пакуль не маюць працоўнага стажу.

Мяняецца і памер самой дапамогі па часовай непрацаздольнасці, цяжарнасці і родах. Сёння яна ў першыя 12 каляндарных дзён бальнічнага складае 80 %, а далей — 100 %. З 1 ліпеня на разлік дапамогі будзе ўплываць стаж работніка. Калі ён складае больш за 10 гадоў, 100 % заробку будзе захоўвацца з першага дня хваробы. Калі менш за 10 гадоў — разлік застанецца ранейшым: 80 % у першыя 12 каляндарных дзён і 100 % — у астатні перыяд.

Яшчэ адна навацыя — дапамога будзе выплачвацца толькі па адным месцы работы і, як правіла, па асноўным. Туды і трэба прадставіць бальнічны. Калі асноўнага месца работы няма і работнік працуе толькі па сумяшчальніцтве, ёсць права прадставіць па сумяшчальніцтве, але толькі па адным месцы.

— Асаблівасць — мы ўлічваем заробак усіх работадаўцаў. Сярэднядзённы заробак не зменшыцца. У яго разлік увойдуць выплаты ўсіх работадаўцаў, прычым не толькі дзейных, але і былых у разліковым перыядзе, — патлумачыла Кацярына Ліхачова.

Зменіцца з 1 ліпеня і разліковы перыяд. Цяпер ён складае шэсць месяцаў, а павялічыцца да 18. Калі за гэты час работнік паспеў змяніць месца работы, улічваецца яго заробак і на мінулым месцы ў азначаны перыяд.

— Яшчэ адна навацыя, якая даўно прасілася. Калі органы фонду выходзяць на праверку і ўстанаўліваюць недаафармленне бальнічнага, то работадаўца ў праве яго дааформіць. Раней абавязкам фонду было заўважыць няправільнае афармленне, і гэтыя выплаты мы не прымалі да заліку. Цяпер ён даафармляецца і працягвае быць аплачаным. Такая патрэбная для нашых работадаўцаў навацыя, — адзначыла Кацярына Ліхачова.

Апошняе змяненне — разлік сярэднядзёнага заробку будзе ажыццяўляцца ФСАН, а не работадаўцам.

Справядлівасць і мінімізацыя памылак бухгалтараў

Якi ж чакаецца эфект ад уведзеных змяненняў?

— Найперш мы мелі на мэце больш справядлівыя адносіны ў прымяненні нормаў заканадаўства. Чым больш чалавек працуе, тым больш у яго дапамога. Калі занятасць і месцаў работы больш, дапамога таксама большая. Таксама мелі на мэце скарачэнне выпадкаў злоўжывання сродкамі сацыяльнага страхавання. Сёння мы бачым такія выпадкі, калі завышаецца разліковая велічыня дапамогі. Калі набліжаецца працяглы бальнічны, напрыклад, па цяжарнасці і родах, то рэзка ў разліковы перыяд, які цяпер складае шэсць месяцаў, павышаюцца выплаты ў гэтага работніка. І такім чынам павышаецца памер дадзенай дапамогі. Для таго каб пазбегнуць такіх сітуацый, у тым ліку і па гэтай прычыне павялічаны разліковы перыяд, — патлумачыла Кацярына Ліхачова.

Яшчэ адна мэта — устараніць абіральны падыход у выплаце дапамог.

— Практыка паказвае, што, калі грамадзяне маюць некалькі месцаў работы, мы бачым: аднаму работадаўцу бальнічны адносяць, другому — не. Больш за 60 % грамадзян, якія маюць два і больш месцаў работы, прадставілі бальнічны ліст выбарна. Цяпер, калі работнік не прадставіць інфармацыю аб тым, што хварэў, усім работадаўцам, дапамога не будзе прызначацца. Адзін бальнічны — адна дапамога, пры ўмове, што хварэў на ўсіх месцах работы, — падкрэсліла спецыяліст.

Яшчэ адзін эфект, якога чакаюць у ФСАН, — мінімізацыя памылак бухгалтарскіх службаў.

Такім чынам з бягучага года ўсе катэгорыі плацельшчыкаў могуць выплачваць узносы і прадстаўляць звесткі дыстанцыйна. І цяпер будзе дзейнічаць два віды кабінета плацельшчыка: першы мадэрнізаваны ў 2019 годзе, ім карысталіся тыя плацельшчыкі, якія маюць электронны лічбавы подпіс, другі від рэалізаваны без электроннага лічбавага подпісу.

— Слабае звяно ва ўзаемадзеянні з ФСАН — няправільны разлік у частцы прызначэння дапамог па часовай непрацаздольнасці, цяжарнасці і родах. Гэта парушэнне сустракаецца ў 45 % выпадкаў. Шмат недаплат дапамог, у 2022 годзе яны былі недаплачаны на суму больш за 200 тысяч рублёў, — расказала Кацярына Ліхачова.

У мабільнага дадатку ФСАН 670 тысяч карыстальнікаў

Год таму з'явіўся мабільны дадатак для работнікаў, дзе можна атрымаць карысную інфармацыю аб працоўнай дзейнасці, пракантраляваць выплату работадаўцам узносаў у ФСАН і атрымаць звесткі пра гарантыі, якія дае дзяржава.

— Мабільная прылада — першая спроба выбудаваць узаемадзеянне з работнікамі. І тое, што стрэл аказаўся трапным, сведчыць, што ўжо на першым тыдні функцыянавання дадатак трапіў у топ самых запатрабаваных. Яно запатрабаванае. Праз год можна сказаць, што 670 тысяч грамадзян карыстаюцца мабільным дадаткам. Сярод іх 57 % жанчын і 43 % мужчын. Па ўзросце карыстальнікі дзеляцца наступным чынам: 2,4 % — маладыя людзі да 21 года, 50 % — людзі ва ўзросце 22—40 гадоў, 36,7 % — 41—63 гады, 1,3 % — людзі, старэйшыя за 63 гады. Такім чынам, эканамічна актыўнае насельніцтва складае 87 % сярод карыстальнікаў. Так што гэты крок быў зроблены не дарэмна. Цяпер мы маем паўнацэнна выбудаваны лічбавы фармат узаемадзеяння з нашымі застрахаванымі грамадзянамі, — рэзюмавала Юлія Берднікава.

Алена КРАВЕЦ.

ГІСТАРЫЧНАЯ ПРАЎДА АДНОЙ СЯМ'І

Яе дзед у 1941-м выратаваў параненага вайскоўца. Іх расстралялі. Праз 80 гадоў унучка дабілася ўвекавечання памяці абодвух

Хіба дасі гэтай жанчыне 92 гады? Валянціна Андрэеўна Ігнацюк да гэтай пары сама водзіць машыну. «Хадзіць мне ўжо цяжка, — гаворыць, — а за рулём я сябе пачуваю як рыба ў вадзе. Тэхагляды сама праходжу, вось толькі сама ўжо не рамантую». Яна памятае вайну і цяжкі пасляваенны час. Усё жыццё гэта жанчына шмат працавала. А яшчэ ўсё жыццё імкнулася аднавіць гістарычную праўду адной асобна ўзятай сям'і. Сваёй сям'і. Але аб усім па парадку.

ПЕРШЫ ДЗЕНЬ

— Я вайну добра помню, — расказвае Валянціна Андрэеўна. — Дзевяць гадоў мне было летам 1941-га. 12 чэрвеня мой малодшы брацік нарадзіўся, а 22-га, у нядзелю, бацькі, сваякі, суседзі адзначалі хрэсьбіны, сядзелі за сталом. Бацька выйшаў па нешта на вуліцу. А потым забег у хату ўсхваляваны, разгублены і кажа: «Чамусьці самалёты не так лятаюць, як заўсёды, — многа іх». Яго спрабавалі супакоіць, гаварылі, што, пэўна, вучэнні. А потым мы пачулі выбухі, спачатку далёка, потым бліжэй, і дарослыя зразумелі, што не вучэнні, а нешта страшнае насоўваецца.

Помнік у Чаравачыцах.

— ...У памяці яшчэ засталося, як ішлі вайскоўцы з боку Брэста на ўсход. Мы жылі ў Батчы каля самай чыгункі, — працягвае жанчына. — Яны павольна рухаліся ўздоўж рэек, у асноўным параненыя, многія ў адной бялізне з крывавымі плямамі, перавязаныя, каго вялі, каго неслі. Некаторыя былі зусім слабыя. Адзін маладзенькі, увесь паранены, відаць, упаў. Было зразумела, што ён нікуды не дойдзе. Мой дзед Улас пашкадаваў яго, паклаў на падводу і павёз дадому. Дзед жыў на хутары, за лесам. Там яны з бабуляй вылечылі, выхадзілі гэтага хлопца. Звалі яго Ігнат Марозаў, ён быў недзе з Расіі. Так і жыў Ігнат у дзеда да сярэдзіны 1942 года, дапамагаў па гаспадарцы.

У АКУПАЦЫІ

Валянціна Андрэеўна гаворыць, што вайна ў яе дзіцячай свядомасці адбілася як абсалютны страх, нават жах. Па першым часе было спакайней. Побач стаяў пост — немцы і мадзьяры. Апошнія былі лепшыя, маці іх падкармлівала смятанай, яйкамі. Яны добра ставіліся да мясцовых, а вось немцы былі жорсткімі, рабілі аблавы, моладзь гналі ў Германію. А пачаўся той страх з часу знішчэння суседніх Чаравачыц. Партызаны ўзарвалі эшалон на чыгунцы. Якраз выпаў снег, і сляды вялі ў бок Чаравачыц. Наляцелі карнікі і спалілі-зруйнавалі вёску, людзей пабілі. Далей расказвае:

— Ад нас тыя Чаравачыцы праз чыгунку кіламетры два ўсяго. І вось гэты енк людзей, малых дзяцей разам з віскам свіней, ровам кароў, іржаннем коней, якія шалелі ад пажару, у мяне, здаецца, і цяпер у вушах стаіць. Гэта нешта за межамі чалавечага разумення... Бацькі тады не раз жахаліся: а каб тыя сляды нават выпадковага чалавека вялі ў нашу вёску, ад нас таксама нікога не засталося б.

Ну і пасля гэтага нашы мужчыны па чарзе трымалі варту па начах. А мы спалі апранутыя ў любую пару. Як толькі на станцыі быў заўважаны нейкі рух, кожная сям'я скакала на падводу, і гаспадар з усіх сіл паганяў каня, імчаў у лес. Вось так аднойчы мы спалі з сястрой апранутыя, а я, відаць, так моцна заснула, што «па трывозе» выскачыла ў паліто і босая. Маці за меншымі глядзела, ніхто не звярнуў увагі на мяне. А снег тады пасля адлігі быў цвёрды, як лёд. Пакуль бегла да падводы, і там да схрону, ногі парэзала ўшчэнт, усе былі ў крыві. Дык потым нанач мне чаравікі за шнуркі да рукі прывязвалі, вось так і спала. Помню, як у капцы з бульбай сядзелі з сястрой, куды нас бацька адправіў.

Яшчэ адзін выпадак, калі мы з мамай ад страху ледзь прытомнасць не трацілі. Мы ўсе ў сям'і рослыя, высокія. А старэйшая сястра ў 13-14 гадоў выглядала на дарослую. І бацькі вельмі баяліся, што яе могуць забраць і пагнаць у Германію. Аднойчы мадзьяры, што падхарчоўваліся ў нас, шапнулі маці, што за імі ідуць немцы. Схаваць сястру на двары не паспелі. Маці загадала ёй скокнуць у сенцах на гарышча, закідала вязанкамі з фасоляй. Яны зайшлі, спыталі, ці ёсць хто яшчэ, а потым адзін з немцаў сунуў штыком у тую фасолю. Не ведаю, як у маці не разарвалася сэрца, яна толькі мне маленькага брата ў рукі працягнула. Але ж, на шчасце, штык прайшоў міма, Ліда потым злезла з гарышча цэлая, толькі перапалоханая.

Помнік у Кобрыне.

Адным словам, вайну мы ўсе перажылі. Нават брат, старэйшы Мікалай, 1926 года нараджэння, які пайшоў у партызаны, каб пазбегнуць адпраўкі ў Германію. Ён быў сувязным там, і аднойчы нам паведамілі, што з задання група не вярнулася. Партызаны прынеслі яго рэчы. Мы аплакалі яго. А праз паўгода ён раптам прыходзіць! Аказалася, што заданне было важным, сакрэтным, брат не мог з намі звязацца. Потым ён працаваў у Брэсце. І выканаў значную ролю ў маім жыцці, дакладней, дапамог перабрацца ў горад.

ДЗЕД УЛАС І ВАЙСКОВЕЦ ІГНАТ

А што ж дзед, пра захаванне памяці якога ўсё жыццё рупілася ўнучка? Валянціна Андрэеўна вядзе мяне ў пакой, паказвае партрэт дзеда Уласа. На здымку ён малады, прыгожы, у вайсковай форме. Аказалася, што ў пачатку Першай сусветнай сям'я Уласа накіравалася з кобрынскай вёскі ў бежанцы, як і многія тады. Некалькі гадоў жылі ў Маскве. Там яго нават паспелі прызваць у армію. Колькі і дзе служыў Улас, Валянціна не ведае, як дарэчы, дакладнага яго імя па бацьку. Дзесяць гадоў ёй было, як дзеда забілі. Цяпер наракае на сябе, што не распытала ў сваякоў. Ведае, што быў добрым гаспадаром, жыў на хутары заможна. Вялікую ўвагу ўдзяляў адукацыі дзяцей. Напрыклад, маці Валянціны Андрэеўны, калі жылі ў Маскве, вучылася ў гімназіі, ведала французскую мову. Дарэчы, яшчэ да вайны яна арганізавала ў сваім доме грамадскую бібліятэку.

Ну а дзед, як ужо гаварылася, выратаваў чужога чалавека. Вылечыў, адагрэў, накарміў, апрануў у сялянскую адзежу. Так бы, відаць, і перажыў вайну нечы сын, але ж знайшоўся злыдзень, данёс. Аднойчы, было гэта ў 1942 годзе, прыехалі паліцаі і забралі Ігната. Дзед усяляк улагоджваў іх, гаварыў, што гэта яго пляменнік з горада. Не паслухалі. А калі той не вярнуўся і на наступны дзень, і на трэці, дзед запрог каня ды паехаў ва ўправу, думаў выручыць, хацеў сказаць, што пляменнік, што выйшла памылка. Ніхто не ведае, што там адбылося, можа, катавалі хлопца, можа дабіліся прызнання, што ён вайсковец. Але і праз дзень, і праз два Улас не вярнуўся. Потым людзі наказалі яго дачцэ, што конь з падводай тры дні стаіць прывязаны без яды і вады. Яна падалася ў горад і знайшла каня, прывязанага каля памяшкання, якое выкарыстоўвалася ў якасці турмы. Пачала асцярожна распытваць людзей. Знайшла жанчыну, крыху знаёмую, якая працавала прыбіральшчыцай ва ўправе. Тая расказала, як некалькі дзён таму загналі на два грузавікі ўсіх людзей, якія знаходзіліся пад замком, вывезлі ў раён цяперашняй другой школы і расстралялі. Жанчына казала, што большасць няшчасных былі яўрэйскія сем'і з малымі дзецьмі, старымі, але былі і іншыя людзі. І ўсе аказаліся ў адной яме. «Вось так мы і даведаліся пра лёс дзеда і таго маладога хлопца», — уздыхае Валянціна Андрэеўна.

Валянціна ІГНАЦЮК.

ПАМЯЦЬ СЭРЦА І ПАМЯЦЬ ГРАНІТУ

— Пасля вайны нехта паставіў крыж на месцы расстрэлу, пазней з'явіўся сціплы абеліск. Мама, колькі жыла, хадзіла туды, клала кветкі, і мы з ёй, вядома, хадзілі. Калі мамы не стала, мы працягвалі хадзіць, на 9 Мая абавязкова. З часам помнікі перараблялі, старыя мянялі на новыя. І вось аднойчы я заходжу, а там новая пліта, на ёй пералік прозвішчаў, у асноўным яўрэйскіх, а ўнізе дапісана «і двое невядомых». Я адразу зразумела, што гэта мой дзед з Ігнатам.

Пайшла ў ваенкамат, расказала пра ўсё. Мне прапанавалі напісаць заяву. Сказалі, што пачалі праверку. Прайшло некалькі гадоў, мы зноў звярталіся ў ваенкамат. Да праверкі падключыліся супрацоўнікі райвыканкама. І нарэшце мне паведамілі, што памяць пра майго дзеда будзе ўвекавечана. Па маёй просьбе таксама пачалі праверку наконт вайскоўца з Расіі Ігната Марозава. І праўда, праз некаторы час мне паведамілі, што атрымалі звесткі пра лётчыка па прозвішчы Марозаў, які лічыўся прапаўшым без вестак у 1941 годзе. Такім чынам, знайшліся сляды яшчэ аднаго ўдзельніка вайны».

Адна справа — звесткі, дакументы, другая — рэальнае ўвекавечанне. Валянціна Андрэеўна па-сапраўднаму адчула сябе шчаслівай, калі на мемарыяльнай пліце помніка ў вёсцы Чаравачыцы, дзе ўпісаны ахвяры вайны, з'явілася прозвішча і імя яе дзеда.

Як расказала старшыня Батчынскага сельскага Савета Святлана Гангала, 7 лістапада адзначалі 80-годдзе трагедыі вёскі Чаравачыцы: «Да гэтай даты правodзілі мадэрнізацыю помніка, абнавілі пліты. І, вядома, упісалі нашага

Дзед Улас.

земляка, якога катавалі ў кобрынскай турме, а затым расстралялі. На той час мы ўжо атрымалі ўсе неабходныя дакументы. Сёмага лістапада мінулага года правялі жалобны мітынг, на якім былі і Валянціна Андрэеўна з сястрой і іншымі сваякамі».

— У нас у Чаравачыцах пахаваны бацькі, — расказвае далей Валянціна Ігнацюк. — Мы некалькі разоў на год наведваем іх магілы, а цяпер будзем і да гэтага помніка прыходзіць, каб пакласці кветкі, каб згадаць не толькі дзеда, але і іншых нашых землякоў.

Бліжэй да канца года завяршыўся яшчэ адзін факт гістарычнай справядлівасці — на адной з пліт помніка ў скверы каля другой школы Кобрына з'явіліся яшчэ два прозвішчы. На гэты раз першым значыцца Ігнат Марозаў. Яго імя нанеслі чырвонай фарбай, побач — зорачка, такім чынам абазначылі вайскоўца, астатнія ахвяры — мірныя жыхары, у іх ліку і Улас Біч. Каля гэтага помніка мітынг будзе вясной, прымеркаваны да Дня Перамогі, і Валянціна Андрэеўна абавязкова туды пойдзе.

І СЯМЕЙНЫ АЛЬБОМ

Пакуль яна не ведае, ці ўдалося знайсці сваякоў Ігната Марозава. Мясцовыя краязнаўцы перасылалі ёй фота на апазнанне. Але яна не магла адказаць упэўнена, бо бачыла хлопца ў сялянскай адзежы больш за 80 гадоў таму, а на здымку ён быў у вайсковай форме. Баялася памыліцца. Але ж галоўнае, што пошукавая работа працягваецца, і яшчэ адзін салдат вайны не застаецца невядомым.

...Валянціна Андрэеўна дастае альбом са здымкамі. Згадвае, як пасля вайны давялося папрацаваць у калгасе, і касіла, і арала. Бацьку забралі на рамонт мастоў, ён быў спецыялістам-цесляром. Гэты час ёй запомніўся як самы галодны. На працадні амаль нічога не плацілі, у сям'і дзяцей многа. Ляпёшкі рабілі з ільнянога насення — горкія, ліпкія. Ёй яшчэ пашанцавала, што брат Мікалай забраў да сябе. Валянціна скончыла чыгуначную школу. Працавала пэўны час у Брэсце на чыгунцы. Потым выйшла замуж, пераехала ў Кобрын. Пазней скончыла гандлёвы тэхнікум, працавала ў гандлёвых арганізацыях больш за 30 гадоў. Сёння шаноўны ветэран працы жыве адна ў сваім доме. Найбольшая яе ўцеха — маленькая праўнучка, чый партрэт красуецца на сцяне. Яна абводзіць позіркам фотаздымкі на сценах і гаворыць, што самае каштоўнае на свеце — гэта мір. Ведае, што гаворыць.

Пра Валянціну Андрэеўну аўтару гэтых радкоў упершыню расказала нястомная руплівіца гісторыі роднага краю настаўніца на пенсіі Марыя Асійчук, за што ёй асобная падзяка.

Святлана ЯСКЕВІЧ,

г. Кобрын.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению открытого акционерного общества «Петриковский комбинат бытового обслуживания» (продавец) извещает о проведении 8 февраля 2024 года открытого повторного аукциона с понижением цены на 30 % по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ лота	Наименование предметов торгов	Начальная цена продажи имущества, с учетом НДС (20 %), бел. руб.	Сумма задатка, с учетом НДС (20 %), бел. руб.
1	**Изолированное помещение с инв. № 335/D-19036960**, общей площадью **59,5 кв. м,** назначение – помещение бытового обслуживания населения, наименование – **комплексно-приемный пункт**. Адрес: Гомельская обл., Петриковский р-н, Новоселковский с/с, аг. Новосёлки, ул. Ленина В.И., 7-1. **Информация о земельном участке:** расположено на земельном участке с кадастровым номером **324385203101000257** общей площадью **0,0497 га (1/4 доли в праве аренды). Местоположение (адрес):** Гомельская обл., Петриковский р-н, Новоселковский с/с, аг. Новосёлки, ул. Ленина В.И., 7. **Целевое назначение земельного участка:** для обслуживания здания комплексно-приемного пункта	**16 207,53**	810,38

Продавец: открытое акционерное общество «Петриковский комбинат бытового обслуживания», 247940, г. Петриков, ул. Гагарина, 16.

Порядок ознакомления с имуществом (осмотр) и заключение договора купли-продажи осуществляются по контактному тел. **8 (029) 180-22-25 – Корнийчук Виталий Валерьевич.**

Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона.

Для участия в аукционе необходимо:

1. Оплатить задаток на расчетный счет **Продавца торгов (открытое акционерное общество «Петриковский комбинат бытового обслуживания»):** р/с BY94BAPB30122460100130000000 в ОАО «Белагропромбанк» г. Минск, БИК BAPBBY2X, УНН 400031909, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № 1 (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления).

2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно **с 25 января 2024 г.** по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Прием заявлений для участия в аукционе **заканчивается 6 февраля 2024 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов).** Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три календарных дня до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается **Продавцом** в течение **5 (пяти) рабочих дней** со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; произвести оплату за услуги (вознаграждение) по организации и проведению торгов в течение **3 (трех) рабочих дней** с момента подписания протокола, а также возместить Продавцу затраты за публикацию в газете «Звязда» в течение **3 (трех) рабочих дней** с момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи в течение **10 (десяти) календарных дней** от даты подписания протокола о результатах аукциона, оплатить приобретаемое имущество Продавцу в течение **15 (пятнадцати) календарных дней** после подписания договора купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части).

Извещение о проведении аукциона размещено на сайтах: организатора аукциона –www.expert-usluga.by (раздел «Аукционы»), Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь www.gki.gov.by/ в разделе «Продажа/Аренда имущества», далее – «Продажа и аренда государственной недвижимости. Единая база».

Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 13.12.2023 г. № 241 (300971).

Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы».

Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-56, 8 (044) 599-18-16.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор аукциона/ оператор	ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б, www.ipmtorgi.by
Продавец	ООО «Офис рядом», 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, д. 8Б, корп. 1, пом. 9, каб. 6
Предмет электронных торгов: административное помещение, инв. номер 500/D-708117107, общ. пл. 260,1 кв. м, по адресу: г. Минск, ул. Тепличная, 9-20	**Начальная цена (без НДС) – 605 000,00 бел. руб.**
Дополнительная информация: аренда. Подробная информация на сайте организатора аукциона	
Задаток 5 % от начальной цены предмета электронных торгов перечисляется в белорусских рублях по курсу НБРБ на дату внесения платежа на счет BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638	
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней со дня завершения электронных торгов	
Условия оплаты предмета электронных торгов	
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение **30 (тридцати)** календарных дней после заключения договора купли-продажи	
Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов установлен регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by	
Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить вознаграждение **3 %** от цены продажи лота в течение 3 рабочих дней после проведения электронных торгов	
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных торгов в любое время до момента определения победителя электронных торгов без объяснения причин снятия	
Дата и время начала и окончания электронных торгов: 27.02.2024 г. с 11.00 до 13.00. Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки, в случае если ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов	
Дата и время окончания приема заявок: заявки на участие в электронных торгах принимаются по **26.02.2024 г.** до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by	
Контактные данные	**Тел.: +375 (17) 373 21 33; +375 (44) 704-92-06. E-mail: info@ipmtorgi.by**

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ по продаже транспортных средств, находящихся в собственности Республиканского унитарного предприятия «Белпочта» Брестского филиала

№ лота	**1**	**2**	**3**
Наименование объекта	Автомобиль **грузовой фургон «Купава»** 232500 ГАЗ-3302, грузоподъемностью 1 600 кг, регистрационный номер 9957 ЕК-1, 2010 год выпуска, заводской номер X96330200A2392116, пробег 333 206 км, цвет – белый	Автомобиль **грузовой фургон «Пежо Боксер ГП 2»**, грузоподъемностью 1 540 кг, регистрационный номер AI 4283-1, 2008 год выпуска, заводской номер VF3YCAMFC11477888, пробег 1 479 855 км, цвет – синий	Автомобиль **грузовой фургон «Пежо Боксер»**, регистрационный номер AI 5832-1, 2012 год выпуска, заводской номер VF3YEZMFC12306893, пробег 312 790 км, цвет – синий
Начальная цена продажи (с НДС)	**Снижена на 50 % 3 135,30**	**Снижена на 50 % 3 612,20**	**Снижена на 50 % 8 425,96**
Сумма задатка	300,00	300,00	800,00
Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 609			**4 000 рублей (BYN)**
Продавец – Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» Брестский филиал, 224010, г. Брест, пр-т им. П.М. Машерова, 32, тел.: 8 033 698-27-98, 8 033 660-41-73			
Извещение о проведении аукционных торгов опубликовано на сайтах: www.bgcn.by, www.city.brest.by, www.brest-region.gov.by и www gki.gov.by			
Аукцион состоится 22 февраля 2024 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал (либо каб. 607)		**Заявления на участие в аукционе принимаются с 8.30 22.01.2024 г. до 16.00 16.02.2024 г. по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50**	
Организатор аукционных торгов – КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью», г. Брест, ул. Ленина, 50, тел. 53-81-92. www.bgcn.by, www.brest-region.gov.by, www.gki.gov.by			
Сумма задатка перечисляется КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» на счет № BY73AKBB30127803600111000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код банка AKBBBY2X, УНП 290433924 в срок до 16.00 16.02.2024 г.			

УНП 400071204

ОАО «ГОМЕЛЬОБЛРЕКЛАМА»

филиал «Эксперт-Услуга» **(организатор аукциона)** по продаже имущества **ООО «АвтоЮла» (продавец)** в лице антикризисного управляющего Потапченко Д.А. извещает о проведении **9 февраля 2024 года открытого повторного аукциона со снижением цены на 20 %** в 11.00 в городе Гомеле по ул. Гагарина, 20, каб. 2.9.

ПОЛУПРИЦЕП БОРТОВОЙ SCHWARZ MUELLER SPA 3/E,

цвет – черный, кузов VAVJ203398H276760,
рег. № 6783АА-3, 2008 год выпуска.
Начальная цена без учета НДС (20 %) – **17 600,00** бел. руб.

Срок приема заявлений на участие в торгах и оплаты задатка – с 25.01.2024 по 07.02.2024 с 9.00 до 16.00.
Подробная информация на сайте – www.expert-usluga.by и www.bankrot.gov.by.
Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 01.11.2023 г. № 212 (30092). Тел. 8 (044) 599-18-16.

Извещение об открытом аукционе по продаже не завершенного строительством жилого дома и земельного участка в частную собственность в г. Гродно 27 февраля 2024 года

№ лота	Местонахождение земельного участка, его кадастровый номер	Площадь земельного участка (га)	Характеристика (описание) не завершенного строительством капитального строения	Ориентировочные расходы по подготовке документации для проведения аукциона, руб.	Начальная цена предмета аукциона (в том числе: начальная цена не завершенного строительством капитального строения; земельного участка), руб.	Сумма задатка, руб.
1	Гродненская область, г. Гродно, ул. Янки Мавра, 28, У-389, микрорайон «Заболоть», 440100000002006925	0,0983	Незавершенное незаконсервированное капитальное строение, площадь застройки: 113 кв. м, фундамент: фундаментные блоки, подземных этажей: 1 (стены: фундаментные блоки)	382,44	40 284,27 (12 661,97; 27 622,30)	8 000

Земельный участок предоставляется в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. Возможность подключения к внеплощадочным сетям водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и пр., и точки подключения определяются проектом. Земельный участок может иметь ограничения и обременения. Назначение земельного участка в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме). Условия, предусмотренные в решении о формировании земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона: внесение платы за предмет аукциона; возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения; обращение за государственной регистрацией прав на земельный участок в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; продолжить строительство жилого дома в установленный срок.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», телефоны: +375 (152) 626055, 626056.

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в указанном размере, перечисляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 ГОУ № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY2X, код назначения платежа 40901, УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости»; представить в ГП «Гродненский центр недвижимости» следующие документы; заявление на участие в аукционе установленной формы; документ, подтверждающий внесение суммы задатка; подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством штрафных санкций и иные требования; дополнительно представляются: гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом негосударственного юридического лица РБ – доверенность, выданная юр. лицом, документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица. При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Аукцион состоится 27 февраля 2024 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 (актовый зал). Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 117 с 29 января по 21 февраля 2024 года включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи, не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2018 г. № 220. Аукцион проводится аукционистом при наличии двух или более участников аукциона. Аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аукционный номер не поднимет только один участник аукциона. Аукционист называет аукционный номер этого участника, трижды последнюю цену и объявляет о продаже предмета аукциона, а участника аукциона – победителем аукциона в отношении соответствующего предмета аукциона. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником либо для участия в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов. Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как единственный, подавший заявление на участие в аукционе, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся обязан: внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения; выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его в частную собственность победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона. После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Гродненский горисполком выдает победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, один экземпляр протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся. Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. Осмотр земельного участка на местности производится желающими самостоятельно в удобное для них время.

ЧЫРВОНКА
Чырвоная змена

25 СТУДЗЕНЯ 2024 г.
ЧАЦВЕР
№ 2 (15970)

Выдаецца
з 21 красавіка 1921 года

Маладыя Імёны

Іван ЗДАНЮК:

«Артыст павінен быць шчырым і сумленным перад сваім гледачом»

Тысячы прыхільніц, заваяваныя радыёчарты, сацыяльныя сеткі і сэрцы слухачоў, пастаянныя канцэрты і перамогі ў музычных конкурсах... Усё гэта штодзённае жыццё нашага сённяшняга героя, маладога, але таленавітага артыста, уладальніка звання найлепшага радыёвыканаўцы за 2022 год Івана Зданюка.

— Іван, як у вашым жыцці з'явілася музыка?

— Любоў да яе зарадзілася ў раннім дзяцінстве. Памятаю, як, будучы дзіцем, слухаў, як спявае мой дзядуля, мне гэта вельмі падабалася. І я захацеў таксама спяваць. Мама адвяла мяне ў вакальны гурток. Уласна там і пачалося фарміраванне як артыста. А пасля я паступіў у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, дзе працягнуў развіццё, але ўжо больш прафесійна. Дарэчы, бацькі заўсёды падтрымлівалі мяне ў творчых пачынаннях. І ў цяжкія моманты заўсёды былі побач, аддаючы апошняе, каб я здзейсніў свае мары.

— Ці памятаеце першае выступленне?

— У дзяцінстве ўдзельнічаў у розных канцэртах і конкурсах. Іх было вельмі шмат, таму вылучыць першае выступленне досыць складана. Калі казаць пра першае сур'ёзнае выступленне як сапраўднага прафесійнага артыста, то, мабыць, гэта было на сцэне «Славянскага базару ў Віцебску» ў 2019 годзе ў якасці канкурсанта. Я выступаў з песняй «Кучаравая» і атрымаў «Сярэбраную ліру».

— Там жа вы і патрапілі ў «СПАМАШ»?

— Ну амаль. Яшчэ да майго выступлення на «Славянскім базары» гэты прадзюсарскі цэнтр па даручэнні Міністэрства культуры вёў падрыхтоўку мяне як артыста. Паралельна з гэтым яны праводзілі кастынг у пошуку маладых, новых асоб. Паколькі большая частка каманды ў гэты момант працавала са мной, ува мне разгледзелі прафесіянала сваёй справы і прапанавалі кантракт, які, па сутнасці, стаў пуцёўкай у шчаслівае творчае жыццё ўжо на працягу чатырох гадоў.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

Свой выбар

З ЛЮБОЎЮ ДА ЖЫВЁЛ І ТЭАТРАЛЬНАГА МАСТАЦТВА

Чым захапляецца пераможца конкурсу «Маладзёжны ПРАрыў Міншчыны 20/24»

Сёлета ў Беларусі ўпершыню прайшоў конкурс «Маладзёжны ПРАрыў Міншчыны» сярод найлепшых навучэнцаў устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі Мінскай вобласці. Першае месца па выніках усіх іспытаў заняла Анастасія Краўцова, навучэнка другога курса Ільянскага дзяржаўнага аграрнага каледжа па спецыяльнасці «Ветэрынарная медыцына». Таксама яна стала пераможцай у дадатковай намінацыі «Маладзёжны ПРАрыў Міншчыны ONLINE». Мы пагутарылі з дзяўчынай і даведаліся шмат цікавага пра яе жыццё, вучобу, творчасць і, вядома, пра ўдзел у конкурсе.



(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

З нагоды

Святлана СІДАРАВА:

«НАВУКА — ГЭТА ЦІКАВА І СУЧАСНА»

«Кожны з нас сам вырашае, як пражыве гэтае жыццё. Хтосьці малюе на белым аркушы чорным алоўкам, а хтосьці — яркімі фламастарамі», — упэўнена наша гераіня. Свой шлях у прафесію яна абрала яшчэ ў дзяцінстве і не згодная з меркаваннем, што гісторыя — неперспектыўная галіна. Дзяўчына ўпэўнена: гэты прадмет можа стаць цікавым для кожнага. Напярэдадні Дня беларускай навукі мы сустрэліся з маладой даследчыцай, кандыдатам гістарычных навук Святланай Сідаравай і пагутарылі пра яе шлях у навуку, даведаліся пра асаблівасці яе прафесіі, пра тое, як мара аб выданні кнігі можа стаць рэальнай.

Аўтар са сваёй першай кнігай «Гісторыя электрасувязі Беларусі».

«ДУМАЛА — ТОЛЬКІ ХОБІ»

Прага да спазнання новага з'явілася ў нашай гераіні ў школе. Паглядзеўшы фільм «Клеапатра» з Элізабэт Тэйлар, Святлана загарэлася вывучэннем гісторыі Старажытнага Егіпта і Антычнасці.

(Заканчэнне на 3-й стар. «ЧЗ».)

АДЗІНЫ ДЗЕНЬ ГАЛАСАВАННЯ

Ісці наперад і весці за сабой

Арганізацыя адзінага дня галасавання, фарміраванне Усебеларускага народнага сходу — галоўныя, але не адзіныя навацыі кампаніі па выбарах дэпутатаў мясцовых Саветаў і Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі. У ліку новаўвядзенняў — стварэнне Маладзёжнага савета пры ЦВК, у склад якога ўвайшлі і прадстаўнікі Віцебшчыны.

У склад Маладзёжнага савета пры Цэнтрвыбаркаме ўвайшлі 19 чалавек — 11 хлопцаў і 8 дзяўчат ва ўзросце ад 18 гадоў да 31 года. У іх ліку — студэнты і магістранты пераважна юрыдычнага і прававога профіляў, а таксама прадстаўнікі працоўнай моладзі, якія былі абраны шляхам адкрытага галасавання на два гады. Паўночны рэгіён у Савеце прадстаўляюць дзве дзяўчыны — Анастасія Дзямешчанка (юрыдычны факультэт Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ефрасінні Полацкай) і Кацярына Раемская (юрыдычны факультэт Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. Машэрава).

Па словах **начальніка галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама Марыны НАВІЦКАЙ**, у ліку галоўных задач Маладзёжнага савета — інфармаваць і прасоўваць асноватворныя аспекты і асаблівасці выбарчай кампаніі ў маладзёжным асяроддзі з прымяненнем інтэрактыўных падыходаў, арыгінальных метадычных рэкамендацый, якія на даступнай мове раскажуць прадстаўнікам маладога пакалення аб асновах электаральнага працэсу.

«Усё гэта павінна быць падпарадкавана адной мэце: данесці да моладзі важную думку, што прымаць удзел у выбарах — гэта абавязак кожнага грамадзяніна нашай краіны», — падкрэсліла Марына Навіцкая.

Кацярына Раемская, член Маладзёжнага савета пры Цэнтральным выбарчым камітэце, студэнтка 4 курса юрыдычнага факультэта Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. Машэрава, расказала, што, дзякуючы шырокаму прадстаўніцтву, савет зможа трансліраваць свае ідэі сярод розных катэгорый моладзі, абменьвацца вопытам і наладжваць належнае ўзаемадзеянне ўнутры калектываў.

«У савет увайшлі ў асноўным прадстаўнікі студэнцтва, але перад намі ставіцца задача накіраваць намаганні ва ўстановы адукацыі, таму што мы разумеем: закладваць асновы электаральнай культуры неабходна ўжо з падлеткавага ўзросту. Выдатна, калі на выбарчыя ўчасткі прыходзяць бацькі разам з дзецьмі. Тым самым яны вядуць дыялог на роўных, тлумачаць, для чаго прыйшлі, навошта трэба выбіраць і каго выбіраюць. На сваім прыкладзе дэманструюць актыўную грамадзянскую пазіцыю», — адзначыла Кацярына.

Для студэнтаў, працоўнай моладзі і нават школьнікаў актывісты Маладзёжнага савета паўночнага рэгіёна праводзяць розныя трэнінгі і майстар-класы, дзякуючы якім у падрастаючага пакалення з'яўляюцца веды аб працэдуры выбараў, юрыдычных аспектах іх правядзення і сваіх выбарчых правах і абавязках. Такім чынам, маладыя грамадзяне становяцца электаральна адукаванымі, што дазваляе ім фарміраваць свае палітычныя погляды ўжо з веданнем асноўных асаблівасцяў выбарчага права і працэсу.

«Наколькі важны Адзіны дзень галасавання, расказваем і дарослым. Часам даводзіцца чуць, што, маўляў, адзін голас не мае вырашальнага значэння. Яшчэ як мае! Лічу, што кожны павінен адказваць за дабрабыт Радзімы і адказна падысці да ўдзелу ў выбарах», — заключыла Кацярына Раемская.

Аляксандра ГВОЗДЗЕВА.
Фота з архіва гераіні.

Конкурс

СПОРТ І ІНКЛЮЗІЯ

За рэалізацыю якіх ідэй бярэцца моладзь?

Трэці сезон конкурсу маладзёжных ініцыятыў у самым разгары. Зусім хутка стануць вядомы пераможцы, якія атрымаюць матэрыяльную падтрымку на рэалізацыю сваіх ідэй. З якімі ж прапановамі ў гэтым сезоне ішла на конкурс моладзь? Колькі ініцыятыў гатовы падтрымаць і як праходзіць практычная рэалізацыя праектаў?

Усяго сёлета было пададзена больш за 190 заявак. Пасля таго, як прайшоў першасны адбор, засталося крыху больш за 60. Пасля гэтага пераможцаў выбіралі на Рэспубліканскай камісіі па ацэнцы і адборы заявак на чале з міністрам адукацыі Андрэем Іванцом і першым сакратаром ЦК БРСМ Аляксандрам Лук'янавым. Працэс гэта зусім не хуткі, таму канчатковыя вынікі будуць вядомы толькі ў канцы студзеня. Паводле папярэдняй інфармацыі, дзяржпадтрымку гатовы аказаць прыкладна 20 праектам.

Па словах **сакратара ЦК БРСМ Паўла АЛЕКСА**, тэматыка заявак была вельмі разнастайная: ад інтэрнэт-тэхналогій да стварэння маладзёжных крэатыўных прастор і міжнароднага супрацоўніцтва.

— Вельмі шмат праектаў накіравана на развіццё спорту і стварэнне спартыўных пляцовак, якія будуць у адкрытым доступе для ўсіх ахвотных, — дадаў ён.

Таксама сёлета было заяўлена шмат інклюзіўных ініцыятыў. Напрыклад, адна з іх — маладзёжная лабараторыя. Асноўная ідэя ў тым, каб дапамагчы моладзі з асаблівасцямі развіцця хутчэй адаптавацца ў соцыуме. Праблема сапраўды важная, таму што часта ў такіх людзей пасля выпуску з сацыяльнай установы адсутнічаюць элементарныя бытавыя навыкі.

Ініцыятар конкурсу — Савет Рэспублікі, арганізатар — Міністэрства адукацыі, а галоўны каардынатар — БРСМ. Менавіта гэтае грамадскае аб'яднанне на працягу ўсіх сезонаў уважліва сочыць за рэалізацыяй кожнай ініцыятывы.

— Часам бываюць праблемныя пытанні па ўзаемадзеянні з мясцовымі ўладамі або па набыцці неабходнага абсталявання, якое было заяўлена ў рамках каштарыса. Па гэтай частцы БРСМ бярэ на сябе вельмі значную працу і карпатліва суправаджае кожны праект, — расказвае **начальнік упраўлення па справах моладзі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Таццяна СІМАНОЎСКАЯ**.

Яна дадае, што гэты конкурс — дадатковая магчымасць падтрымаць ініцыятывы на месцах, каб з любога рэгіёна можна было падаць заяўку, а затым рэалізаваць ідэю ў сваім раёне.

Усе ініцыятывы мінулых сезонаў паспяхова рэалізаваны. Сярод іх — спартпляцоўка ў Лоеве і скейт-парк у Баранавічах.

Лізавета ГОЛАД.

З ЛЮБОЎЮ ДА ЖЫВЁЛ І ТЭАТРАЛЬНАГА МАСТАЦТВА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Жаданне стаць ветэрынарам у нашай гераіні з'явілася яшчэ ў раннім дзяцінстве. На дачы ў бацькоў заўсёды былі трусы, сабакі... Дзяўчына з радасцю дапамагала тату даглядаць іх. Сур'ёзна зацікавілася заалогіяй і вырашыла паступаць у Ільянскі дзяржаўны аграрны каледж на спецыяльнасць «Ветэрынарная медыцына». Бацькі выбар ухвалілі.

— Мая мама ў дзяцінстве марыла стаць ветэрынарам. У яе не атрымалася, і вось я ўвасабляю маю і яе мару, — дзеліцца Анастасія. — У маёй сям'і я першая, хто асвойвае такую спецыяльнасць. Па лініі мамы аж да прабабулі ў нас усе педагогі.

— Першыя ўражанні аб каледжы максімальна прыемныя, — працягвае Анастасія. — Калі мы прыехалі падаваць дакументы, нас сустрэла дырэктар каледжа Галіна Пятроўна Вашынка. Мы задалі ёй усе пытанні пра вучобу і працу, якія нас тады цікавілі. Яна адказала і супакоіла нас, усхваляваных абітурыентаў.

Чакаць вынікаў было нялёгка, аднак, калі стала вядома, што стала студэнткай — радасці не было мяжы! Хоць у глыбіні душы яна і не сумнявалася, што можа быць па-іншаму (нават халат загадзя купіла).

Вядома, першы час было няпроста. Пераезд з роднага Мінска ў аграгарадок Ілья, жыццё ў інтэрнаце, абсалютна новае асяроддзе...

МОЯ МІНШЧЫНА

— Зрабіць гэты пераход у дарослае жыццё больш камфортным дапамаглі выкладчыкі, і ўсё ў выніку аказалася не так ужо і складана, — дзеліцца дзяўчына.

А далей — з галавой у вучобу. Нашай гераіні больш за ўсё даспадобы прыйшліся анатомія, унутраныя незаразныя хваробы і кармленне, а таксама фармакалогія.

— Усе прадметы ў каледжы асаблівыя, і кожны з іх важны для таго, каб стаць добрым ветэрынарам, — распавядае Анастасія. — Ты павінен ведаць усё, таму што жывёла не раскажа пра хваробу.

Студэнцтва не абмяжоўваецца вучобай. Сярод усіх актыўнасцяў наша гераіня выбрала мастацтва. А менавіта — маладзёжны тэатр «Жывое слова», у якім Анастасія Краўцова з'яўляецца кіраўніком.

— Мы са студэнтамі стварылі яго ў 2023 годзе па сваёй ініцыятыве, заручыўшыся падтрымкай выкладчыкаў, — успамінае дзяўчына.

Дарэчы, менавіта гэты тэатр Анастасія прэзентавала на конкурсе «Маладзёжны ПРАрыў Міншчыны 20/24». Студэнты паказалі кранальную сцэнку на ваенную тэматыку. Галоўная гераіня — маленькая дзяўчынка, якая на свае вочы бачыла ўсе жахі вайны, але перажыць яе, на жаль, не змагла. Яна просіць з таго свету Багародзіцу, каб тая дапамагла бацьку і братам вярнуцца дадому жывымі. Ролю гэтай дзяўчынкі таленавіта выканала сама Анастасія. Пасля прагляду на вачах членаў журы былі слёзы.

Па словах дзяўчыны, сумяшчаць вучобу і тэатр зусім нескладана.

— Я займаюся тым, што мне падабаецца, і, можна сказаць, адпачываю такім чынам. Да таго ж гэтая актыўнасць развівае розныя навыкі: акцёрскае майстэрства, лідарскія якасці, уменне працаваць на сцэне так, каб гледачы цябе слухалі, — дзеліцца Анастасія. — Вельмі радуе, што можна адначасова і адукацыю ветэрынара атрымліваць, і займацца тэатральным майстэрствам.

А што наконт «Маладзёжнага ПРАрыву Міншчыны 20/24»? Як праходзіў адбор на ўзроўні каледжа і якім крытэрыям трэба было адпавядаць?

— Паўдзельнічаць у конкурсе мне прапанавалі выкладчыкі, — расказвае пераможца. — Вядома, былі і іншыя кандыдатуры, але я падыходзіла па многіх аспектах, такіх як высокая паспяховасць, актыўны ўдзел у жыцці каледжа і мерапрыемствах ад БРСМ.

Цяпер, калі спаборніцтва засталося ў мінулым, яно здаецца падобным на прыемны сон. Насамрэч за кожным выхадам на сцэну хавалася карпатлівая камандная праца. На ўсіх этапах Анастасіі дапамагалі як студэнты, так і выкладчыкі. Усяго ў дзяўчыны было 8 супернікаў у барацьбе за першае месца. І вось, па выніках усіх выпрабаванняў, яе назвалі найлепшай. Ці разлічвала Анастасія і яе каманда на такі высокі вынік?

— Першым чынам мы імкнуліся выступіць годна, — дзеліцца дзяўчына. — Але, вядома, пасля бяссонных начэй і ўпартай падрыхтоўкі да конкурсу хочацца атрымаць максімальны вынік.

У нашай гераіні была магутная група падтрымкі, не дарма яна стала пераможцай і ў дадатковай намінацыі «Маладзёжны ПРАрыў Міншчыны ONLINE». Гэта свайго роду прыз сімпатый гледачоў. За яе хварэў не толькі каледж, але і ўвесь аграгарадок Ілья.

Адным з конкурсных іспытаў было дэфіле ў прафесійным вобразе. Як жа гарманічна наша гераіня выглядала ў медыцынскім халаце ветэрынара! Адразу было відаць, што гэта не гульня, а сур'ёзнае імкненне звязаць сваё жыццё з гэтай справай.

— Цудоўна, калі твае веды і навыкі дазваляюць дапамагчы жывёлам. Калі бачыш вынік сваёй працы, перажываеш сапраўднае шчасце, — разважае гераіня.

З канкрэтным напрамкам будучай работы яна пакуль не вызначылася.

— Люблю маленькіх жывёл, але і з буйной рагатай жывёлай мне таксама было б вельмі цікава працаваць. Вось пакуль яшчэ не вырашыла, што бліжэй, ды і час ёсць: да размеркавання яшчэ два гады, — кажа яна.

У будучыню суразмоўца глядзіць упэўнена і аптымістычна. Яна пераканана, што ветэрынарыя — шырокая спецыяльнасць і падабраць кірунак па душы будзе нескладана. А пакуль планы такія: развівацца ўсё жыццё.

Лізавета ГОЛАД, фота аўтара.

«НАВУКА — ГЭТА ЦІКАВА І СУЧАСНА»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Гэты перыяд мяне вельмі зацікавіў. Я прачытала ўсе кнігі па тэме ў дзіцячай бібліятэцы майго маленькага гарадка *(смяецца)*. Потым прыйшлося прасіць маці дазволіць па яе абанементце хадзіць у дарослую бібліятэку, — успамінае суразмоўніца. — Пасля захапленне дапамагала на алімпіядах па гісторыі. Я, на маё здзіўленне, займала на іх прызавыя месцы. Хоць раней думала, што гісторыя — толькі хобі — і не стане той дысцыплінай, якая прынясе мне перамогі ў школе. З часам паставіла сабе мэту паступіць ва ўніверсітэт, таму ведала дакладна, над чым трэба працаваць.

Дзяўчына марыла, што ў альма-матар знойдзе аднадумцаў, бо гісторыяй у двух паралельных класах цікавілася толькі яна.

— Усе ў асноўным здавалі матэматыку, фізіку, біялогію, а «гісторыкаў», блізкіх мне па духу, я не знаходзіла. Паступленне на гістарычны факультэт Віцебскага ўніверсітэта імя П. М. Машэрава падарыла мне сяброў, з якімі мы маглі гадзінамі спрачацца, абмяркоўваць цікавыя для нас рэчы, — дзеліцца Святлана. — Не ўяўляла, што магу дзесьці яшчэ вучыцца, акрамя гістарычнага факультэта. Праўда, было жаданне паступаць на тэле-, аўдыяжурналістыку, але Мінск здаваўся далёкім горадам, ды і матулі было спакайней, што вучуся недалёка ад роднага дома.

Падчас вучобы Святлана паспявала ўдзельнічаць у грамадскім жыцці ўніверсітэта і факультэта, актыўна займалася творчасцю, хадзіла ў «зорныя» паходы па мясцінах баявой славы П. М. Машэрава. ...Пяць гадоў ва ўніверсітэце праляцелі як адзін дзень. Скончыла навучальную ўстанову з чырвоным дыпломам.

— Дзякуючы сваёй зацікаўленасці гістарычнай літаратурай, я магла фантазіраваць, распавядаючы пра іншыя гарады, цывілізацыі, стварала свае старажытныя светы, са сваімі парадкамі, уплятаючы прыдуманых герояў у рэальнае жыццё, — успамінае яна.

У дзяцінстве марыла напісаць кнігу. Маці падтрымлівала дачку і купляла ёй агульныя сшыткі з прыгожымі вокладкамі. У іх дзяўчынка занатоўвала свае вершы і апавяданні. Напісаным рэдка дзялілася, аднак былі выпадкі, калі аднакласнікі, прачытаўшы тыя радкі, патрабавалі працягу. Цяпер гэтыя сшыткі беражліва захоўвае ў хатнім архіве маці Святланы, Таццяна Сямёнаўна. Любоў да літаратуры дапамагала ўмела ператвараць думкі ў сказы, занатоўваць іх на паперы, пісаць сачыненні, прыгожа будаваць сваё маўленне. І таму школьніца без праблем магла гаварыць на публіцы на любую прапанаваную тэму.

«ГІСТОРЫКІ — ГЭТА НАЙПЕРШ ДАСЛЕДЧЫКІ»

Кожная прафесія патрабуе ад чалавека пэўных якасцяў, якія, на думку гісторыка, фарміруюцца падчас атрымання адукацыі. Але немалую ролю ў станаўленні прафесіянала іграе характар.

— Мая зацікаўленасць гісторыяй была адразу бачнай. Я ніколі не шкадавала часу на пошукі кнігі ці нейкай інфамацыі. Выбіраючы паміж дыскатэкай і кнігай, аддавала перавагу чытанню, паколькі ведала, што ад такога занятку атрымаю больш задавальнення, — кажа Святлана. — Для гісторыка дапытлівасць, цікаўнасць, настойлівасць — галоўныя рысы натуры, бо ён найперш даследчык. Калі яму не ўдаецца знайсці нешта з першага разу, то характар усё роўна штурхае на пошук новага. Для чалавека нашай прафесіі важна не проста шукаць, аналізаваць інфармацыю, закрываючы белыя плямы ў гісторыі, а яшчэ і ўмець данесці факты проста і зразумела.

Святлана з матуляй Таццянай Сямёнаўнай.

Святлана ўдзячная сваёй маці, што яна ніколі не дыктавала дачцэ, што рабіць, не спрачалася з яе рашэннем. Нягледзячы на свой юны ўзрост, дзяўчына ведала, чаго хоча і што для гэтага трэба рабіць. Многія, у тым ліку і аднагодкі, з насцярожанасцю ставіліся да яе выбару. Лічылі Святлану недальнабачным чалавекам і не разумелі, навошта столькі гадоў яна аддае на атрыманне прафесіі даследчыка. Спачатку дзяўчына тлумачыла, у чым прычына працяглага атрымання адукацыі, навошта пяць гадоў вучылася, затым у магістратуру і ў аспірантуру пайшла, а потым ужо проста аджартоўвалася і маўчала пра свае планы.

— Выбар быў невыпадковы, бо я ведала, на што падпісваюся. Справа была не ў грошах і не ў прэстыжнасці прафесіі. Гэта было тое, да чаго ляжала душа, — кажа даследчык.

АПЫТАНКА

- ***Без чаго не ўяўляеце сваёй раніцы?***

— Без кавы з малаком і карыцай.

- ***Любімая пара года і месяц...***

— Лета, май.

- ***Кінафільм?***

— «Прыручэнне свавольнага», «У джазе толькі дзяўчаты», «Дзяўчаты» і многія іншыя цудоўныя старыя фільмы.

- ***Ваша любімае месца ў Мінску?***

— Любыя пешаходныя вулачкі.

- ***Апошняя кніга, якую прачыталі?***

— Кніга Стывена Кінга «Бура стагоддзя».

- ***Тры якасці, якія больш за ўсё цэніце ў чалавеку?***

— Інтэлект, прыстойнасць і пачуццё гумару.

- ***Ваш ідэальны адпачынак?***

— Вандроўка і абавязкова парачка экскурсій.

- ***Тры любімыя славутасці Беларусі?***

— Касцёл у Гервятах, Нясвіжскі замак і Спаса-Ефрасіннеўскі сабор у Полацку.

- ***Быць выкладчыкам — значыць...***

— Пастаянна вучыцца самому.

«КАМФОРТНА ПРАЦАВАЦЬ З ДАРОСЛАЙ АЎДЫТОРЫЯЙ»

У студэнцкія гады Святлане хацелася хутчэй пачаць на практыцы прымяняць свае веды, каб зарабляць грошы на любімыя падарожжы.

— У мяне ёсць вопыт работы ў школе, у аздараўленчым летніку, у дзіцячым садку, і, натуральна, гэта ўсё накладае свой адбітак. Паступова адчула, што мне камфортна працаваць з дарослай аўдыторыяй, бо люблю, калі ідуць дыскусіі на занятках, калі студэнты абменьваюцца думкамі, ёсць зваротная рэакцыя і можна дзяліцца сваімі ўражаннямі аб прачытанай гістарычнай кнізе ці прагледжаным фільме, — разважае яна.

Назаўсёды застанецца ў памяці суразмоўніцы яе першае месца працы — Віцебскі філіял Беларускай дзяржаўнай акадэміі сувязі, тады гэта быў каледж сувязі — там малады спецыяліст набыла вопыт працы ў асяродку высакакласных спецыялістаў.

— Гэта дало новы досвед адносін з калегамі-практыкамі, — згадвае яна. — У каледжы ладзілася мноства мерапрыемстваў. Менавіта там я знутры ўбачыла братэрства і згуртаванасць сувязістаў, зразумела ўнікальнасць сферы індустрыі сувязі.

Работа ва ўстанове адукацыі, дзе вучацца студэнты з матэматычным складам розуму, прымусіла мяняцца саму Святлану. Гэты вопыт навучыў гісторыка расказваць проста аб складаных рэчах. Тлумачыць нешта так, каб разумелі з першага слова, каб у аўдыторыі заставаўся ў памяці не проста набор сухіх фактаў, прозвішчаў, а з'яўлялася разуменне прычыны той ці іншай гістарычнай падзеі. У той жа час для педагога важна, каб студэнт павышаў свой узровень ведаў па прадмеце. Каб пасля заняткаў выходзіў напоўнены, каб вярнуўшыся дадому, мог з цікавасцю расказаць бацькам пра тое, аб чым даведаўся. Наша суразмоўніца ўпэўнена, што добры прыклад натхняе, таму яна працуе са студэнтамі не толькі падчас лекцый.

— Мае студэнты актыўна ўдзельнічаюць у навуковых канферэнцыях, займаюць першыя месцы на міжнародных конкурсах і алімпіядах, — кажа выкладчыца. — Хачу на сваім прыкладзе паказаць, што навука — гэта цікава і сучасна. Што дзякуючы навуковай дзейнасці можна знаёміцца, вандраваць, атрымліваць бясцэннны досвед.

Дзяўчына не збіраецца стаяць на месцы і плануе не толькі працягваць працаваць над прыярытэтнай тэмай гісторыі электрасувязі, але і даследаваць новыя тэмы.

— Ці будзе прафесія гісторыка запатрабаванай у будучыні?

— Думаю, што гісторыкі будуць актуальнымі заўсёды. Пакуль жыве чалавек, пакуль пішацца гісторыя чалавецтва, заўсёды спатрэбяцца такія спецыялісты, — упэўнена даследчыца.

«РАЗУМЕЮ, ЧАМУ ВУЧНІ ЧАСТА ПАДОБНЫЯ НА СВАІХ НАСТАЎНІКАЎ»

— У пэўны момант зразумела, што хачу працягваць займацца навукай і павысіць сваю кваліфікацыю, — расказвае Святлана. — Добрым варыянтам было паступленне ў аспірантуру Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Маім навуковым кіраўніком стаў Аляксандр Генадзьевіч Каханоўскі. Вучні часта падобныя на сваіх настаўнікаў, бо арыентуюцца на іх і бяруць самае лепшае.

З моманту паступлення ў аспірантуру і да яе заканчэння навуковае светаўспрыманне будучага кандыдата навук вельмі моцна памянялася. Святлана ўдзячна БДУ і кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу за калектыў моцных выкладчыкаў, якія дапамаглі не проста асвоіцца ў новым для яе ўніверсітэце, але і далі магчымасць выйсці на абарону, атрымаць дыплом кандыдата навук, сталі для яе правадырамі ў свет навукі. Летась у Святланы выйшла яе першая кніга «Гісторыя электрасувязі Беларусі».

— Пра неабходнасць напісання падобнай кнігі пачала думаць адразу пасля абароны дысертацыі, — тлумачыць Святлана. — Айчыннага выдання такога роду не хапала. Разумела, што будуць пэўныя складанасці, бо хацелася, каб выйшла сапраўды годная кніга. Таму звярнулася ў РУП «Белтэлекам». Аказалася, генеральны дырэктар «Белтэлекама» Юрый Мікалаевіч Петручэня і калектыў арганізацыі якраз пачалі працу над падрыхтоўкай кнігі. Мне прапанавалі стаць аўтарам.

Згадвае, што бачанне сутнасці выдання ў іх супаў, і яна чарговы раз упэўнілася, што і цяпер, у эру інтэрнэту, гісторыя ў папяровым варыянце можа быць цікавая:

— Калі ўзялася за напісанне кнігі, гэта быў выхад з зоны камфорту, бо мне трэба было выйсці за межы часавага перыяду дысертацыйных даследаванняў.

Па словах Святланы, каштоўнасць кнігі ў тым, што гэта не перадрукоўка пэўных існуючых фактаў і ведаў, а першае комплекснае навукова-папулярнае выданне, якое паказвае перыяд з моманту зараджэння, развіцця тэлеграфа і тэлефона ў Беларусі да сёння. У выданні сабраны раней неапублікаваныя факты, дакументы і фотаздымкі, якія доўгі час захоўваліся ў архівах, музеях і прыватных калекцыях. Таксама ў працэсе работы былі алічбаваны і захаваны рукапісныя ўспаміны ветэранаў-сувязістаў, знойдзены аўдыя- і відэадакументы.

БАЧЫЦЬ ВЫНІК СВАЁЙ ПРАЦЫ

— А як вы адпачываеце, дзе бераце натхненне для новых ідэй?

— Мне падабаецца бываць у Нацыянальнай бібліятэцы, там ціха і спакойна, заўсёды ёсць доступ да кніг, недалёка знаходзіцца архіў. Люблю адпачываць у Мінску, асабліва летам, калі ўсё квітнее. Магу проста гуляць па сталіцы альбо сесці на лаўцы ў цэнтры горада ці на тэрасе ў кавярні і глядзець на мінакоў. Дома баўлю час з любімымі кнігамі, у адзіноце і цішыні, бо гэта дазваляе падумаць, памарыць і прыйсці да новых ідэй.

— Святлана, а што вас радуе ў прафесіі?

— Навукоўцу прыемна бачыць вынік сваёй працы: надрукаваны артыкул у часопісе альбо зборніку, перамогу сваіх студэнтаў у навуковым конкурсе, трымаць у руках сваю кнігу. А яшчэ ў нашай дзейнасці ўсё ж такі вялікае значэнне мае прызнанне як прафесіянала.

— У завяршэнне нашай размовы што вы параілі б маладым людзям, якія таксама, як і вы, мараць звязаць жыццё з навукай?

— Мы ўсе мастакі свайго жыцця, і кожны сам прымае рашэнне, як гэтае жыццё пражыве. Лічу, што не трэба ніколі апускаць рукі, а, наадварот, заўсёды дасягаць пастаўленых мэт, ператвараць мары ў рэальнасць, каб потым не шкадаваць. Спрабуйце, не бойцеся рызыкнуць, бо паспрабаваць лепш, чым не зрабіць гэтага. Не бойцеся ставіць нерэальныя мэты, таму што яны нерэальнымі бачацца на адлегласці. Як толькі пачынаеш нешта рабіць, пакрыху ісці да сваёй мэты, у выніку абавязкова дасягнеш жаданага.

Надзея ЗУЕВА.

Фота з асабістага архіва гераіні.

Стракаты свет

ЛЮМІНАФОРЫ ДЛЯ ЗВЫШЯРКІХ КРЫНІЦ БЕЛАГА СВЯТЛА



У ліку самых значных распрацовак у галіне фізікі Расійскі навуковы фонд па запыце дзелавога выдання «Ведомости» адзначыў праект маладых навукоўцаў Далёкаўсходняга федэральнага ўніверсітэта — новы метад атрымання тэрмаўстойлівых люмінафораў — матэрыялаў-пераўтваральнікаў колеру. У выніку распрацоўкі час і выдаткі на выраб удалося скараціць у некалькі разоў, а эфектыўнасць свячэння павысіць да рэкордных 80,7 працэнта.

За тры гады даследаванняў калектыў стварыў унікальны двухфазны керамічны люмінафор — кампанент, які дазволіць выпрацоўваць надзвычай магутныя асвятляльныя прылады для авія- і аўтамабілебудавання на аснове святло- і лазерных дыёдаў.

«Для рашэння шырокага спектра пытанняў і задач сучаснай фатонікі патрабуецца стварэнне не толькі энергаэфектыўных, але і высокамагутных звышяркіх белых святлодыёдаў. Таму і ўзнікла неабходнасць у стварэнні новай формы люмінафора, які б валодаў як высокімі паказчыкамі святлоаддачы і аднастайнасці колеру, так і цеплаправоднасцю і тэрмічнай стойкасцю», — расказаў кіраўнік каманды маладых вучоных кандыдат тэхнічных навук Дзяніс Касьянаў.

У 2021 годзе святлодыёдная прадукцыя займала больш за 55 % расійскага рынку, і яе доля працягвае расці, паколькі тэхналогія валодае высокай энергаэфектыўнасцю, экалагічнасцю і кампактнасцю. Разам з тым у святлодыёдаў ёсць некалькі праблем, напрыклад, высокае цеплавылучэнне, нізкі індэкс колерaперадачы і змяненне каляровых характарыстык у часе. Вырашыць гэтыя задачы можна дзякуючы выкарыстанню керамікі на аснове комплексу з аксіду алюмінію і ітрый-алюмініевага граната. Даследчыкі пад кіраўніцтвам Дзяніса Касьянава ўпершыню прапанавалі атрымліваць такую кампазітную кераміку прынцыпова новым метадам.

ДЫПЛОМНАЯ РАБОТА — ДУХІ З ВОДАРАМ АЛМАЦІНСКАГА АПОРТА

«Казахстанскай Како Шанэль» СМІ назвалі выпускніцу міжнароднай адукацыйнай праграмы «Болашак» Гульжан Тузельбаеву — аўтара ўнікальных парфумаў: «Апорт», «Жаа апорт», «Амір», «Аіда», «Mineral Rose».

Духі «Апорт» — яе дыпломная работа ў Граскім інстытуце парфумерыі (Францыя), які яна скончыла ў 2022 годзе. Алмацінскі апорт — гатунак яблыкаў, які расце на пэўнай вышыні над узроўнем мора менавіта ў Алмацінскай вобласці. У гэтай зоне ён паказвае свае найлепшыя якасці: добры смак, прыгажосць, здольнасць доўга захоўвацца і непаўторны водар. Апошні змагла заключыць у шкло казахстанскі парфумер Гульжан.

— Ёсць яшчэ водар бярозы з Кок-Жайляу, які атрымаў найвышэйшыя адзнакі ў парфумераў у Францыі. Ёсць папсовыя духі, больш свежыя, ёсць драўняныя. У планах — стварыць водар, у складзе якога будзе алмацінская ружа. Вельмі важна выпускаць не толькі парфум, але і яго складнікі. У дадзены момант закупляюся ў Францыі, а хочацца выпрацоўваць сыравіну для парфум-прадукцыі ў Казахстане, — дзеліцца планамі старшы навуковы супрацоўнік лабараторыі тонкага хімічнага сінтэзу Satbayev University Гульжан Тузельбаева. — Няхай мы яшчэ толькі ў пачатковай стадыі выпуску парфумы, але мяне натхняе сама думка аб тым, што мы развіваем гэту справу ў Казахстане. Гэта айчынны прадукт, прычым вельмі рэдкі.

ЭКСПЕРТЫ АДЗНАЧАЮЦЬ ІМКЛІВЫ ПРАГРЭС ВНУ КІТАЯ

Апублікаваны рэйтынг універсітэтаў свету Times Higher Education (THE) за 2024 год. Нягледзячы на тое што ў рэйтынгу па-ранейшаму дамінуюць універсітэты ЗША і Вялікабрытаніі, Кітай паступова падымаецца ўверх па рэйтынгу THE. Прычым кітайскія ВНУ як ніколі блізкія да таго, каб увайсці ў першую дзясятку.

Цяпер у топ-200 уваходзяць 13 кітайскіх універсітэтаў, што на сем больш, чым у 2020 годзе. Самыя высокія пазіцыі сёлета займаюць Універсітэт Цінхуа і Пекінскі ўніверсітэт — 12-е і 14-е месцы адпаведна.

Рост у рэйтынгу колькасці кітайскіх навучальных устаноў адбіваецца на зніжэнні пазіцый універсітэтаў ЗША і Вялікабрытаніі, колькасць якіх у топ-200 скарацілася на 3 і 4 адпаведна.

Гэта сведчыць аб тым, што, нягледзячы на захаванне перавагі над кітайскімі канкурэнтамі, «адносная моц Вялікабрытаніі і ЗША слабее», — сказала THE Мінг Чэнг, прафесар кафедры вышэйшай адукацыі Шэфілдскага інстытута адукацыі пры Шэфілдскім універсітэце Холлэм.

«Магчыма, універсітэтам гэтых дзвюх краін трэба было б вывучыць перадавы вопыт Кітая і больш шанаваць розныя культуры і ідэалогіі, — дадала яна. — Гэтая тэндэнцыя таксама сведчыць аб пераходзе ўлады ў эканоміцы ведаў з Захаду на Усход. У перспектыве гэта будзе садзейнічаць прыцягненню большай колькасці замежных студэнтаў для навучання ў Кітаі».

«Артыст павінен быць шчырым і сумленным перад сваім гледачом»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Як вы думаеце, на якую аўдыторыю накіравана ваша творчасць?

— Насамрэч, калі артыст толькі пачынае сваю творчую дзейнасць, яму яшчэ складана сказаць, хто яго мэтавая аўдыторыя. Аднак на сёння даць адказ я магу з абсалютнай дакладнасцю. У інтэрнэце існуе статыстыка на розных лічбавых пляцоўках, дзякуючы якой артысты могуць рабіць аналіз сваёй публікі, свайго слухача. Сёння гэта ўзрост ад шаснаццаці да дваццаці пяці гадоў. У асноўным маю аўдыторыю складаюць студэнты, а калі быць яшчэ больш дакладным, то студэнткі (усміхаецца). А што да стылістыкі, то я выступаю ў жанры поп-музыкі, яшчэ спрабую развіваць сябе ў жанры поп-рок.

— А што наконт хейтараў?

— Безумоўна, у кожнага артыста ёсць хейтары, і я не з'яўляюся выключэннем. Асабліва гэта адчуваецца, калі адкрываеш сацыяльныя сеткі, у маім выпадку гэта TikTok. Заўсёды сярод добрых прыемных каментарыяў знойдзеш тыя, якія «псуюць статыстыку». Сказаць па праўдзе, ёсць артысты, якія адразу ж іх выдаляюць. Я не адношуся да такіх. Лічу, што любы каментарый, як добры, так і не надта, павінен знаходзіцца ў адкрытым доступе. Бо ўсе мы людзі розныя, і немагчыма дагадзіць кожнаму. Іншае пытанне, што крытыка бывае канструктыўная і, скажам так, не вельмі. Да першай я заўсёды прыслухоўваюся і не баюся выпраўляць свае памылкі ці недахопы, прызнаю іх. А што да другой, то проста не звяртаю ўвагі. Бо нават у зорак сусветнага ўзроўню заўсёды знойдзецца той, хто будзе імі незадаволены.

— Мы з вамі пагаварылі пра ваша першае выступленне, а што наконт першай песні ўласнага аўтарства?

— Гэта была кампазіцыя, створаная разам з вядомым беларускім артыстам Тэа (Юрыем Вашчуком), называлася яна «Авертайм». У 2019 годзе я пісаў яе для нацыянальнага адбору на «Еўрабачанне», тады яна называлася «Shake it up». Словы напісала Вольга Рыжыкава. Гэта была мая першая работа, дзе я ўдзельнічаў як аўтар. Пасля працэс, як той казаў, пайшоў. Песня «Авертайм» паслужыла трыгерам, сёння я яе яшчэ выконваю, але ўжо не так часта, як іншыя. І, акрамя песень сабе, пішу іх іншым артыстам.

— Якую сваю песню на дадзены момант вы лічыце самай папулярнай?

— Безумоўна, кампазіцыю «Выпускны»! Гэта тая песня з майго рэпертуару, якая пісалася даўжэй за ўсе. На яе стварэнне спатрэбіліся тры гады. Куплеты ў мяне былі напісаны даўно, па аранжыроўцы было зразумела, якія прылады патрэбныя, а вось самага галоўнага — прыпеву — не было. Мне, безумоўна, хацелася выпусціць песню як мага хутчэй. Былі накіды прыпеву, мне казалі, што яны добрыя і не трэба цягнуць з выхадам песні. Але мне хацелася, каб гэта песня «разрывала», каб чалавек, пачуўшы яе ўпершыню, адразу ж акунуўся ў тыя эмоцыі, якія я заклаў у яе стварэнне, усё тое трапятанне ад выпускнога дня. І вось некалькі гадоў я вяртаўся да напісання прыпеву, але ўсё было не тое. І толькі ў 2022 годзе, разумеючы, што набліжаецца час выпускных, я вырашыў, што ўсё, больш нельга цягнуць, і напісаў фінальны варыянт прыпеву. І зусім не пашкадаваў, што даў гэтай песні такі час на нараджэнне! Яна парвала ўсе рэйтынгі маіх кампазіцый на дыстрыб'ютарскіх пляцоўках. І, гледзячы рэйтынгі сваіх песень, я бачу, што з кожным днём лічбы праслухоўванняў растуць. Безумоўна, прыемна, што мой трэк гучыць не толькі на пляцоўках нашай краіны, але і на галоўным выпускным Расіі «Пунсовыя ветразі».

— Чым натхняецеся?

— Людзьмі. Усе песні, што я пішу, звязаныя з маім жыццём ці з жыццём майго атачэння, маіх сяброў, блізкіх. Магу сустрэць чалавека, даведацца пра гісторыю з яго жыцця і адлюстраваць гэта праз сваю творчасць.

— Вы ўдзельнічаеце ў розных конкурсах. Якія з іх вам запомніліся найбольш?

— Калі казаць пра самыя значныя, то гэта, безумоўна, «Славянскі базар у Віцебску». Таксама важным для мяне стаў удзел у тэлевізійным конкурсе «Ану, усе разам!» на тэлеканале «Расія 1», ён быў раней. Яшчэ ў маім жыцці былі нацыянальныя адборы на «Еўрабачанне».

— Цяпер вас запрашаюць у якасці члена журы...

— Першы раз, калі сеў у экспертнае крэсла (гэта было пасля «Славянскага базару»), мы выбіралі ўдзельнікаў на новы сезон. Скажу шчыра, гэта вельмі хвалююча, бо ты разумееш, што твой голас можа вырашаць лёс канкурсанта, і ты павінен адкінуць усе асабістыя сімпатыі і ацэньваць чалавека тут і зараз. Цяпер я ўжо прывык да гэтай ролі і адчуваю сябе больш свабодна і ўпэўнена ў новым амплуа.

— Вы яшчэ і педагог па вакале. Раскажыце пра гэты досвед.

— На базе нашага прадзюсарскага цэнтра знаходзіцца дзіцячая студыя «Malinovka.by Spamash», куды прыходзяць дзеткі ад чатырох гадоў да васямнаццаці. Мне прапанавалі паспрабаваць сябе там у ролі педагога, тым больш у мяне ёсць адпаведная адукацыя. Я паспрабаваў, і мне гэта спадабалася. З радасцю перадаю свой досвед малодшаму пакаленню. Дарэчы, адна з маіх падапечных, Ліза Вярцінская, стала фіналісткай маштабнага конкурсу ў Маскве «Вялікая сцэна», яе запрасілі на гранд фінал у Крамлёўскім палацы.

— Якімі якасцямі на ваш погляд, павінен валодаць сапраўдны артыст?

— У першую чаргу гэта шчырасць і сумленнасць. Кожны артыст павінен быць сапраўдным і адкрытым перад сваім гледачом. Яшчэ, вядома, мэтанакіраванасць і працавітасць, без гэтага нельга пакарыць вышыні. Таксама важна быць індывідуальным. Цяпер шмат маладых вакалістаў, якія капіруюць кагосьці, але так поспеху не дасягнуць. Ну і, вядома, важны навык вядзення сацыяльных сетак. Бо калі ты не пачнеш займацца імі, то не будзеш у трэндзе, а нам трэба кожны дзень быць «на плыву».

— Якія прафесійныя мэты ў вас ёсць на найбліжэйшы час?

— Першая — выдаць альбом з пяці песень. Больш глабальная — даць сольны канцэрт. Не хачу яго рабіць маштабных памераў, выкарыстоўваць спецэфекты, але важна, каб ён быў на высокім узроўні. Каб глядач атрымаў станоўчыя эмоцыі і на выхадзе казаў: «Хачу прыйсці яшчэ раз!»

Ангеліна НОВІКАВА.
Фота дадзены героем.

ЧЫРВОНКА
Чырвоная змена
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 12
ад 19 лютага 2009 года выдадзена
Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі газеты —
рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»,
грамадскае аб'яднанне «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі».
Дырэктар — галоўны рэдактар
КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.
Кантактныя тэлефоны: 292 44 12, 311 17 41.
E-mail: info@zviazda.by
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве
«Выдавецтва «Беларускі Дом друку».
ЛД №38200000007667 ад 03.04.2004.
220013, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1.
Тыраж 12.292.
Нумар падпісаны ў 19.30 24.01.2024 г.

Центр Промышленной Оценки

- ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ
- ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона	ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1607
Продавец	ОАО «БЕЛХИМ», Минская обл., Дзержинский р-н, Фанипольский с/с, 19
Оператор ЭТП	ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703. Адрес ЭТП: **www.ipmtorgi.by**

Предмет электронных торгов:
погрузчик с бортовым поворотом Амкодор 208В,
инв. № 528, навесные приспособления для погрузчика
(щетка, отвал, вилы, ковш).
Адрес: г. Минск, ул. Бабушкина, 22.
Начальная цена с НДС 20 % – 24 720 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены в белорусских рублях перечисляется на р/с BY47 BELB 3012 0028 5000 3022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ», БИК BELBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 15 календарных дней после проведения аукциона

Срок оплаты предмета электронных торгов: 10 календарных дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by. **Ответственность** участника аукциона, его **права и обязанности**, **штрафные санкции** прописаны в **соглашении** о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Данное соглашение является договором присоединения и размещается на странице лота во вкладке «Документы» по адресу: www.ipmtorgi.by. Страница лота по указанному адресу содержит также информацию о типе торгов и общих правилах их проведения. Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену

Победитель аукциона либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере **4 %** от цены продажи предмета аукциона в течение **3 (трех) рабочих дней** со дня проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных торгов в любое время до момента определения победителя электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата и время начала и окончания электронных торгов:
26.02.2024 с 11.00 до 13.00.
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются **по 23.02.2024 до 17.00** на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by

Контактные данные	**Тел.: +375 17 310-36-37; +375 29-317-95-42.** **E-mail: auction@cpo.by**

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»

(Организатор электронных торгов,
Оператор электронной торговой площадки)
извещает о проведении повторных электронных
торгов по продаже имущества,
принадлежащего **ЗАО «АТЛАНТ»** (Продавец)

Электронные торги состоятся **12.02.2024 в 10.00.**

Лот № 1:

1. Квартира № 2а с инв. № 110/D-2767185,
общая площадь – 102,7 кв. м.

2. Охранная сигнализация с инв. № 471210.

Адрес:
Брестская обл., г. Барановичи, б-р Бородинского, 4-2а.

Начальная цена продажи – 115 000,78 руб., в т.ч.:
квартира с инв. № 110/D-2767185 – 114 036,12 руб.
без учета НДС;
охранная сигнализация с инв. № 471210 – 964,66 руб.
с учетом НДС 20 %.

Задаток – 15 000,00 руб. **Шаг электронных торгов** – 5 %.

Срок для подписания договора купли-продажи: 20 (двадцать) рабочих дней после утверждения протокола о результатах электронных торгов.

Детальная информация об электронных торгах, в том числе о порядке их проведения, оформлении участия в них, условиях торгов размещена на электронной торговой площадке «GOSTORG» (gostorg.by).

Регистрация и участие в электронных торгах осуществляются на электронной торговой площадке «GOSTORG» (gostorg.by).

Задаток перечисляется на р/с BY85BAPB30127802900100000000 в ОАО «Белагропромбанк», BIC BAPBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182.

Окончание приема заявлений с прилагаемыми к ним документами и задатков: **08.02.2024 в 11.00.**

Организатор электронных торгов:
☎ 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52
• www.ino.by • gostorg.by • e-mail: torgi@ino.by

УНП 190055182

В суд Столинского района Брестской области поступило заявление Плешаковой Людмилы Викторовны об объявлении умершим ПЛЕШАКОВА Валерия Викторовича, 09 февраля 1959 года рождения, уроженца города Столин Брестской области.

Последнее место его пребывания – город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области Российской Федерации.

Просьба всех граждан и юридических лиц, имеющих сведения о Плешакове Валерии Викторовиче, в течение 2 месяцев со дня публикации сообщить об этом в суд Столинского района (город Столин, улица Советская, дом 98).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

по продаже недвижимого имущества

Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие
«Витебский областной центр маркетинга»
извещает о проведении повторных электронных торгов
№ 2024.Ч.002.00013 по продаже недвижимого имущества
на электронной торговой площадке ETPVIT.BY,
по адресу: https://etpvit.by/.

Продавец: открытое акционерное общество «Витязь», 210605, Витебская обл., г. Витебск, ул. П. Бровки, 13а, тел. +375 212 26-55-08.

Организатор, Оператор электронной торговой площадки ETPVIT.BY: коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел.: +375 (212) 24-63-12, +375 (29) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, **https://etpvit.by.**

Дата и время проведения повторных торгов: 22.02.2024 в 09.00 (по времени на сервере ЭТП ETPVIT.BY).

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 100/D-99314 площадью 271,1 кв. м по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Республиканская, 10Б-53, наименование – изолированное помещение 53, назначение – административно-торговое помещение.

Обременение: договора аренды № 428д от 08.04.2016 действует по 07.04.2025, № 1081д от 26.08.2020 действует по 25.08.2026.

Нач. цена: 459 000,00 бел. руб. без учета НДС.

Задаток: 45 900,00 бел. руб.

Электронные торги проводятся в соответствии Регламентом организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке коммунального консалтингового унитарного предприятия «Витебский областной центр маркетинга» «etpvit.by».

Для участия в электронных торгах необходимо ознакомиться с Регламентом, зарегистрироваться на ЭТП по электронному адресу: https://etpvit.by, внести задаток и подать документы на участие в торгах согласно информации об электронных торгах, размещенной на сайте ЭТП.

Срок внесения задатка и время окончания приема заявлений с прилагаемыми документами: до 16.00 21.02.2024.

Сумма задатка перечисляется оператору электронных торгов на р/с: № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, код операции 40901. Получатель – ККУП «Витебский областной центр маркетинга».

Условия электронных торгов: Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения электронных торгов возместить затраты на организацию и проведение электронных торгов, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, расходы Продавца на проведение независимой оценки предмета эл. торгов, оплатить услуги Оператора ЭТП согласно прейскуранту, размещенному на сайте ЭТП; подписать договор купли-продажи предмета электронных торгов в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня проведения электронных торгов, оплатить предмет электронных торгов в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи, оплатить НДС в размере 20 % сверх цены продажи предмета эл. торгов. Организатор электронных торгов имеет право отказаться от проведения электронных торгов в любое время, но не позднее чем за три календарных дня до наступления даты их проведения. С подробной информацией о предмете электронных торгов, порядке участия и оформления документов для участия в электронных торгах можно ознакомиться на сайте ЭТП ETPVIT.BY, по электронному адресу: https://etpvit.by, в разделе: недвижимое имущество. Ознакомиться с предметом электронных торгов можно в рабочие дни по предварительному согласованию с Продавцом по тел. 8-0212-265383.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА СО СНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ НА 20 %

Организатор аукциона: ЗАО «Оценка Сервис», г. Гомель, ул. Лепешинского, 1.
Продавец: ООО «Утилизатор», г. Гомель, ул. Федюнинского, 27 – в лице ликвидатора.

Торги состоятся 7 февраля 2024 года в 11.00
по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б, 2-й этаж, каб. 25

№ лота	Наименование предметов торгов	Начальная цена продажи имущества, с учетом НДС (20 %), бел. руб.	Сумма задатка, с учетом НДС (20 %), бел. руб.
Условие продажи: Победитель (единственный участник) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества, на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. Местонахождение лотов: г. Гомель, ул. Федюнинского, 27			
1	Вышка-тура. Базовый блок ВСП 250/1,2 (н/н 3703). Вышка-тура. Комплект стабилизаторов (4 шт.) (н/н3705). Вышка-тура. Секция ВСП 250/1,2 (10 шт.) (н/н 3704)	296,64	**29,66**
5	Набор головок и ключей 82 предм. 1/4", 1/2", 6-гр. (н/н 5862)	61,44	**6,14**
7	Набор инструментов 108 пр. (н/н 9183)	144,00	**14,40**
11	ПЭВМ N-Tech I-N (для видеонаблюдения) (н/н 6317)	624,00	**62,40**
13	Фотокамера цифровая Nikon CPX W300 YW (н/н 6919)	355,20	**35,52**
14	Фотоловушка «Филин 800 MMS»	115,20	**11,52**
15	Фотоловушка «Филин 800 MMS»	115,20	**11,52**
16	Экран с электроприводом 206*159 (н/н 2304)	230,40	**23,04**
17	Ноутбук Dell XPS157590-6671 (инв. № 1000229)	2 688,00	**268,80**
18	ПЭВМ «Redhost» (инв. № 1000129)	566,40	**56,64**

Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие дни по предварительному согласованию с продавцом по тел.: **+375 (29) 141-87-38 –** Сергей Григорьевич (предварительная запись на осмотр имущества); **+375 (29) 345-09-66 –** ликвидатор Антоненко Ирина Олеговна (заключение договоров купли-продажи).

Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона.

Для участия в аукционе необходимо:

1. Оплатить задаток на расчетный счет **Организатора торгов (ЗАО «Оценка Сервис»):** р/с BY94 BPSB 3012 3353 2001 9933 0000 в ОАО «Сбер Банк» г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 491382947, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № **(задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления).** Код назначения платежа – 40901 «Перечисление гарантийного взноса».

2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно **с 25 января 2024 г**. по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, 6Б, 2-й этаж, каб. 25 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 5 февраля 2024 г. в 16.00 включительно. Формы заявления и соглашения можно предварительно запросить у Организатора аукциона по электронной почте ocenkaservis.gomel.by@mail.ru. **Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.** Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до его проведения. **В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того**, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на **5 (пять) %**. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается **Организатором** в течение **5 (пяти) рабочих дней** со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; произвести оплату за услуги (вознаграждение) по организации и проведению торгов, а также возместить **Организатору** затраты за публикацию в газете «Звязда» в течение **5 (пяти) рабочих дней** с момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи в течение **10 (десяти) рабочих дней** от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в течение **10 (десяти) рабочих дней** с момента его подписания. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи.

Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 21.11.2023 г. № 225 (300955). Проводится аукцион в соответствии с «Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 (в ред. постановления Совмина от 12.07.2013 № 607).

Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аукциона:
(тел./факс) 8 (0232) 51-22-17, 8 (029) 651-22-19, 8 (029) 694-43-89.

Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 23 февраля 2024 г. в 10.00 повторного открытого аукциона с понижением начальной цены на 70 % после четвертых несостоявшихся торгов по продаже объектов недвижимости – зданий и сооружений производственной базы, расположенных по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 22Б, принадлежащих открытому акционерному обществу «Дорожно-строительный трест № 2, г. Гомель» на праве собственности

Лот № 1	**Здание склада, инв. № 350/С-225546.** Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Одноэтажное кирпичное здание, 1988 г. п. Общая площадь 697,0 кв. м (г. Гомель, ул. Объездная, 22Б/4); **Гараж для стоянки автомашин, инв. № 350/С-161237.** Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта. Одно-двухэтажное здание из кирпичей и железобетонных изделий, 1988 г. п. Общая площадь 1 142,0 кв. м (г. Гомель, ул. Объездная, 22Б/3); **Склад заполнитель, инв. № 350/С-101693.** Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Одноэтажное здание из железобетонных изделий, 1989 г. п. Общая площадь 66,4 кв. м (г. Гомель, ул. Объездная, 22Б/7); **Склад заполнитель, инв. № 350/С-101692.** Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Одноэтажное здание из железобетонных изделий, 1989 г. п. Общая площадь 66,4 кв. м (г. Гомель, ул. Объездная, 22Б/6); **Склад заполнитель, инв. № 350/С-101691.** Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Одноэтажное здание из железобетонных изделий, 1989 г. п. Общая площадь 66,3 кв. м (г. Гомель, ул. Объездная, 22Б/5); **Проходная, инв. № 350/С-101694.** Назначение: здание неустановленного назначения. Одноэтажное кирпичное здание с пристройкой, 1993 г. п. (реконструкция 2006 г.). Общая площадь 41,5 кв. м (г. Гомель, ул. Объездная, 22Б); **Общее благоустройство территории, относящееся к капитальным строениям** – инв. № 350/С-225546, инв. № 350/С-161237, инв. № 350/С-101693, инв. № 350/С-101692, инв. № 350/С-101691, инв. № 350/С-101694: ограждение (лит.а), ограждение (лит.б), ворота (лит.в), ворота (лит.г), асфальтобетонная площадка (лит.д)

Начальная цена лота: 335 798,95 руб. (в т. ч. НДС по ставке 20 %).
Задаток: 3 500,00 руб. (в т. ч. НДС по ставке 20 %)

Земельный участок для эксплуатации производственной базы передвижной механизированной колонны № 2 на праве постоянного пользования площадью 1,1416 га с кадастровым номером 340100000005000253. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артёма, 23, каб. 2-7. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по адресу: **г. Гомель, ул. Артёма, 23, 2-й этаж, каб. 2-6** по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 **по 22.02.2024 г. включительно**. Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 10.00 **23.02.2024 г.** Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и проведения аукционов, утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить Объекты по начальной цене, увеличенной на 5 %.

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель юридического лица (резидента РБ) – паспорт (руководитель – копию документа о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; представитель юридического лица (нерезидента РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, подтверждающего назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть и при себе иметь все данные по счету.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на **р/с BY49AKBB30120000101350000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гомель, БИК AKBBBY2X. Получатель платежа – Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». УНП 401166490. Назначение платежа:** задаток для участия в аукционе **по лоту № 1** согласно извещению в газете «Звязда» от 25.01.2024 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объектов. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 1 % от окончательной цены продажи Объектов; в течение 20 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объектов; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объектов, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение срока, установленного для заключения договора купли-продажи Объектов, не будет достигнута договоренность по срокам и порядке оплаты за Объекты, такая оплата должна быть произведена в течение 60 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи Объектов.

Извещения о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту были опубликованы в газете «Звязда» 06.05.2023 г. № 86, 07.07.2023 г. № 129, № 165 от 26.08.2023 г., № 223 от 17.11.2023 г. и на официальном сайте Госкомимущества РБ 05.05.2023 г., 07.07.2023 г., 25.08.2023 г., 17.11.2023 г.

Организатор: Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артёма, 23,
тел.: +375 232 32-46-47; 32-18-95; +375 29 170-46-47; сайт: ino.by • e-mail: auction-gino@gino.by.
Продавец: ОАО «ДСТ № 2, г. Гомель», г. Гомель, ул. Красноармейская, 28,
тел.: +375 232 33-84-69; +375 44 502-24-02; 44 755-50-16

ПІСЬМЕННІК І ТЭАТР. ВЕЧНАЯ ТЭМА

Спярша крыху пра аўтараў двух дакументаў, якія знайшліся ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь і прысвечаны фактычна адной тэме — развіццю беларускага тэатра, стану зносін літаратараў Беларусі, пісьменнікаў, драматургаў. Напісаны яны, лічы, у адзін час. Дакладная запіска ад міністра культуры БССР Міхаіла Мінковіча прыйшла ў ЦК Кампартыі Беларусі 19 сакавіка 1968 года. Аўтар другога дакумента — «Даведка аб некаторых пытаннях стану беларускай драматургіі, музыкі і падрыхтоўкі кадраў» — намеснік міністра культуры БССР Юрый Міхневіч.

Міхаіл Аляксандравіч Мінковіч (1914—1971) нарадзіўся ў вёсцы Кіраёва Дубровенскага раёна Віцебскай вобласці. Закончыў Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка ў 1935 годзе. З гэтага ж года працаваў выкладчыкам Мінскага ваеннага вучылішча. У 1936—1937 гады ў Чырвонай Арміі. З 1939 года — намеснік загадчыка аддзела студэнцкай моладзі, сакратар ЦК ЛКСМБ. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. З 1944 года — старшыня Камітэта па радыёвяшчанні пры Саўнаркаме БССР. З 1946 года — старшыня Камітэта культасветустаноў Савета Міністраў БССР. У 1953—1956 гадах — першы сакратар Бягомльскага РК Кампартыі Беларусі. З кастрычніка 1956-га — намеснік, першы намеснік міністра, з красавіка 1964 года — міністр культуры БССР. Узнагароджаны ордэнам Кастрычніцкай рэвалюцыі, іншымі ордэнамі і медалямі, у тым ліку — медалём «За адвагу». Кандыдат філалагічных навук. Тэма дысертацыі: «Развіццё культурна-асветніцкай работы ў БССР і яе асноўныя формы: па матэрыялах пасляваеннага перыяду». У 1967 годзе выдаў брашуру ў серыі «Матэрыял у дапамогу лектару» — «Росквіт сацыялістычнай культуры беларускага народа за гады Савецкай улады».

Юрый Міхайлавіч Міхневіч (1925—1998) нарадзіўся ў Мінску. У лютым 1943 года добраахвотна пайшоў у рады Чырвонай Арміі. Вайну скончыў на Эльбе ў раёне горада Магдэбург. Быў паранены. У 1951 годзе скончыў факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Быў на партыйнай рабоце. У 1955—1962 гады — намеснік дырэктара Мінскага індустрыяльнага тэхнікума працоўных рэзерваў, намеснік загадчыка аддзела культуры Мінскага гарвыканкама, намеснік загадчыка аддзела прапаганды і агітацыі Мінскага гаркама КПБ, начальнік упраўлення культуры Мінскага аблвыканкама. У 1962—1966 гады — загадчык аддзела прапаганды і агітацыі Мінскага абкама КПБ. З 1966-га — намеснік міністра культуры БССР. З лістапада 1971 года — міністр культуры рэспублікі. На гэтай пасадзе — 17 (!) гадоў. Узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны І ступені, Працоўнага Чырвонага Сцяга, Дружбы народаў, Чырвонай Зоркі. Многія дзеячы культуры ўспамінаюць Міхневіча і цяпер як найбольш яркага, дзейснага кіраўніка галіны, чалавека, які імкнуўся дапамагаць мастакам, музыкантам, тэатральным работнікам...

З дакладной запіскі Міхаіла Мінковіча: *«Міністэрства культуры БССР звярнула ўвагу на тую абгрунтаваную заклапочанасць, якая была выказана ўдзельнікамі V з'езда пісьменнікаў Беларусі пры абмеркаванні праблем нацыянальнага рэпертуару, культуры сцэнічнай мовы ў тэатрах і канцэртна-эстрадных калектывах, а таксама рэкламы на беларускай мове. Мяркуючы, што ўсё гэта з'яўляецца адным з важных бакоў вытворчай дзейнасці, творчага працэсу ўстаноў мастацтва рэспулікі, Міністэрства культуры прыняло шэраг мер па далейшым узбагачэнні нацыянальнага тэатральна-канцэртнага рэпертуара і па другіх пытаннях нацыянальнай культуры і мовы».*

Што ж зрабілі ў міністэрстве, каб выканаць задачу?.. У 1966—1967 гады былі праведзены Рэспубліканскі конкурс на найлепшую шматактную п'есу і Рэспубліканскі семінар драматургаў, п'есы якіх былі адзначаны ў час гэтага конкурсу. *«...У выніку, — чытаем у запісцы міністра, — тэатры рэспублікі атрымалі новыя творы беларускіх драматургаў, у тым ліку ўжо і паказаныя гледачу п'есы «Дзеці аднаго дома» І. Шамякіна, «Першы ўрок» К. Губарэвіча, а таксама «Антон на Галгофе» А. Петрашкевіча, «Сын нарадзіўся» Я. Рамановіча і шэраг іншых».*

Падзеяй называе міністр пастаноўку ў Магілёўскім абласным драматычным тэатры п'есы «мясцовага аўтара» Івана Ісачанкі «Мурын бор». Акрамя тэатра спектакль «Мурын бор» быў паказаны і на Беларускім тэлебачанні. Забытая творчая праца!.. І аўтар таксама малавядомы. Хіба што адно імя яго засталося ў гісторыі тэатра. Нават у шэрагах членаў Саюза пісьменнікаў няма Івана Ісачанкі... Не прынялі калегі-літаратары? Ці сам не пажадаў зліцца з «прафесійнай супольнасцю»?.. Журналіст і драматург Іван Ісачанка нарадзіўся ў вёсцы, якая дала назву яго фальклорна-этнаграфічнаму драматычнаму партрэту беларускага вясковага жыцця, — Мурын Бор Касцюковіцкага раёна, на Магілёўшчыне. Аўтар працаваў у газетах «Сталінскі прызыў» (Касцюковічы), «Советская Белоруссия» , «Палеская праўда» (Пінская вобласць), «Магілёўская праўда», дырэктарам Вендаражскай сярэдняй школы, у выдавецтве «Беларусь».

З запіскі М. Мінковіча: *«... на гэты момант вядзецца падрыхтоўчая работа па стварэнні новых нацыянальных спектакляў: пра Рудабельскую рэспубліку і па творах Янкі Купалы (тэатр імя Янкі Купалы), па матывах рамана І. Мележа «Людзі на балоце» (тэатр оперы і балета), «Месца дзеяння — Віцебск» (тэатр імя Якуба Коласа) і шэрагу іншых».*

Фота kolastheatre.by

«Несцерка» Віталя Вольскага дагэтуль паспяхова ідзе на беларускай сцэне.

Тагачасны міністр звяртае ўвагу на беларускі рэпертуар у праграмах Лекцыйнага бюро і эстрадных брыгад Белдзяржфілармоніі (*«Поруч з мэтавымі тэматычнымі праграмамі «Беларускія галасы», «Вечар беларускай паэзіі», «Цымбалы» і інш.). У бягучым рэпертуары артыстаў прадстаўлена мноства твораў беларускай паэзіі і прозы — Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, П. Броўкі, К. Крапівы, М. Лынькова, П. Панчанкі, А. Вялюгіна, К. Кірэенкі, Н. Гілевіча, У. Корбана, М. Скрыпкі, Р. Барадуліна, Э. Валасевіча, С. Дзяргая. Актыўна прапагандуюць творы нацыянальнай класікі і сучаснай беларускай літаратуры артысты Белдзяржфілармоніі М. Шышкін, Г. Рыжкова, Г. Дзідэнка, Г. Бандарэўскі і З. Сысоева...»*

У Белдзяржфілармоніі была сфарміравана спецыяльная канцэртная брыгада, якая ажыццявіла пастаноўку мэтавай тэатралізаванай эстраднай праграмы-рэвю «Лявоніха». Пашыраўся таксама нацыянальны рэпертуар выканаўцаў-вакалістаў. Размова — пра Дз. Зубрыча, А. Самарадава, Э. Міцуля, А. Цвятаеву, С. Машынскага, М. Селіванава... Цікавая адмеціна ў запісцы міністра: *«У тэатрах рэспублікі, якія працуюць на беларускай мове, наладжваецца паўсядзённы кантроль за чысцінёй і культурай нацыянальнай сцэнічнай мовы. Ён ажыццяўляецца як у рэпетыцыйны перыяд, так і шляхам назірання за спектаклямі бягучага рэпертуара». І яшчэ: «Рэклама ў беларускіх тэатрах выконваецца на нацыянальнай мове, у Дзяржцырку — на рускай і беларускай, у Белдзяржфілармоніі — таксама на дзвюх мовах: рэкламныя шчыты — на беларускай, зборныя афішы — на рускай...»*

Другі дакумент не меней цікавы. Цяпер ужо намеснік міністра — Юрый Міхневіч у «Даведцы аб некаторых пытаннях стану беларускай драматургіі, музыкі і падрыхтоўкі кадраў» разглядае здабыткі, здзяйсненні ажно з 1946 года па час напісання... Крыху болей як за два дзесяцігоддзі ў тэатрах Беларускай ССР было пастаўлена 115 новых арыгінальных п'ес беларускіх аўтараў. *«...За гэты ж перыяд змешчана ў друку 104 творы, — піша Ю. Міхневіч. — На разгляд Упраўлення па справах мастацтваў паступіла больш за 300 твораў. Варта заўважыць, што творы прафесійных пісьменнікаў, як правіла, ставіліся на сцэнах тэатраў рэспублікі. Вялікі адсеў адбываўся за кошт твораў аўтараў непрафесійных. У пасляваенныя гады нашымі тэатрамі былі пастаўлены п'есы пісьменнікаў старэйшага пакалення — К. Крапівы («З народам», «Спяваюць жаваранкі», «Зацікаўленая асоба»), В. Вольскага («Несцерка», «Машэка»), П. Глебкі («Святло з Усходу»), К. Чорнага («Ірынка»)».* І далей: *«У драматургію прыйшлі А. Макаёнак, К. Губарэвіч, А. Маўзон, І. Козел, А. Дзялендзік. Шэраг п'ес напісаны пісьменнікамі В. Палескім («Песня нашых сэрцаў», «Калі зацвітаюць кветкі»), А. Кучарам («Гэта было ў Мінску»), В. Віткам («Шчасце паэта»), П. Данілавым («Лявоніха»), І. Шамякіным («Не верце цішыні», «Крыніцы», «Сэрца на далоні»), А. Вольскім і П. Макалём («За лясамі дрымучымі»), А. Звонакам («Навальніца будзе»), І. Тарасавым («Гэта было ў Магілёве») і інш. Многія з гэтых твораў з'явіліся значным этапам у развіцці беларускай нацыянальнай драматургіі».* Складваецца ўражанне, што літаральна ўвесь Саюз пісьменнікаў, усе празаікі, якія працавалі і ў жанрах рамана і аповесці, пісалі і п'есы... З сённяшнім часам, калі ідзе пошук беларускай п'есы для беларускага тэатра, не параўнаць!.. З даведкі Ю. Міхневіча: *«Беларускія драматургі ўнеслі значны ўклад у развіццё савецкай драматургіі ўвогуле. Творы нашых аўтараў шырока ставіліся за межамі рэспублікі. Найболей часта паказвалі гледачам:*

«Спяваюць жаваранкі» К. Крапівы (РСФСР, УССР, Літоўская, Латвійская і Эстонская ССР, Грузінская ССР);

«Выбачайце, калі ласка» А. Макаёнка (РСФСР, УССР, Літоўская, Латвійская, Эстонская ССР, Казахская, Кіргізская, Узбекская ССР, Грузінская ССР);

«Лявоніха на арбіце» А. Макаёнка (РСФСР, УССР, Армянская ССР, Таджыкская, Туркменская ССР, Малдаўская ССР, Літоўская, Латвійская ССР);

«Выклік багам» — А. Дзялендзіка (РСФСР, УССР, Грузінская, Армянская ССР, Туркменская, Узбекская і Казахская ССР).

П'еса «Лявоніха на арбіце» А. Макаёнка была пастаўлена ў 170 тэатрах. П'еса «Выклік багам» — А. Дзялендзіка — у 85. У 1967 годзе па колькасці спектакляў, паказаных гледачам, яна заняла другое месца па Саюзе».

«Алазанскую даліну» Кастуся Губарэвіча нават у Аргенціне паставілі...

Юрый Міхневіч нагадвае, што спектаклі па п'есах беларускіх аўтараў адзначаны Дзяржаўнай прэміяй СССР: «Несцерка» Віталя Вольскага (тэатр імя Якуба Коласа); «Канстанцін Заслонаў» Аркадзя Маўзона (акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы), «Спяваюць жаваранкі» Кандрата Крапівы (акадэмічны тэатр імя Я. Купалы). Дзяржаўная прэмія БССР прысуджана спектаклю тэатра імя Я. Коласа «6-га ліпеня» М. Шатрова і стваральніку оперы «Алеся» Я. Цікоцкаму. Прэмія ЦК ВЛКСМ — спектаклю Брэсцкага абласнога драматычнага тэатра імя ЛКСМБ «Брэсцкая крэпасць» Кастуся Губарэвіча. Высокія адзнакі — яшчэ адна характарыстыка росквіту, паспяховых здзяйсненняў драматургаў і тэатральных калектываў. Гісторыя нагадвае нам пра тое, што, відавочна, гэтым здабыткам спрыяла сістэмная ўвага да тэатральнай справы і з пункту гледжання працы з аўтарамі. Намеснік міністра адзначае, што *«варта заўважыць актывізацыю дзейнасці беларускіх аўтараў, а таксама павышэнне ўвагі тэатраў да твораў нацыянальнай драматургіі. На сцэнах тэатраў значна павялічылася колькасць беларускіх прэм'ер. Калі з 1962 па 1966 гады тэатры ў сярэднім выпускалі 4 беларускіх спектаклі, то ў 1967 годзе іх было 11, а ў 1968 годзе — 18. Зараз у бягучым рэпертуары тэатраў маецца 34 п'есы беларускіх драматургаў, што складае 26 працэнтаў усяго рэпертуара тэатраў...» «<...> Адной з выразных асаблівасцяў апошніх гадоў у галіне драматургіі з'яўляецца прыцягненне да гэтага жанру дзеячаў першага атрада беларускай літаратуры — буйнейшых беларускіх празаікаў і паэтаў. Створаны шэраг п'ес на матэрыяле лепшых раманаў І. Мележа («Людзі на балоце»), І. Шамякіна («Сэрца на далоні»), А. Адамовіча («Вайна пад стрэхамі»), С. Грахоўскага («Рудабельская рэспубліка») і інш....» І далей: «У апошнія два гады праца тэатраў ішла пад лозунгам падрыхтоўкі да 50-годдзя БССР і Кампартыі Беларусі. Асноўную ўвагу калектывы надавалі ідэялагічнай скіраванасці рэпертуара, стварэнню яскравых, высокамастацкіх пастановак. Поруч з другімі мерапрыемствамі, у рэспубліцы быў праведзены агляд спектакляў. Кожны тэатр падрыхтаваў да агляду новы спектакль па п'есе беларускага драматурга...»*

У міністэрстве шукалі шляхі, за кошт якіх можна было б ажывіць, яшчэ больш пашырыць удзел пісьменнікаў рэспублікі ў тэатральнай справе... *«Зрухі, якія абазначыліся ў галіне актывізацыі працы па стварэнні беларускага нацыянальнага рэпертуара стымулююцца і зараз. У рэпертуар тэатраў на 1969 год уключаны новы балет «Сон на кургане» (лібрэта А. Вярцінскага па паэме Я. Купалы), новая п'еса А. Маўзона <...> п'еса І. Шамякіна «Снежныя зімы» (па матывах аднайменнага рамана), «Палёт» У. Мехава. Заключаны дамовы з драматургамі А. Макаёнкам, В. Зубам, А. Петрашкевічам. Плануецца правядзенне конкурса на найлепшую п'есу, прысвечанага 100-годдзю з дня нараджэння У. І. Леніна. Праводзяцца індывідуальныя сумоўі з аўтарамі аб іх планах па стварэнні новых п'ес. Будзе арганізаваны ў другой палове 1969 года семінар драматургаў рэспублікі...»*

Два дакументы, якія захоўваюцца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, у некаторай ступені прыадкрылі нам механізмы, якія, магчыма, і сёння не лішнім было б улічыць дзеля развіцця нацыянальнай тэатральнай, драматургічнай, ды і ўвогуле культурнай, асветніцкай справы...

Кастусь ЛЕШНІЦА,
Вячаслаў СЕЛЯМЕНЕЎ.

БУНКЕР ДЛЯ НАСТАЎНІКА

Чаму Эстонію накрыла хваля пратэстаў?

У Эстоніі праходзіць бестэрміновая забастоўка настаўнікаў. Пра гэта паведаміў гарадскі партал навінаў Таліна Stolitsa.ee. Эстонскі ўрад не выканаў абяцанне па павышэнні заработнай платы работнікам сферы адукацыі, лічаць у Саюзе работнікаў адукацыі Эстоніі (EHL), якія выступілі ініцыятарамі забастоўкі. Яна ахоплівае як агульнаадукацыйныя, так і прафесійна-тэхнічныя навучальныя ўстановы. Акрамя павышэння аплаты працы прадстаўнікі арганізацыі лічаць неабходным заключэнне калектыўнага дагавора, які выключыў бы паўтарэння сітуацыі з пратэстамі. EHL спадзяецца на прадукцыйныя перагаворы з уладамі, у прыватнасці з Міністэрствам адукацыі і навукі. Як паведаміў старшыня Саюза работнікаў адукацыі Эстоніі Рээма Вальтры, колькасць удзельнікаў забастоўкі можа перавысіць 20 тысяч чалавек. Пакуль афіцыйны Талін канструктыўна не адрэагаваў на запыты настаўнікаў, якія папросту даведзеныя да адчаю. У іх падтрымку таксама выступілі і работнікі іншых галін. Чаму Эстонію накрыла хваля пратэстаў, чаго чакаць надалей?

НЯВЫКАНАНЫЯ АБЯЦАННІ

Сотні людзей сабраліся днямі перад будынкам Рыйгікогу (аднапалатны парламент Эстоніі), каб пратэставаць супраць адмены абяцанага настаўнікам павышэння заробку. У педагогаў была надзея, што такія акцыі прымусяць урад стрымаць свае перадвыбарныя абяцанні. Як адзначыў старшыня Саюза работнікаў адукацыі Эстоніі Рээма Вальтры, «заключанае летась вясной кааліцыйнае пагадненне адпавядала чаканням настаўнікаў і правільна ўлічвала неабходнасць канкурэнтаздольнасці заработнай платы». «Але потым урад даў зразумець, што плануе парушыць пагадненне і нават замарозіць заробкі на гады. Таму большасць настаўнікаў вырашылі, што нішто не дапаможа, акрамя забастоўкі», — адзначыў Вальтры.

Раней паміж работнікамі адукацыі і ўладамі была дасягнута дамоўленасць, згодна з якой заработная плата настаўнікаў павінна была вырасці да ўзроўню 120 працэнтаў ад сярэдняй па краіне. Летась яна складала 111 працэнтаў. Аднак улады вырашылі праіндэксаваць памер штомесячнага даходу на 1,7 працэнта. Таму арганізацыі, якія прадстаўляюць інтарэсы настаўнікаў, дапусцілі правядзенне забастоўкі. «Настаўнікам вельмі канкрэтна было абяцана павышэнне зарплаты як да, так і адразу пасля выбараў. Цяперашняя нявызначаная сітуацыя не аказвае станоўчага ўплыву на матывацыю, задаволенасць працай і не дае ніякай упэўненасці ў будучыні, на думку педагогаў», — адзначыў інфармацыйны партал Uued uudised esileht.

АДЗІНКА ДЛЯ ЎРАДА

Старшыня Цэнтральнага саюза прафсаюзаў Кая Васьк у сваёй прамове на пікеце на Тоомпеа адзначыла, што ўсе жадаюць, каб іх дзеці атрымалі добрую адукацыю, паведаміў партал Эстонскага нацыянальнага тэлерадыёвяшчання ERR. «Настаўнікі заслугоўваюць таго, каб мець годны заробак», — адзначыла яна, нагадаўшы, што многія педагогі вымушаны працаваць звышурочна, каб неяк звесці канцы з канцамі.

Старшыня Эстонскага саюза тэатраў Герт Раўдсеп сказаў, што работнікі тэатра прыйшлі на пікет, каб выказаць настаўнікам падтрымку: «Тэатральныя калектывы не апасаюцца, што вы забярэце ў нас грошы. У нас іх проста няма». Настаўнік гімназіі Індрэк Рыйгор адзначыў, што на настаўніках ляжыць вялікая адказнасць за будучыню Эстоніі. Пры гэтым ён нагадаў, што палітыкі дзесяцігоддзямі не маглі дамовіцца аб тым, як арганізаваць жыццё ў сферы адукацыі. «У школе за дрэнна выкананую работу ставяць адзінку, на выпраўленне гэтай адзнакі даецца два тыдні. Калі ўрад выправіць сваю дрэнную работу?» — задаецца пытаннем ён. Да мікрафона выйшаў таксама былы міністр адукацыі Тыніс Лукас. Ён прызнаў, што як былы настаўнік і міністр адчувае віну за сітуацыю, якая склалася.

На мітынг прыехалі пяць педагогаў са школы Ярвекюла воласці Раэ. Настаўнікі спадзяваліся, што пратэсты змогуць аказаць дастатковы ціск на ўрад і ў канчатковым выніку прымусіць выканаць абяцанні. «Калі забастоўка не задаволіць патрабаванні настаўнікаў, я дакладна не буду працаваць настаўнікам да выхаду на пенсію. Работа мне вельмі падабаецца, але нагрузка і нізкая зарплата мяне выпальваюць», — сказала ERR саракагадовы педагог, якая прыехала з Ыйсмяэ. Яна заўважыла, што на працягу тыдня ў настаўнікаў не застаецца часу на сябе. Выкладчык англійскай мовы адной са школ у Ыйсмяэ, якая прапрацавала настаўнікам 18 гадоў, прызналася, што высокае напружанне на працы прымусіла яе прымаць антыдэпрэсанты.»Кожны трэці педагог, якога я ведаю, прымае антыдэпрэсанты», — заўважыла яна.

МАШТАБ ПРАБЛЕМЫ

Па словах Рээма Вальтры, асноўная прычына забастоўкі заключаецца ў тым, што ў Эстоніі не хапае настаўнікаў і гэта стварае пагрозу падзення якасці адукацыі ў бліжэйшыя гады. «З кожным годам колькасць некваліфікаваных настаўнікаў павялічваецца. І калі мы дазволім якасці адукацыі ўпасці, то ў далейшым не будзе эканамічнага росту і павялічваць паступленне грошай у бюджэт можна будзе толькі за кошт павышэння падаткаў», — лічыць Вальтры.

Ён заявіў, што паступае ўсё больш сігналаў аб тым, што баставаць давядзецца яшчэ даўжэй. «Баставаць трэба некалькі тыдняў. Атрыманне настаўнікамі заробку за гэты час будзе залежаць ад пагаднення, дасягнутага пасля забастоўкі. Настаўнікам і кіраўніцтву [школ] мае сэнс дамовіцца аб тым, што незавершаная падчас забастоўкі вучэбная работа будзе выканана пазней. І калі настаўнік будзе выконваць дадатковую працу, то яму будзе выплачана за яе ўзнагароджанне. А калі нейкае самакіраванне палічыць, што не трэба наганяць прапушчанае, то гэта яго права, але тады мясцовае самакіраванне павінна само растлумачыць бацькам, чаму яно карае дзяцей», — сказаў ён.

Па словах Вальтры, Партыя рэформаў, якая ўзначальвае ўрад, не хоча прызнаваць маштаб праблемы. «Частка ўрада вырашыла, што неабходна паставіць часткі грамадства на месца. Маўляў, улада ў нашых руках, і мы паставім вас на месца», — заявіў ён.

Як вядома, раней прэм'ер-міністр Эстоніі Кая Калас адмовілася выдзеліць сродкі на павышэнне заробкаў настаўнікам, нягледзячы на просьбы міністра адукацыі краіны. Пра гэта паведаміла Baltnews.

Па словах прэм'ера, калі міністр адукацыі лічыць павышэнне даходаў педагогаў сваім прыярытэтам, то яна павінна сама знайсці грошы ў сваім ведамстве. Ва ўрадзе не прыйшлі да дамоўленасці наконт павышэння заробкаў настаўнікам, бо прэм'ер-міністр краіны не была згодная са зробленымі прапановамі.

БУФАНАДА АД УРАДА

Прэзідэнт Эстоніі Алар Карыс заявіў у сацсетках, што цяперашняя забастоўка настаўнікаў ілюструе няздольнасць прыйсці да пагаднення. Ён лічыць, што сённяшнія дзеянні і заявы фарміруюць сітуацыю не толькі на гэты год або на найбліжэйшыя тры гады, але як мінімум на дзесяцігоддзе. Карыс напісаў, што станоўча тое, што апошнія тыдні аб рабоце настаўнікаў гавораць больш, чым раней. І аб тым, што ўтрымлівае настаўнікаў у гэтай прафесіі, і аб тым, што прымушае іх задумацца аб сыходзе.

«На жаль, мы ўжо шмат гадоў назіраем, што сотні педагогаў кожны год кідаюць выкладанне, незалежна ад таго, прапрацавалі яны ў школе некалькі гадоў ці два дзесяцігоддзі. Прычыны розныя, але вынік адзін — апорныя канструкцыі нашай адукацыі становяцца ўсё больш крохкімі, — заўважыў Карыс. — Гэтыя апасенні вядомыя ўжо даўно, але, магчыма, мы проста занадта доўга думалі замест таго, каб дзейнічаць, і вось дзе мы зараз знаходзімся. Але сітуацыя найбольш ілюструе няздольнасць дамаўляцца, якая становіцца хранічнай у эстонскім грамадстве. І справа тут не толькі ў трывогах настаўнікаў».

На думку міністра ўнутраных спраў Лаўры Ляэнэметса, забастоўка з'яўляецца заключным этапам няўдалых перагавораў і да яе трэба паставіцца сур'ёзна. «Пытанне тут у тым, якое грамадства мы хочам: згуртаванае і моцнае, ці грамадства, у якім урад не цікавіцца чыімі-небудзь праблемамі і бедамі. Чым мацнейшае грамадства, тым мацнейшая бяспека», — адзначыў Ляэнеметс. Калі забастоўка праваліцца і ўрад не прыйдзе да пагаднення, гэта выкліча вялікае сацыяльнае расчараванне, якое разарве грамадства на часткі, дадаў міністр унутраных спраў.

Старшыня апазіцыйнай партыі «Айчына» і член Рыйгікогу Урмас Рэйнсалу лічыць, што няздольнасць урада дамовіцца аб павышэнні заробкаў настаўнікам прыводзіць да значнага росту сацыяльнай няўстойлівасці. Рэйнсалу напісаў у сацыяльных сетках, што ўрад, які засядаў дзень пры дні, не змог з-за ўнутраных супярэчнасцяў знайсці рашэнне для заключэння кампрамісу з работнікамі адукацыі і забяспечыць працоўны мір у школах. «Незразумелая буфанада паміж кіруючымі партыямі па гэтым пытанні доўжыцца амаль паўгода. Гэта цалкам супярэчыць разумнаму сэнсу з пункту гледжання кіравання, — адзначыў Рэйнсалу. — Нерашучасць прыводзіць да грамадскага супрацьстаяння замест таго, каб засярodзіцца на ключавых праблемах, звязаных з эканомікай і бяспекай». Як адзначаюць эксперты, калі пратэсты педагогаў прымуць працяглы характар, то ў Эстоніі абвастрацца супярэчнасці паміж рознымі палітычнымі сіламі, бо ў выпадку зрыву адукацыйнага працэсу ва ўсёй краіне ніхто не захоча браць на сябе за гэта адказнасць.

Haridus on investeering
VABA OLE MAVA
HARIMATUS ON JULGEOLEKU RISK
VS
PETA
AITAB ILUSAST JUTUST

ГРОШЫ НА «ЗУБЫ ДРАКОНА»

Аднак афіцыйны Талін мае зусім іншыя прыярытэты. Прэм'ер-міністр краіны Кая Калас заявіла, што акцыі пратэсту не прынясуць ніякага плёну. «Ва ўрада няма асобнага кашалька. І з гэтым зараз складана. Нас чакаюць вялікія выдаткі ў сувязі з бяспекай. Мы павінны зрабіць захады, каб перажыць цяжкія часы», — адзначыла кіраўнік урада.

Для павышэння заробкаў дзяржбюджэту трэба выдзеліць суму ў памеры 10 мільёнаў еўра, аднак ва ўрадзе палічылі, што такіх сродкаў няма. Тым часам улады Эстоніі знаходзяць грошы для мілітарызацыі краіны. Згодна з зацверджанай канцэпцыяй дзяржбюджэту на 2024 год, гэты артыкул выдаткаў упершыню перавысіць 3 працэнты ад ВУП, да якіх дададуцца сродкі на размяшчэнне саюзнікаў. Асігнаванні на абарону складуць 1,33 мільярда еўра (рэкордная сума ў гісторыі краіны), а ў 2024—2027 гадах — амаль 5,6 мільярда. Таксама на закупкі зброі будзе выдзелена больш за палову абароннага бюджэту.

Тым часам стала вядома, што ў Эстоніі будуць узведзены 600 бункераў на граніцы з Расіяй і Беларуссю. Большасць з іх будуць пабудаваны ў павеце Іда-Вірумаа і на паўднёвым усходзе краіны. Частка сховішчаў будуць размешчаны ў раёне Чудскага возера. Аб гэтым паведаміла эстонскае выданне Postimees. Міністры абароны Эстоніі, Латвіі і Літвы ўзгаднілі ўзвядзенне агульнай абарончай зоны ўздоўж граніц з Беларуссю і Расіяй. Як заявіў кіраўнік мінабароны Эстоніі Хана Пеўкур, будаўніцтва такой лініі абароны — старанна прадуманы праект.

«Акрамя таго, у якасці абарончых збудаванняў будуць устаноўлены рэжучы дрот і так званыя «зубы дракона», а таксама супрацьтанкавыя міны», — паведаміў парталу ERR намеснік міністра абароны Кайда Тыйтус. Кожны з бункераў плошчай 35 квадратных метраў будзе ўмяшчаць адно аддзяленне салдат колькасцю да 10 чалавек. Тыйтус падкрэсліў, што бункеры можна будзе выкарыстоўваць і ў мірны час.

Адметна, што большасць жыхароў Эстоніі цалкам салідарныя з педагогамі і разумеюць іх матывы. Паводле даных апытання грамадскай думкі, якое было праведзена напярэдадні акцыі пратэсту сацыялагічнай службай Norstat, 67 працэнтаў жыхароў Эстоніі на баку настаўнікаў. Амаль столькі ж рэспандэнтаў (65 працэнтаў) выказаліся за адстаўку Каі Калас з пасады прэм'ер-міністра. Гэта яскрава адлюстроўвае грамадскі настрой, які зусім не на карысць уладам. Так што пратэсны «градус» у Эстоніі захоўваецца.

Пётр ДУНЬКО.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ по продаже имущества Витебского областного потребительского общества

Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга» извещает о проведении повторных электронных торгов **№ 2024.Ч.002.00014** по продаже имущества на электронной торговой площадке ETPVIT.BY, по адресу: https://etpvit.by

Продавец: Витебское областное потребительское общество, юр. адрес: Витебская обл., г. Витебск, ул. Белорусская, 3-45, тел.: 8 (02155) 4-24-81, 8 (02155) 4-17-47, +375 (212) 60-23-53.

Организатор, Оператор электронной торговой площадки ETPVIT.BY: коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. +375 (212) 24-63-12, +375 (29) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, https://etpvit.by.

Дата и время проведения повторных электронных торгов 23 февраля 2024 г. в 09.00 (по времени на сервере ЭТП ETPVIT.BY).

Лот № 1. Кап. строение с инв. № 222/С-58207 площадью 237,4 кв. м по адресу: Витебская обл., Поставский р-н, г. Поставы, ул. Вокзальная, 85/2, наименование: здание конторы, назначение: здание административно-хозяйственное, расположенное на земельном участке с кад. № 224050100002000735 площадью 1,5999 га по адресу: Витебская обл., Поставский р-н, г. Поставы, ул. Вокзальная, 85 (право аренды), целевое назначение зем. участка – зем. участок для обслуживания комплекса зданий.
Нач. цена: 20 358,00 бел. руб. с учетом НДС 20 %.
Задаток: 2035,80 бел. руб.

Лот № 2. Кап. строение с инв. № 222/С-57567 площадью 942,5 кв. м по адресу: Витебская обл., Поставский р-н, г. Поставы, ул. Вокзальная, 85/5, наименование: склад-магазин стройматериалов, назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, расположенное на земельном участке с кад. № 224050100002000735 площадью 1,5999 га по адресу: Витебская обл., Поставский р-н, г. Поставы, ул. Вокзальная, 85 (право аренды), целевое назначение зем. участка – зем. участок для обслуживания комплекса зданий.
Нач. цена: 24 336,00 бел. руб. с учетом НДС 20 %.
Задаток: 2 433,60 бел. руб.

Лот № 3. Кап. строение с инв. № 222/С-57568 площадью 158,2 кв. м по адресу: Витебская обл., Поставский р-н, г. Поставы, ул. Вокзальная, 85, наименование: магазин «Стройматериалы», назначение: здание специализированное организаций оптовой торговли, материально-технического снабжения и сбыта продукции, расположенное на земельном участке с кад. № 224050100002000735 площадью 1,5999 га по адресу: Витебская обл., Поставский р-н, г. Поставы, ул. Вокзальная, 85 (право аренды), целевое назначение зем. участка – зем. участок для обслуживания комплекса зданий.
Нач. цена: 18 360,00 бел. руб. с учетом НДС 20 %.
Задаток: 1836,00 бел. руб.

Лот № 4. Кап. строение с инв. № 222/С-57606 площадью 540,0 кв. м по адресу: Витебская обл., Поставский р-н, г. Поставы, ул. Вокзальная, 85/6, наименование: склад-магазин стройматериалов (склад), назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, расположенное на земельном участке с кад. № 224050100002000735 площадью 1,5999 га по адресу: Витебская обл., Поставский р-н, г. Поставы, ул. Вокзальная, 85 (право аренды), целевое назначение зем. участка – зем. участок для обслуживания комплекса зданий.
Нач. цена: 21 384,00 бел. руб. с учетом НДС 20 %.
Задаток: 2138,40 бел. руб.

Обременение по лотам №№ 1–4: запрещение совершения регистрационных действий. Запрет на совершение регистрационного действия будет снят при условии перечисления покупателем денежных средств за приобретенный предмет эл. торгов на депозитный счет УПИ ГУЮ Витоблисполкома.

Повторные электронные торги проводятся в порядке, установленном Регламентом организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке коммунального консалтингового унитарного предприятия «Витебский областной центр маркетинга» «etpvit.by».

Для участия в электронных торгах необходимо ознакомиться с Регламентом, зарегистрироваться на ЭТП по электронному адресу: https://etpvit.by, внести задаток и подать документы на участие в торгах согласно информации об электронных торгах, размещенной на сайте ЭТП. Срок внесения задатка и время окончания приема заявлений с прилагаемыми документами по электронным торгам: **до 16.00 22.02.2024.**

Задаток по электронным торгам перечисляется оператору электронных торгов на р/с: №BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, код операции 40901. Получатель – ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Ранее опубликованное извещение: газета «Звязда» 25.01.2023, 28.03.2023, 30.05.2023, 10.08.2023, 05.12.2023, информационное сообщение – газета «Поставский край» 28.01.2023, 01.04.2023, 03.06.2023, 12.08.2023, 11.12.2023.

Условия повторных электронных торгов: Победитель эл. торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 3 рабочих дней со дня утверждения протокола электронных торгов возместить затраты на организацию и проведение электронных торгов, оплатить услуги Оператора ЭТП согласно прейскуранту, размещенному на сайте ЭТП, и расходы Продавца на проведение независимой оценки имущества, на р/счет, указанный в протоколе эл. торгов; в течение 6 календарных дней с даты утверждения протокола эл. торгов подписать договор купли-продажи предмета эл. торгов; оплатить предмет эл. торгов в течение 10 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи. Расходы продавца на проведение независимой оценки по каждому лоту составляют 302,00 бел. руб. с учетом НДС. С подробной информацией о предмете торгов, порядке участия и оформления документов для участия в электронных торгах можно ознакомиться на сайте ЭТП ETPVIT.BY, по электронному адресу: https://etpvit.by – в разделе «недвижимое имущество». Имущество, бывшее в употреблении. Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения торгов, отказаться от проведения торгов.

Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по месту нахождения имущества по предварительному согласованию с Продавцом: Мелеховец Олег Александрович – +375 33 613 60 31, Хомчик Ирина Гжеславовна – +375 29 557 90 36.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Логойского филиала Минского областного потребительского общества (продавец)

проводит повторный открытый аукцион по продаже одним лотом имущества в составе:

- **здание ресторана «Партизанский бор» с инв. № 601/С-13341 общей площадью 773,2 кв. м, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 623280804601000027** *(право постоянного пользования)* **площадью 0,9000 га по адресу: Минская область, Логойский район, М-3, 53 км, 5,** *часть зем. участка (0,4935 га) расположена в придорожной полосе (контролируемой зоне) автомобильных дорог;*
- **здание гостиничного домика с инв. № 601/С-33621 общей площадью 156,2 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 623280406102000001** *(право постоянного пользования)* **площадью 0,1000 га по адресу: Минская область, Логойский район, М-3, 53 км, 3;**
- **здание бани с инв. № 601/С-33622 общей площадью 48 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 623280406102000001** *(право постоянного пользования)* **площадью 0,1000 га по адресу: Минская область, Логойский район, М-3, 53 км, 3/1;**
- **здание высоковольтной КТП с инв. № 601/С-33620 общей площадью 43,6 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 623280406102000002** *(право аренды по 17.10.2121)* **площадью 0,0090 га по адресу: Минская область, Логойский район, М-3, 53 км, 4,** *зем. участок расположен в придорожной полосе (контролируемой зоне) автомобильных дорог, охранной зоне эл. сетей свыше 1000 вольт***;**
- **артезианская скважина ВУ-7-65 с инв. № 601/С-33775, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 623280800001000013** *(право аренды по 16.01.2122)* **площадью 0,0900 га по адресу: Минская область, Логойский район, М-3, 53 км, 6,** *зем. участок расположен в зоне санитарной охраны скважины***.**

Начальная цена с НДС (20 %) – **1 800 000,00** бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены – **180 000,00** бел. руб.

Стоимость снижена на 38 %.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ОАО «Сбер Банк», г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, код платежа – 40901, код категории платежа OTHR, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 2 (двух) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона и возмещает продавцу затраты на публикацию извещения о проведении аукциона.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 26.09.2023, 03.11.2023.

Аукцион состоится **14.02.2024** в **12.00** по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **13.02.2024** до **17.00** в каб. 320 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17, 136-31-11. Тел. для осмотра: (801774) 43-4-03; (8044) 748-86-18.

УНП 600037767

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» (Организатор аукциона)
извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества
ОАО «Агрофирма «ФАЛИЧИ» (Продавец)

Аукцион состоится **28.02.2024** в **11.00** по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Лот № 1: комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218-10, «ПАЛЕССЕ GS12», заводской № 1689, 2009 г. в.

Начальная цена с НДС 20 % – 56 683,20 руб. Задаток – 5 500,00 руб.

Лот № 2: трактор (категория «А») «Беларус-82.1», заводской № 808139217, 2012 г. в.

Начальная цена с НДС 20 % – 4 082,63 руб. Задаток – 500,00 руб.

Шаг аукциона – 5 %.

Местонахождение Лотов №№ 1–2: Минская обл., Стародорожский район, аг. Каваличи, ул. Садовая, 1 (МТП).

Порядок оформления участия в аукционе, порядок его проведения, а также определения лица, выигравшего аукцион, содержатся в информации о проведении аукциона, опубликованной на электронной торговой площадке «GOSTORG» (gostorg.by).

Задаток перечисляется на р/с BY85BAPB30127802900100000000 в ОАО «Белагропромбанк», BIC BAPBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Окончание приема заявлений и задатка – 26.02.2024 в 11.00.

Организатор аукциона: 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9
☎ 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • gostorg.by • e-mail: torgi@ino.by

УНП 190055182

Извещение о проведении торгов на право размещения средств наружной рекламы на объектах коммунальной собственности г. Витебска

Торги проводятся (предложения участников открываются) **01.03.2024 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Витебск, ул. Ленина, д. 62, помещение 35**.

Организатор торгов – коммунальное производственное унитарное предприятие «Витебскреклама», г. Витебск, ул. Ленина, 62-35, тел. 8 0212 63 56 66, www.vitebsk.gov.by, vitebskreklama.by

№ предмета торгов	Место размещения средства наружной рекламы	Вид средства наружной рекламы	Размер рекламного поля, м	Площадь рекламного поля, кв. м	Количество рекламных полей, ед.	Общая площадь, кв. м	Начальная цена предмета торгов, руб.	Сумма задатка, руб.	Обязательные условия
1	г. Витебск, Московский пр-т (район дома № 19, корпус 1)	Односторонний указатель	1,71*1,00	1,71	1	1,71	68,40	68,40	Без подсветки
2	г. Витебск, ул. Ленинградская вблизи дома № 159	Пилон	3,30*1,70	5,61	2	11,22	359,04	359,04	Без подсветки
3	г. Витебск, ул. Туловская, 22 на столбе освещения	Неспециализированное средство наружной рекламы	0,3*4,0	1,2	2	2,4	76,80	76,80	Без подсветки

Срок, на который заключается договор на размещение (распространение) наружной рекламы составляет 1 год (неспециализированное средство, указатель без подсветки), 3 года (пилон).

Торги проводятся в форме открытого конкурса в соответствии с Положением о порядке проведения торгов на право размещения средств рекламы на недвижимом имуществе, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.07.2021 № 395 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам рекламы».

Заявления и прилагаемые к ним документы принимаются **по 26.02.2024 г.** включительно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 в рабочие дни с понедельника по пятницу по адресу: г. Витебск ул. Ленина, 62-35, рабочее место № 1, № 4, телефон 8 0212 63 56 66, +375 33 697 36 02 (мтс). Документы, поданные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

Технические требования и условия размещения средств наружной рекламы:

средства наружной рекламы должны соответствовать:

- требованиям СТБ 1581-2008 «Средства наружной рекламы. Общие технические требования и правила размещения»;

- приложению 1 «Требования к размещению средств наружной рекламы в пределах придорожной полосы (контролируемой зоны) автомобильной дороги, красных линий улиц, дорог и площадей населенных пунктов», утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.07.2021 № 395.

Задаток в размере начальной цены предмета торгов должен быть внесен до 26.02.2024 г. на расчетный счет организатора торгов: государственное предприятие «Витебскреклама», р/с BY 67 PJCB 3012 2018 0610 0000 0933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 200, г. Витебск, ул. Толстого, 3, БИК PJCBBY2X, УНП 391271337 (назначение платежа – задаток для участия 01.03.2024 г. в торгах на право размещения средств наружной рекламы по предмету торгов № _____).

Порядок оформления участия в торгах

Лицо, желающие принять участие в торгах, **в срок, установленный для приема документов на участие в конкурсе**, обязано внести задаток и заключить с организатором торгов соглашение установленной формы о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения торгов (далее – соглашение), в том числе и размере штрафа, уплачиваемого участником, выигравшим торги, но отказавшимся или уклонившимся от подписания протокола и (или) договора, оформляемого по результатам торгов, и (или) возмещения затрат на организацию и проведение торгов; участниками, отказавшимися объявить свою цену за предмет аукциона в случае, когда такое объявление предусмотрено законодательством, в результате чего аукцион признан нерезультативным. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов», размер штрафа установлен в размере 70 базовых величин за каждый лот аукциона.

Также лицо, желающее принять участие в торгах, обязано представить организатору торгов следующие документы:

- заявление на участие в торгах, установленной формы;

- заверенную банком копия платежного документа о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет организатора торгов (за исключением внесения задатка посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства). **Задаток в размере начальной цены** должен быть внесен на расчетный счет организатора торгов;

- копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, желающих принять участие в торгах;

- эскиз средства наружной рекламы, выполненный в цвете на бумажном носителе в формате А4 или электронном носителе;

- предложения по выполнению условий конкурса. Данные предложения подписываются участником, скрепляются печатью, представляются в запечатанном конверте, являются окончательными и уточнению в ходе конкурса не подлежат.

При подаче организатору торгов документов для участия в торгах и заключении соглашения предоставляются:

- физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, – документ, удостоверяющий личность;

- представителем физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица – оригинал документа, подтверждающего его полномочия и документ, удостоверяющий личность.

К участию в конкурсе допускаются лица, подавшие в комиссию в указанные в извещении сроки заявление с приложением необходимых документов, внесшие задаток в размере, порядке и сроки, определенные в извещении, а также заключившие соглашение.

После регистрации организатором торгов документов для участия в торгах лицо, желающее присутствовать на конкурсе, расписывается в журнале регистрации, после чего такое лицо считается допущенным к присутствию на конкурсе.

После регистрации документов организатор торгов выдает билет участника торгов, в котором указывается порядковый номер, под которым данное заявление зарегистрировано.

Информация о порядке проведения конкурса

Открытие предложений производится комиссией по адресу: г. Витебск, ул. Ленина, д. 62, помещение 35. На заседание комиссии с ее согласия могут быть приглашены участники конкурса, специалисты, эксперты, переводчики. Победителем конкурса признается участник, предложивший наивысшую цену.

Победитель конкурса объявляется председателем комиссии в день вскрытия конвертов.

При поступлении заявления на участие в конкурсе от одного участника конкурс признается несостоявшимся. В случае соответствия предложения такого участника условиям конкурса продажа предмета конкурса производится этому лицу. При этом к данному лицу применяют правила, установленные для победителя конкурса.

Победитель конкурса (лицо, приравненное к победителю конкурса) в течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса обязан перечислить на расчетный счет, указанный в протоколе о результатах конкурса, сумму средств, за которую продан предмет конкурса, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить организатору конкурса затраты на их организацию и проведение.

Задаток возвращается всем участникам конкурса, кроме их победителя (лица, приравненного к победителю торгов), в течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса (победителям торгов задаток не возвращается, а учитывается при окончательных расчетах).

По результатам проведения конкурса с победителем (лицом, приравненным к победителю) заключается договор на размещение средства наружной рекламы на условиях, определенных в протоколе о результатах торгов. В случае уклонения одной из сторон от заключения договора другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договора, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения.

ИНДУСТРИЯ ИННОВАЦИЙ
юридическая компания

- Взыскание задолженности
- Проведение торгов
- Ликвидация
- Юридические услуги

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ (АУКЦИОНА)

Организатор публичных торгов (аукциона)	ООО «Индустрия Инноваций», г. Минск, Старовиленский тракт, д. 10, пом. 4Н. Сайт в интернете: www.iin.by, https://iintorgi.by
Продавец	ОАО «Беларусьрезинотехника», УНП 700069297, 213829, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Минская, д. 102

Первые повторные публичные торги (аукцион) в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) по делу № 15-11/Б/2019 в экономическом суде Могилевской области

Предмет публичных торгов (аукциона)

1	Участок ремонта тары, корпус № 79А, место расположения: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, 102Д/3	150 228,00	100 152,00
2	Насосная при 3-секционной градирне, корпус № 69Б, место расположения: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, 102Д/6	173 448,00	115 632,00
3	2-секционная градирня подземного железобетона, корпус № 69В, место расположения: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, 102Д/4	329 400,00	219 600,00
4	3-секционная градирня, корпус № 69А, место расположения: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, 102Д/5	257 040,00	171 360,00

Задаток 10 % от начальной цены предмета публичных торгов (аукциона) в белорусских рублях перечисляется на р/с BY48OLMP30123000945640000933 в ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X, УНП 291442411, получатель платежа – **ООО «Индустрия Инноваций»**

Шаг электронных торгов – 5 % от начальной цены лота. В случае отсутствия ставок участников торгов начальная цена торгов поэтапно снижается равными долями 5 (пять) раз до минимальной цены или до момента совершения ставок участниками торгов

Условия участия и порядок проведения публичных торгов (аукциона) размещены в открытом доступе на официальном сайте электронной торговой площадки «Индустрия Инноваций - Торги» https://iintorgi.by, и на официальном сайте ООО «Индустрия Инноваций» www.iin.by

Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов: не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня проведения торгов. Переход права собственности – после полной оплаты Имущества, с момента государственной регистрации перехода права собственности органом, осуществляющим государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним

Торги проводятся в соответствии с регламентом электронной торговой площадки «Индустрия Инноваций – Торги», размещенной по адресу: https://iintorgi.by

Победитель публичных торгов (аукциона) либо единственный участник публичных торгов (аукциона), согласившийся повысить начальную цену предмета торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить аукционисту торгов вознаграждение в размере **2 % от цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней** после проведения публичных торгов (аукциона)

Организатор публичных торгов (аукциона) имеет право снять предмет аукциона с торгов, но не позднее чем за 3 дня до наступления даты проведения торгов (аукциона)

Дата и время проведения торгов (аукциона): 08.02.2024, начало торгов: 10.00, окончание торгов: 16.00, электронные торги продлеваются на 3 минуты с момента поступления последней ставки, если ставка сделана менее чем за 3 минуты до времени окончания торгов. Заявки на участие в публичных торгах (аукционе) принимаются по 07.02.2024 г. до 16.00

Контактные данные	**Тел.: +375 17-300-90-03; +375 (29) 671-83-95; e-mail: e.pinchuk@iin.by**

Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 21 февраля 2024 г. в 11.00 повторного открытого аукциона с понижением начальной цены на 50 % после пятых несостоявшихся торгов по продаже производственного помещения, принадлежащего Открытому акционерному обществу «Гродненский стеклозавод» на праве собственности

Лот № 1: производственное помещение, инв. № 350/D-182543. Адрес объекта: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Лепешинского, 7-3. Назначение: производственное помещение. Общая площадь 7974,5 кв. м. Изолированное нежилое помещение расположено в одноэтажном здании с инв. № 350/С-50677, 1970 года постройки. Принадлежности: автодорога, тротуар асфальтобетонный

Начальная цена лота: 210 000,00 рублей (в т. ч. НДС по ставке 20 %).
Задаток: 2 100,00 рублей (в т. ч. НДС по ставке 20 %). **Шаг аукциона – 5 %**

Земельный участок для обслуживания зданий, в одном из которых расположено помещение на праве **аренды** сроком по **05.11.2028 г.** (доля в праве аренды **4323/10000**) площадью **3,5631 га** с кадастровым номером **340100000002003191.** Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артёма, 23, каб. 2-7. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по адресу: **г. Гомель, ул. Артёма, 23, 2-й этаж, каб. 2-6** по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 **по 20 февраля 2024 г. включительно**. Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 10.00 до 11.00 **21 февраля 2024 г.** Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и проведения аукционов, утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить Объект по начальной цене, увеличенной на 5 %.

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель юридического лица (резидента РБ) – паспорт (руководитель – копию документа о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; представитель юридического лица (нерезидента РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, подтверждающего назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть и при себе иметь все данные по счету.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на **р/с BY49AKBB30120000101350000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гомель, БИК AKBBBY2X. Получатель платежа – Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». УНП 401166490. Назначение платежа:** задаток для участия в аукционе **по лоту № 1** согласно извещению в газете «Звязда» от 25.01.2024 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 3 % от окончательной цены продажи Объекта; в течение 20 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение срока, установленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не будет достигнута договоренность по срокам и порядке оплаты Объекта, такая оплата должна быть произведена в течение 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи Объекта.

Извещения о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту были опубликованы в газете «Звязда» № 234 от 29.11.2023 г., № 51 от 17.03.2023 г., № 94 от 19.05.2023 г., № 147 от 02.08.2023 г. и № 194 от 06.10.2023 г., а также на официальных сайтах Гомельского областного исполнительного комитета – gomel-region.by и Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь – gki.gov.by 29.11.2022 г., 17.03.2023 г., 19.05.2023 г., 02.08.2023 г. и 06.10.2023 г.

Организатор: Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»,
г. Гомель, ул. Артема, 23, тел.: +375 232 32-46-47, 32-18-95; +375 29 170-46-47.
сайт: ino.by • e-mail: auction-gino@gino.by
Продавец: ОАО «Гродненский стеклозавод» филиал «Елизово»,
Могилевская обл., Осиповичский р-н, р.п. Елизово, ул. Калинина, д. 6, к. 2.
тел.: +375 2235 51-8-41, 29-3-21; +375 44 745-38-39

БЕЛАРУСБАНК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ ИЗОЛИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Организатор торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества – Минское областное управление № 500 ОАО «АСБ Беларусбанк»

Наименование объекта продажи	**Изолированное помещение с инвентарным номером 633/D-5700, расположенное по адресу: Минская область, Мядельский р-н, Занарочский с/с, аг. Сырмеж, д. 91, кв. 2, общей площадью 13 кв. м**
Начальная цена продажи	1441,67 бел. руб. (одна тысяча четыреста сорок один рубль 67 копеек) с учетом НДС
Сумма задатка	144,17 бел. руб.
Дата проведения аукциона	14.02.2024 в 11.00
Сроки и место подачи документов на участие	**До 15.00 09.02.2024 по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 69/1-4, каб. 507**
Продавец	ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи заключается ОАО «АСБ Беларусбанк» и регистрируется в органе по государственной регистрации по месту нахождения объекта
Контактные данные	По вопросам, связанным с объектом продажи, обращаться по телефону 8 (017) 3684960

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, к которому прилагается документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка на счет № BY 69 AKBB 66708597000020000000, БИК AKBBBY2X в ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 100325912, назначение платежа – задаток для участия в аукционе.

К заявлению также прилагаются:

юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования, а также копии учредительных документов юридического лица;

иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданной обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;

гражданином Республики Беларусь – копия паспорта;

иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) – доверенность, выданная в установленном порядке.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участниками заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Аукцион по продаже недвижимого имущества будет проводиться с повышением цены. Шаг аукциона – 5 % от первоначальной цены. Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. Победителем аукциона возмещаются затраты на организацию и проведение аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен быть подписан в течение 30 рабочих дней с момента утверждения организатором аукциона протокола о результатах аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до наступления даты его проведения.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению Гомельского филиала РУП почтовой связи «Белпочта» (продавец) извещает о проведении 27 февраля 2024 года открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды недвижимого имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, каб. 2.9

№ лота	Наименование лотов	Начальная цена продажи, бел. руб., с учетом НДС (20 %)	Сумма задатка, бел. руб., с учетом НДС (20 %)
1	**Капитальное строение** с инвентарным номером № 320/С-19744 общая площадь 52,7 (7,0; 3,0; 33,9; 3,5; 5,3) кв. м наименование: двухэтажное кирпичное здание участка обработки почтовых переводов, назначение: здание специализированное связи. Помещение на 2-м этаже. Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Урицкого, д. 41. Коэффициент спроса – 3,0. Базовая ставка – 0,25. Коэффициент месторасположения – 1,0	**222,66**	**222,66**
2	**Капитальное строение** с инвентарным номером № 3202/С-19733 общая площадь 38,7 (18,7; 20,0) кв. м, наименование: здание районного узла связи, назначение: здание специализированное связи. Помещение на 2-м этаже. Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Первомайская, 76. Коэффициент спроса – 3,0. Базовая ставка – 0,25. Коэффициент месторасположения – 1,0	**163,51**	**163,51**
3	**Капитальное строение** с инвентарным номером № 340/С-28644 общая площадь 35,6 кв. м, наименование: 3-этажное здание РУПС: здание специализированное связи, помещение на 3-м этаже. Адрес: Гомельская обл., Речецкий р-н, г. Речица, ул. Советская, 66. Коэффициент спроса – 3,0. Базовая ставка – 0,2. Коэффициент месторасположения – 1,0	**154,21**	**154,21**

Сведения о продавце	Гомельский филиал РУП «Белпочта», г. Гомель, ул. Советская, 8, тел. 8 (0232) 79-69-76
Срок подачи заявления	**С 25.01.2024 г. по 23.02.2024 г.** в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. 2.9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения
Номер р/с для перечисления задатка	Р/с BY35 AKBB 3012 0210 2005 4310 0000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC AKBBBY2X, УНП 400395996, **получатель – Гомельский филиал РУП почтовой связи «Белпочта»,** назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах за лот №__ (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). Код назначения платежа – 40901 «Перечисление гарантийного взноса»
Условия пользования	Для размещения офиса, складских помещений, оказания услуг, организация производства (кроме вредных производств)
Размер штрафа	Лот № 1 – 3 (три) базовые величины лоты №№ 2, 3 – 2 (две) базовые величины согласно Указу Президента РБ от 10.01.2013 г. № 14 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента РБ от 05.05.2009 г. № 232» (Об определении размера штрафа в случае отказа или уклонения участника, выигравшего торги от условий проведения аукционных торгов, согласно действующему законодательству)

Срок договора аренды – 5 (пять) лет, шаг аукциона – 10 (десять) %.

К участию допускаются индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица.

Необходимо в адрес Организатора торгов подать заявление по установленной форме, подписать соглашение с Организатором торгов и предоставить необходимые документы: юридическим или физическим лицом, а также индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копию платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении; юридическим лицом – или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; представителем юридического лица или индивидуального предпринимателя – оригинал доверенности (документ, подтверждающий, полномочия должностного лица). При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия. При заключении договоров аренды ставка арендной платы может быть скорректирована с учетом обязательности применения в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 г. № 150 понижающих или повышающих коэффициентов в зависимости от вида деятельности, осуществляемой на арендуемых площадях, и категории арендатора. В случае единственного участника торгов, ему будет предложено приобрести лот по начальной цене, увеличенной на **5 (пять) процентов**. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается **Продавцом** в течение **5 (пяти) рабочих дней** со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) обязан: подписать протокол о результатах аукциона; возместить Организатору аукциона затраты на организацию и проведение торгов, Продавцу затраты за публикацию в газете «Звязда» в течение **3 (трех) рабочих дней** с момента подписания протокола, а также в установленном порядке перечислить на текущий (расчетный) счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона в течение **3 (трех) рабочих дней** со дня его проведения, за вычетом внесенной им суммы задатка. С участником, ставшим победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение **10 (десяти) рабочих дней** после проведения аукциона и подписания протокола будет заключен договор аренды недвижимого имущества. В срок не позднее **5 (пяти) рабочих дней** после подписания договора аренды победитель торгов обязан подписать акт приема-передачи арендуемого имущества.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности», утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 г. № 1049 (изм. от 14.08.2021 № 465).

Извещение о проведении аукциона размещено на сайтах: организатора аукциона – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by (раздел «Аукционы»); Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь www.gki.gov.by в разделе «Продажа/Аренда имущества», далее – «Продажа и аренда государственной недвижимости. Единая база».

Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы».

Дополнительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-56, 8 (044) 599-18-16.

Крынічка

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

Курс на вясну

Як выбраць насенне для будучага ўраджаю

Падрыхтоўка да пасадкі — справа няхуткая, таму пачынаць яе трэба загадзя. Як і ў любой справе, для атрымання лепшага выніку тут патрабуецца дакладны план і прадуманыя дзеянні.

Ацаніце старыя запасы

Перш чым адпраўляцца ў краму за насеннем, правядзіце рэвізію запасаў. Магчыма, вы і самі рабілі ў мінулым годзе нарыхтоўкі насення са сваіх раслін. Дарэчы, спецыялісты раяць перыядычна абнаўляць уласны насенны фонд, каб не дапусціць зводу ўпадабаных сартоў. Насенне гібрыдных раслін няма сэнсу збіраць самастойна, бо яно не захоўвае бацькоўскіх якасцяў. Гібрыды заўсёды высаджваюцца з насення ў «завадскім» пакаванні.

Варта памятаць, што капусту, салату і іншую ліставую гародніну, а таксама караняплоды пажадана сеяць свежым насеннем, у адваротным выпадку гародніна ідзе ў стрэлку. А пладовая гародніна — гэта значыць тая, што ўтварае плады (таматы, агуркі, патысоны, кавуны, гарбузы і іншыя), — наадварот, лепш сеяць 2-4-гадовым насеннем. З павелічэннем тэрміну захоўвання насення гэтай гародніны пры яго вырошчванні павялічваецца колькасць жаночых кветак, а значыць, і пладоў.

Праверце ўсходжасць

Калі тэрмін прыдатнасці, паказаны на пакеце, скончыўся, не спяшайцеся выкідваць насенне. Часта яно яшчэ можа выкарыстоўвацца. Калі насення шмат, паспрабуйце праверыць яго ўсходжасць загадзя. Вазьміце 10 штук, раскладзіце яго паміж некалькімі пластамі марлі ці фільтравальнай паперы, акуратна змясціце ў дробны посуд і ўвільгатніце.

Аптымальная тэмпература паветра для прарастання насення — 18—22 °С. Не забывайце ўвільгатняць марлю па меры неабходнасці. Праз пэўны прамежак часу (для кожнай культуры ён свой, але, як правіла, гэта 7—14 дзён) падлічваюць колькасць праснулага насення. Насенне, якое дае ўсходжасць ніжэй за 30 %, сеяць не варта.

Падрыхтоўка да сяўбы

Існуюць розныя спосабы перадпасяўной падрыхтоўкі насення. Акрамя сартавання і каліброўкі, насенне можна падрыхтаваць да пасеву з дапамогай праграванне і гартавання, замочвання да наклёўвання. Добры вынік дае таксама апрацоўка стымулятарамі росту. Усё гэта дазваляе павялічыць колькасць усходаў і паскорыць тэрміны прарастання насення.

Стратыфікацыя ў хатніх умовах

Большасці шматгадовых раслін, а таксама дрэў і кустоў, радзімай якіх з'яўляецца сярэдняя паласа з ярка выяўленай зімой, патрабуецца дадатковая спецыяльная падрыхтоўка насення перад пасадкай — так званая стратыфікацыя. Насенне гэтых раслін утрымліваюць у сваім складзе ахоўныя рэчывы, якія дазваляюць ім перачакаць халодную зіму. Стратыфікацыя насення ў хатніх умовах заключаецца ў штучным стварэнні неабходных для яго ўмоў прарастання, падобных да тых, што бываюць у самой прыродзе ў асенне-зімовы перыяд, і вываду насення з перыяду спакою.

Пры такім спосабе падрыхтоўкі насення да пасеву, як стратыфікацыя, уздзеянне вільгаці, паветра і нізкіх тэмператур прыводзіць да размякчэння абалонак насення, іх набракання, а таксама да пераходу складаных арганічных рэчываў усярэдзіне насення ў стан даступнасці для засваення зародкам.

Стратыфікацыя праводзіцца наступным чынам. Насенне змешваюць з буйназярністым пяском або торфам, змяшчаюць у ёмістасці з бакавымі адтулінамі для выдалення лішкаў вільгаці і вольнага доступу паветра і ўвільгатняюць. Пасля набракання насення ёмістасць змяшчаюць у склеп або ў ніжні адсек халадзільніка, дзе тэмпература трымаецца на адзнацы 2—4 °С. Не забывайце перыядычна ўвільгатняць субстрат і сачыць за станам насення. Для розных відаў раслін стратыфікацыя насення патрабуе рознай працягласці. Для некаторых раслін дастаткова 2-3 тыдні, а ў іншых выпадках перадпасяўная падрыхтоўка насення даходзіць да трох месяцаў і больш.

У апошнія гады вытворцы насення самі праводзяць перадпасяўную падрыхтоўку. У продажы можна сустрэць дражаванае і інкруставанае насенне. На такое насенне ў вытворчых умовах наносяць пласт з розных угнаенняў і стымулятараў росту, што, сапраўды, значна павялічвае ўсходжасць насення і яго далейшы рост.

Пры пасеве такога насення варта ўлічваць адно правіла: глеба заўсёды павінна заставацца вільготнай, інакш ахоўны пласт не растворыцца і насенне не ўзыдзе. А вось насенне ў гелевай абалонцы, наадварот, будзе цікавае тым, хто не можа забяспечыць пасевам рэгулярны паліў, бо гель выдатна ўтрымлівае вільгаць.

Тэрміны пасеву

Пасяўная — гэта працяглы перыяд. Пачынаецца ён у канцы студзеня, калі сеюць на расаду такія расліны, як гваздзік Шабо і бальзамін Уолера, і заканчваецца ў сярэдзіне чэрвеня пасевам некаторых двулетнікаў. Завядзіце свой асабісты пасяўны каляндар, у якім пазначце ўсе расліны, якія вы хацелі б бачыць на сваім участку. Размяркуйце іх па тэрмінах пасеву і загадзя падрыхтуйце патрэбнае насенне. Гэты каляндар паслужыць вам не адзін год.

Калі ў вас ёсць уласны досвед па тэрмінах пасеву, арыентуйцеся на яго. Калі ж не, прытрымлівайцеся інструкцый на пакеціках з насеннем. Справа ў тым, што расада ў кватэры на падаконніку без дастатковай колькасці святла і вызначанай вільготнасці часта выцягваецца і хварэе. Чым карацей светлавы дзень, тым складаней вырадаваць выдатную расаду — трэба прыкладаць да гэтага больш намаганняў, ужываць розныя віды падсветкі, фіталямпы і ўвільгатняльнікі паветра. Насенне, пасаджанае на расаду крыху пазней паказанага тэрміну, хутка даганяе сваіх больш ранніх сабратаў па падаконніку. Але пры гэтым расліны адчуваюць сябе значна лепш!

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	**9.08**	**17.36**	**8.28**
Віцебск —	**9.03**	**17.20**	**8.17**
Магілёў —	**8.58**	**17.26**	**8.28**
Гомель —	**8.49**	**17.29**	**8.40**
Гродна —	**9.23**	**17.52**	**8.29**
Брэст —	**9.17**	**17.59**	**8.42**

Месяц

Поўня ў 20.54.
Месяц у сузор'і Льва.

Імяніны

Пр. *Пятра, Савы, Таццяны.*
К. *Генрыха, Ірэны, Мілаша, Паўла, Таццяны, Эльвіры, Яна.*

Фота Лізаветы ГОЛАД.

ЗАЎТРА


Геамагнітныя ўзрушэнні
22 гадз.
01 гадз.
04 гадз.
07 гадз.
10 гадз.
13 гадз.
16 гадз.
19 гадз.
ВІЦЕБСК 761мм рт.сл. -1..+1°С -2..0°С
ГРОДНА 764мм рт.сл. -1..+1°С -1..+1°С
МІНСК 762мм рт.сл. -1..0°С -1..+1°С
МАГІЛЁЎ 759мм рт.сл. -1..+1°С -1..0°С
БРЭСТ 765мм рт.сл. -1..+1°С 0..+1°С
ГОМЕЛЬ 759мм рт.сл. -1..+1°С 0..+1°С
Абазначэнні:
— няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
— нявялікія геамагнітныя ўзрушэнні
— слабая геамагнітная бура
— малая геамагнітная бура
...у суседзяў
ВАРШАВА +2..+4°С
ВІЛЬНЮС -1..+1°С
КІЕЎ 0..+2°С
МАСКВА -4..-2°С
РЫГА -2..0°С
С.-ПЕЦЯРБУРГ -4..-2°С

Даты | Падзеі | Людзі

25 СТУДЗЕНЯ

У краіне

1804 год — нарадзіўся (в. Гейстуны, цяпер у Ашмянскім раёне) Антон Эдвард Адынец, публіцыст, паэт, перакладчык, мемуарыст, выдавец. У 1823 годзе скончыў Віленскі ўніверсітэт. У Вільні пазнаёміўся з А. Міцкевічам, Я. Чачотам, Я. Ходзькам. У 1821 годзе стаў членам таварыства філарэтаў, напісаў «Песню філарэтаў». Аўтар мемуарных «Лістоў з падарожжа», «Успамінаў з мінулага», у якіх ёсць цікавыя звесткі пра гістарычныя падзеі ў Беларусі.

1869 год — нарадзіўся Адам Гілярый Калікставіч Гурыновіч (былы фальварак Кавалькі, цяпер у Мядзельскім раёне), беларускі паэт, фалькларыст, перакладчык. Быў членам, пазней кіраўніком нелегальнага «Гуртка моладзі польска-літоўскай, беларускай і маларускай». Пісаў на беларускай, польскай і рускай мовах. У паэтычных творах быў паслядоўнікам Ф. Багушэвіча. Пераклаў на беларускую мову асобныя творы А. Пушкіна, І. Крылова, М. Някрасава і іншых аўтараў.

1902 год — нарадзіўся (хутар Альховічы, цяпер у Шумілінскім раёне) Пётр Захаравіч Калінін, партыйны і дзяржаўны дзеяч Беларусі, адзін з арганізатараў і кіраўнікоў партызанскага руху ў Беларусі ў Другую сусветную вайну.

У свеце

1759 год — нарадзіўся Роберт Бёрнс (1759–1796), знакаміты шатландскі паэт, фалькларыст, аўтар шматлікіх вершаў і паэм, напісаных на раўніннай шатландскай і англійскай мовах. Дзень нараджэння Роберта Бёрнса — нацыянальнае свята ў Шатландыі, якое адзначаецца ўрачыстым абедам (Burns Night]) з традыцыйным парадкам прытрымлівання апетых паэтам страў (асноўная — сытны пудынг хагіс), якія падносяцца пад музыку шатландскай дуды і з папярэднім чытаннем адпаведных твораў Бёрнса.

1832 год — нарадзіўся Іван Іванавіч Шышкін (1832–1898), рускі жывапісец, адзін з найбуйнейшых майстроў рэалістычнага пейзажнага жывапісу. У 1883 і 1892 гадах прыязджаў у Беларусь, напісаўшы шэраг краявідаў Палесся. Стварыў 20 эцюдаў у Белавежскай пушчы. У 1893 годзе Шышкін арганізаваў выставу сваіх палескіх работ у Пецярбургскай акадэміі мастацтваў.

1924 год — у горадзе Шамані (Францыя) пачаліся першыя ў гісторыі зімовыя Алімпійскія гульні. У іх удзельнічалі прадстаўнікі 16 краін (293 спартсмены, у тым ліку 13 жанчын). Гульні працягваліся да 4 лютага.

Так гаварыў...

АЛІ ІБН АБУ ТАЛІБ:

«Лепш маўчаць, пакуль не спытаюць, чым гаварыць, пакуль не папросяць змоўкнуць».

УСМІХНЕМСЯ

Дзяцінства — гэта ўсяго толькі пробнік, жыццё наперадзе.

Калі ў мяне з'явіўся вольны час, значыць, я забыўся нешта зрабіць.

Чамусьці так атрымліваецца, што 100 грамаў — гэта вага, а 100 грам — гэта аб'ём, прычым цалкам канкрэтнай вадкасці.

Эскалатары не ламаюцца, яны проста ператвараюцца ў лесвіцы.

Я быў бы рады казаць толькі праўду, гледзячы людзям у твар, але ў мяне кроў вельмі дрэнна згортваецца.

— У вашым горадзе ёсць куды схадзіць, але каб нядорага?
— А вось там кусты, у іх зусім бясплатна.



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 311 17 13 (тэл./факс);
аддзелаў: пісьмаў — 311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэрыі — 311 17 16.

прыём рэкламы
тэл./факс: 311 17 27,
e-mail: reklama@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

www.zviazda.by
e-mail: info@zviazda.by
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 38200000007667 ад 30.04.2004.
220013, Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзіць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 12.292. Індэкс 63850. Зак. № 32.
Нумар падпісаны ў 19.30 24 студзеня 2024 года.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12